



Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

9 ЛІСТАПАДА 2001г.

№ 45/4127

КОШТ 136 РУБ.

ЛЮДЗІ

Паўла ВЕРАБ'ЁВА
ў рубрыцы "Лінія жыцця"

5

"МАЁ АФІНЫ ТУТ — НАЗВАЎ ІХ БАНДАРАМІ"

Антычныя матывы ў эратычнай
лірыцы Алеся БАРСКАГА

6—7

НОВЫЯ ВЕРШЫ

Генадзя АЎЛАСЕНКІ і Таццяны
БАРЫСЮК

8

СЦЭНА

Апавяданне Уладзіміра МІХНО

9, 12

ВЯРТАННЕ З ЗАБЫЦЦА

Яўген ЛЕЦКА: "У ціхіх Карэлічах
адбылася падзея не мясцовага, а
агульнабеларускага значэння —
пасля працяглага забыцця
вярнулася на родную зямлю імя,
а ў пэўным сэнсе і творчая
спадчына мастака Валянціна
Рамановіча".

11

ЭЦЮДЫ

Васіля ЗУЁНКА

13—14

БУДЗЬМА РАЗАМ У 2002 ГОДЗЕ!

Шаноўныя чытачы! Пачалася падпіска
на першае паўгоддзе 2002 года. Падпіску
можна аформіць у любым паштовым
аддзяленні. Кошт індыўідуальнай падпіскі
на адзін месяц — 1100 рублёў, на тры —
3300 рублёў, на шэсць — 6600 рублёў.

Індыўідуальны індэкс — 63856.

Кошт ведамаснай падпіскі на адзін месяц
— 2500 рублёў, на тры месцы — 7500
рублёў, на шэсць месяцаў — 15000
рублёў.

Ведамасны індэкс — 63857.



Ападае
лісце,
ападае...

Фота Г. ЖЫНКОВА



КОЛА ДЗЁН

7 лістапада ў нашай краіне яшчэ святкуецца як Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі. Але з кожным годам у гэты дзень да помніка Леніну на плошчы Незалежнасці нашай сталіцы прыходзіць усё менш і менш людзей. Гэта не дзіўна, бо даўно няма той краіны, якая нарадзілася 7 лістапада, а тым больш, што мы жывём у сваёй незалежнай дзяржаве, у якой ёсць свая шматстагодняя гісторыя, дзе больш значных дат, чым 7 лістапада. І ўсё ж Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі з беларускай гісторыі нікуды не выкінеш...

З'ЕЗД ТЫДНЯ

У Мінску прайшоў II з'езд настаўнікаў Рэспублікі Беларусь. На ім з прамовай выступіў прэзідэнт нашай краіны Аляксандр Лукашэнка. У сваім выступленні ён заявіў, што рашэнне аб рэфармаванні адукацыі і тэрмінах яго правядзення было прынята правільна. Наперадзе — пераход базавай школы на дзесяцігадовы тэрмін, набліжэнне масавай школы па якасці навучання да ўзроўню гімназій. А. Лукашэнкам было адзначана, што мы не настолькі багатыя, каб у такіх аб'ёмах, як цяпер, рыхтаваць спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй, прывёўшы прыклад вялікай колькасці ВУН, дзе рыхтуюць юрыстаў. Дэлегаты з'езда ў многім былі аднадушныя, а асабліва ў тым, што ў апошнія гады нашы дзеці вельмі перагружаныя школьнымі праграмамі, ад чаго 50 працэнтаў школьнікаў хворыя на нейрозы. З'езд прайшоў на высокім узроўні. Дэлегаты раз'ехаліся па краіне. Хацелася б, каб узятая імі пытанні не засталіся без вырашэння...

ФАКТАР ТЫДНЯ

Савет Міністраў і Нацыянальны банк Рэспублікі Беларусь накіравалі дырэктару-распарадчыку Міжнароднага валютнага фонду пана Келеру пісьмовае павадманне адносна таго, што наша краіна з 5 лістапада прымае на сябе абавязкі, "прадугледжаныя раздзеламі 2, 3 і 4 артыкула VIII Артыкулаў пагаднення МВФ". Далучэнне Беларусі "да артыкула VIII" з'яўляецца фактарам стабільнасці нацыянальнай грашовай адзінкі і стымулам для ўкладання замежнымі інвестарамі ў эканоміку нашай краіны фінансавых сродкаў.

ПЕРАМОГА ТЫДНЯ

Упершыню за ўсю гісторыю беларускага спорту мужчынская зборная нашай краіны стала чэмпіёнам свету ў камандных спарцінствах па спартыўнай гімнастыцы, адраваўшыся аж на тры балы ад амерыканцаў. Звання чэмпіёнаў дабіліся Іван Іванкоў, Зміцер Каспяровіч, Аляксандр Кружылаў, Віталь Валынчук, Дзяніс Савіноў, Аляксей Сянкевіч і Іван Паўлюскі. Галоўны трэнер — Віктар Дайлідаў. Малайцы хлопцы! Так трываць! Віншваем!

ПРАЕКТ ТЫДНЯ

Не адзін ужо год гаворыцца пра будаўніцтва новага будынка Нацыянальнай бібліятэкі. Конкурс на яе лепшы праект быў праведзены яшчэ ў 1990 годзе, але да гэтага часу праектаванне так і не закончана. 5 лістапада Нацыянальную бібліятэку наведаў прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка. У час яго наведвання былі вызначаны новыя тэрміны праектавання, пачатку і завяршэння будаўніцтва новага будынка бібліятэкі. Сваіх першых наведвальнікаў, адзначыў прэзідэнт, новы будынак Нацыянальнай бібліятэкі павінен прыняць ужо ў 2006 годзе.

ПРЫЕМНАСЦЬ ТЫДНЯ

Наша краіна выйшла на 5-е месца ў Еўропе па перавозцы грузаў аўтамабільным транспартам у міжнародных зносінах, або дакладней — па выдачы на гэта спецыяльных дазволаў. Гэта не дзіўна — як ніяк, а мы жывём на перакрываванні еўрапейскіх дарог.

ПЛАНЫ ТЫДНЯ

Прайшло не так і шмат часу, як адшумелі "Дажынкi-2001", а ўжо людзі, адказныя за належны ўзровень гэтага свята, пачалі думаць пра "Дажынкi-2002". Яно будзе ладзіцца ў Полацку. З гэтай нагоды мясцовыя ўлады, як стала вядома з друку, збіраюцца пабудаваць вялікі амфітэатр ля сценаў Сафійскага сабора. Няўжо ў горадзе няма іншага месца? Хаця гэта толькі планы... І ўсё ж...

ІНІЦЫЯТЫВА ТЫДНЯ

У Бялынічах Магілёўскай вобласці па ініцыятыве райвыканкама заснавана прэмія і медаль імя выдатнага беларускага мастака Вітольда Бялыніцкага-Бірулі. Штогадовая прэмія будзе ўручацца жыхарам раёна за духоўнае і эстэтычнае выхаванне насельніцтва, асветную дзейнасць, дасягненні ў творчым і грамадскім жыцці. Першыя лаўрэаты стануць вядомыя падчас раённага злёту перадавікоў.

ТАРЫФЫ ТЫДНЯ

Зноў павысіліся тарыфы на тэлефонныя размовы. Цяпер 341 рубель каштуе адна хвіліна размовы з расійскім абанентам. Лыготны тарыф па сувязі з Расіяй, які дзейнічае з 21.00 да 9 гадзін раніцы, складае 227 рублёў. Звычайны тарыф на размову з абанентам у ЗША складае 1224 рублі і лыготны 612 рублёў за хвіліну, за сувязь з Літвой, Латвіяй і Польшчай — 416 рублёў, ільготны — 277, з Германіяй — 396 рублёў і 264 рублі. Словам, гаварыце на здароўе па тэлефоне з усім светам, але не загаварвайцеся, каб пасля змагчы разлічыцца...

ПЕРСПЕКТЫВА ТЫДНЯ

Новы год не за гарамі, і ўжо сёння многія думаюць, як і з чым яго сустрэць. І кожны, відаць, ужо загадзя пачынае прыкупліваць тое-сёе да свята. І самае галоўнае, на Новы год пасля святочнай ялінкі гэта — шампанскае. На сённяшні дзень яго не так ужо і шмат у нашых крамах. Напэўна, назапашваецца на складах, бо па словах першага віцэ-прэзідэнта канцэрна "Белдзяржхарчпрам" Аляксея Рубца, аб'ём вытворчасці шампанскага ў нашай краіне перавышае леташні ўзровень на 20 працэнтаў. У чацвёртым квартале ў гандлёвую сетку краіны будзе пастаўлена 2,8 млн. бутэлек шампанскага. І няма чаго бяцца, што не будзе на Новы год шампанскага, а тым больш, ці так ужо моцна залежыць шчасце ад колькасці шампанскага?

У Саюзе беларускіх пісьменнікаў

Прэзентацыя чарговага выпуску часопіса "Тэрмапілы", які выпускаюць у Беластоку Ян Чыквін і Галіна Тварановіч, адбылася ў бібліятэцы СБП. На яе прыйшлі пісьменнікі, навукоўцы, студэнты Дзяржаўнага педагогічнага ўніверсітэта імя Максіма Танка.

Вядучы вечарыны паэт Анатоль Вярцінскі адзначыў значэнне выдання для сучаснага літаратурнага працэсу, вялікі ўклад у ажыццяўленне арыгінальнага праекта галоўнага рэдактара "Тэрмапілаў" Яна Чыквіна.

З вітальнымі словамі выступілі таксама народныя пісьменнікі

Беларусі Янка Брыль, Ніл Гілевіч, прафесар з Чэхіі Вацлаў Жыдліцкі, Анатоль Кудравец, Навум Гальпяровіч, Аляксей Пашкевіч і іншыя.

Ян Чыквін і Галіна Тварановіч падзякавалі прысутным за цёплыя словы, запрасілі беларускіх аўтараў да супрацоўніцтва.

Паглыбляецца супрацоўніцтва творчай арганізацыі з навучэнцкай моладдзю сталіцы. Да стаўшых ужо традыцыйнымі ўрокаў літаратуры ў пісьменніцкай бібліятэцы далучыліся ўроки драматургіі, пачатак якіх быў пакладзены ў мінулы аўторак паказам спектакля "Вечар" па п'есе

А. Дударова ў выкананні тэатра "Вольная сцена".

Перад спектаклем выступілі намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Навум Гальпяровіч, галоўны рэжысёр тэатра, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Валерый Мазынскі. Яны расказалі пра жыццёвы і творчы шлях Аляксея Дударова, пра спектакль, які стаў лаўрэатам шматлікіх конкурсаў, прынес аўтару славу і вядомасць.

Падобныя ўрокі-спектаклі будзь ладзіцца цяпер рэгулярна СБП і Саюзам тэатральных дзеячаў.

Н. К.

"Каласавіны-2001"

Па добрай традыцыі супрацоўнікі музея Якуба Коласа адзначаюць дзень нараджэння песняра навуковай канферэнцыяй і паездкай па Коласавых мясцінах.

Вось і сёлета, у пятніцу, другога лістапада, музей шырока адчыніў дзверы для удзельнікаў Коласавых чытанняў, сярод якіх былі супрацоўнікі музеяў і навуковых устаноў, НАН, пісьменнікі — усе тыя, хто далучыўся да спадчыны Я. Коласа.

А назаўтра ўдзельнікі канферэнцыі, родныя і блізкія Канстанціна Міхайлавіча адправіліся ў вандроўку ў Уздзенскі і Стаўбцоўскі раёны.

На Уздзеншчыне госці адведлі славутою вёску Нізюк — радзіму К. Крапівы, П. Труса, Л. Арабей (дарэчы, Лідзія Львоўна была сярод удзельнікаў паездкі), Стаўбцоўшчынскаю базавую школу, дзе створаны музей

Аляся Пальчэўскага, сустрэліся ў райцэнтры з сябрамі літаб'яднання "Нёманец".

Потым шлях дэлегацыі ляжаў на Стаўбцоўшчыну — у Смольню, Акінчыцы, Мікалаеўшчыну, дзе ля помніка песняру адбылося ўскладанне кветак і невялікі мітынг, на якім выступілі дырэктар музея Зінаіда Камароўская, галоўны рэдактар часопіса "Маладосць", лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Генрых Далідовіч, намеснік старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Навум Гальпяровіч.

Выступоўцы, у прыватнасці, адзначалі, што па ініцыятыве Саюза пісьменнікаў, музея, творчых арганізацый краіны наступны год стане ў Беларусі годам Я. Коласа і Я. Купалы, і што ў лістападзе 2002 года ў Мікалаеўшчыне адбудзецца шырокае мерапрыемства ў гонар 120-годдзя слаўнага сына беларускай зямлі.

Н. К.

КАНФЕРЭНЦЫЯ

Свабода прэсы — дэкларацыя альбо рэальнасць?

У Мінскім міжнародным адукацыйным цэнтры (ІВВ) адбылася далёка нешараговая для беларускай журналістыкі канферэнцыя. Запрашалі на яе тэлерадыёкампанія "Нямецкая хваля" ("Deutsche Welle") і рэгіянальнае бюро Фонду імя Фрыдрыхэ Эберта ў Кіеве пры падтрымцы Вядомства друку і інфармацыі Федэральных уладаў Германіі. Нямецкія госці прапанавалі абмеркаваць такое сур'езнае пытанне, як колькасць і якасны ўзровень свабоды, якая неабходна журналістам у нашай краіне. Заінтрыгавала ў мерапрыемстве не столькі тое, што дыскусія ініцыяваў нямецкі бок (і гэта пры тым, што "DW" дасюль не мае сталых стасункаў ні з адной беларускай радыёстанцыяй). З уступным словам выступіў новы пасол ФРГ у РБ Гельмут Фрык, які адзначыў, што сёння ІВВ стаў цэнтрам для транспамятнага абмену думкамі.

Зацікавіў сам падбор выступоўцаў. Побач з Гансам-Георгам Вікам, кіраўніком місіі ОБСЕ на Беларусі, Міхаілам Пастуховым, які ўзначальвае Цэнтр прававой абароны журналістаў, Алесем Уліцёнкам, галоўным рэдактарам штотыднёвіка "Свободные новости", Жанай Ліціной, прэзідэнтам БАЖа,

галоўным рэдактарам "Радые Рация", былі запісаны Павел Якубовіч, галоўны рэдактар газеты "Советская Белоруссия", і намеснік старшыні Белтэлерадыёкампаніі Аляксандр Зімоўскі. І адзін, і другі адцягвалі добрую частку ўвагі ад асноўнай тэмы дыскусіі, ператварыўшы канферэнцыю для многіх ў месца высвятлення асабістых адносінаў. Урэшце гэта заўважылі і нямецкія калегі. Сітуацыя, дзе кожны імкнуўся даказаць Зімоўскаму і Якубовічу ступень іх няслушнасці, а тыя ў сваю чаргу абвінавачвалі сваіх апанентаў у непрафесійнасці, выйшла за межы прапанаванай тэмы дыскусіі. Тым не менш, усе паднятыя пытанні эканамічных і палітычных стасункаў з недзяржаўным друкам у любым выпадку не маглі б знайсці на канферэнцыі вырашэння, бо ў складзе выступоўцаў не было афіцыйных прадстаўнікоў беларускіх уладаў. Магчыма, гэта звязана з тым, што ІВВ з першых гадоў існавання запрашаў для супрацоўніцтва любыя структуры, не адмаўляючы і апазіцыйным. Такім чынам вызначылася пазіцыя цэнтра, якая, на жаль, выклікае да яго негатывыяныя адносіны з боку дзяржавы.

Амаль чатыры гадзіны нямецкія калегі наладжвалі дыялог з беларускімі журналістамі. Само пытанне

суіснавання прэсы дзяржаўнай і недзяржаўнай абмяркоўваецца ў асяроддзі беларускіх журналістаў ужо не першы год. Дыялог звычайна адбываўся на ўзроўні асобаў, на агульнаграмадскім узроўні вастрэйна ўзаемаадносінаў паміж дзяржаўным і недзяржаўным СМІ толькі абстралялася. Праблемы ад набыцця паперы да распаўсюджвання выданняў ускладняюцца з года ў год. Але ж на гэта пажаліўся нават рэдактар "Советской Белоруссии"... Абвінавачанне беларускіх журналістаў у шэрацы і непрадрыхтаванасці сваіх матэрыялаў, на здзіўленне, выклікала абурэнне з боку толькі нямецкіх калег. Магчыма, мы звякліся з тым, што прынізіць саміх сябе ў вачах замежнікаў — самы перспектывны занятак. Таму дыялог і не меў вялікай канструктывнай сілы. Так, "выпусцілі пару", толькі не ў рэдакцыйнай "кухні", а навідавоку. А з іншага боку, адбыўся нарэшце момант прамога кантакту прадстаўнікоў выданняў розных накірункаў. І, можна спадзявацца, надалей такі стыхны змацянальны выбух, у які ператварылася канферэнцыя, дасць прастор для канструктывных гутарак і канкрэтных крокаў у бок свабоднага існавання прэсы на Беларусі.

Н. Ш.

Неба і Зямля Фердынанда



19 кастрычніка а 17-й гадзіне ў філіяле Нацыянальнага мастацкага музея Рэспублікі Беларусь — "Архітэктурным комплексе XVI—XVIII стст. у Гальшанах" адбылося адкрыццё выстаўкі "Неба і Зямля Фердынанда", прысвечаная творчасці знакамітага беларускага і польскага мастака Фердынанда Рушчыца.

Экспазіцыя складаецца з твораў беларускіх і польскіх мастакоў — удзельнікаў міжнароднага пленэру, прысвечанага Фердынанду Рушчыцу. Менавіта тут, на гэтай зямлі, жыў і працаваў славуты мастак. Тут ён і знайшоў свой вечны спачын.

Міжнародны пленэр быў арганізаваны пры падтрымцы Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь і Польскага інстытута ў Мінску, Беларускай акадэміі выяўленчага мастацтва.

Перад адкрыццём выстаўкі, у 16 гадзін адбылася прэс-канферэнцыя з удзелам мастакоў, арганізатараў пленэру, а таксама сям'і Рушчыцаў — сынамі і ўнукамі славутага мастака, якія спецыяльна прыехалі на вернісаж з Варшавы.

На сустрэчы прысутнічалі: Надзвычайны і Паўнамоцны пасол Польшчы ў РБ сп. Марыуш Машкевіч, дырэктар

Польскага інстытута ў Мінску сп. Цэзарый Карпінскі, старшыня Валоўжынскага райвыканкама Малішэўскі В. І., намеснік старшыні Ашмянскага райвыканкама Лузіна В. М., прэзідэнт Беларускай акадэміі выяўленчага мастацтва Янушкевіч Ф. І.

Адбылося таксама і падпісанне Дагавора аб культурным супрацоўніцтве паміж Музеём Народавым у Варшаве і Нацыянальным мастацкім музеем Рэспублікі Беларусь, які падпісалі тэрмінам на 5 гадоў

дырэктары Фердынад Рушчыц і Уладзімір Пракапцоў.

Дагаворам прадугледжаны самы шырокі спектр сумеснай музейнай дзейнасці, у тым ліку і абмен творамі мастацтва.

У. БУДНЕЦКІ

На здымку: Уладзімір Пракапцоў і Фердынад Рушчыц пасля падпісання Дагавора аб культурным супрацоўніцтве абмяневаюцца на памяць аўтарчакі.

Фота аўтара

Магутны ўладар...

ВІКТАРУ РОЎДУ СПАЎНЯЕЦА 80

Лістапад — час традыцыйных музычных фестываляў. Час прэм'ер. І юбілеяў. Рамантычны, містычны для музычнага жыцця, час... Гэтай рамантычнай і загадкавай парой спраўляе дзень свайго нараджэння знакаміты чалавек. Таксама загадкавы, як усе творчыя асобы. Няменна бадзёры і па-маладому неўтаймоўны. А тым не менш, яму, народнаму артысту СССР прафесару Віктару Уладзіміравічу Роўду, спаўняецца 80!

Прыгожая, нават звонку круглая дата значыцца на календарным лістку за 10 лістапада. Так што віншаваць нашага славнага дзеяча харавога мастацтва, дырыжора, педагога, строгага старшыню і чынініка розных конкурсных журы, можна будзе голькі заўтра. І самыя блізкія людзі, і калегі, і шматлікія вучні, і прадстаўнікі грамадскасці, і асобы афіцыйныя маюць магчымасць павітаць юбіляра яшчэ і ў асабліва ўрачыстай абстаноўцы. Таму што арганізатары сёлета Міжнароднага фестываля "Беларуская музычная восень" запланавалі на 25 лістапада творчы вечар Віктара Роўды.

Бенефіс маэстра будзе далёкі ад

руцінных стандартаў юбілейных цырымоній. Імпрэза, прызначаная на 16.00, уключае ў сябе не толькі віншавальна-шанавальныя ўрачыстасці, але і свята дзіцячай харавой творчасці, што сталася апошнім часам шчырым клопам майстра.

Пра В. Роўду і сказана, і напісана ўжо багата. Але заўсёды ёсць што дадаць. Жывая легенда і значная эпоха ў развіцці беларускага харавога мастацтва, музычнага мастацтва ў цэлым, — Віктар Уладзіміравіч надзвычай энергічны, дзейсны, ініцыятывы, і, як падаецца, ніколі не задаволены дасягнутым, зямны чалавек. Яго ўсеахопная энергія распаўсюджваецца сёння і на знаны Акадэмічны хор Белтэлерадыё, які пад шматгадовым кіраўніцтвам В. Роўды стварыў сапраўды залаты запас харавой музыкі ў айчынай фанатэцы. І на малады, свежы, непераможны на міжнароднай конкурснай арэне, студэнцкі хор, "укамплектаваны" гадаванцамі дырыжорска-харавога аддзялення Беларускай акадэміі музыкі. І на ўжо традыцыйны для канцэртнага жыцця сталіцы святы дзіцячы харавы калектыў. І на "судзейскі чын" падчас Між-



народнага фестываля духоўнай музыкі "Магутны Божа".

І нездарма выгукнуў шчыры меламаман, упершыню пабачыўшы маэстра за сімвалічным дырыжорскім пультам перад агромністым і стракатым зводным хорам: "Магутны Роўда! Уладарны Роўда..."

С. БЕРАСЦЕНЬ

На здымках: з хорам Акадэміі музыкі; з народнымі артыстамі СССР Саўлюсам Сандзюкісам ды Уладзімірам Мініным (1997 г.); з Генадзем Цітовічам (1976 г.)

Фота А. МАЦЮША і з архіва рэдакцыі

МАГІЛЁЎШЧЫНА...

За мільён наведвальнікаў

Вядомаму не толькі ў вобласці, але і ў рэспубліцы Крычаўскаму краязнаўчому музею споўнілася сорок гадоў. Заснаваў яго краязнаўца Міхаіл Мельнікаў. Большую частку свайго жыцця прысвяціў ён збору экспанатаў і дакументаў для музейных экспазіцый. Вялікую падтрымку пры стварэнні музея аказалі Міхаілу Фёдаравічу пісьменнікі Канстанцін Сіманаў, Сяргей Смірноў, Іван Шамякін. Зараз на экскурсію ў Крычаў прыязджаюць госці не толькі з Магілёўшчыны, але й з Расіі, Польшчы, Балгарыі, Германіі, Бельгіі... За сорок гадоў у музеі пабывала больш за мільён наведвальнікаў.

На жаль, Міхаіл Мельнікаў пайшоў ужо з жыцця, але музейем зараз кіруе ягоная дачка — Наталля Марозава. Гэтымі днямі тут праходзіць юбілейная выстава, прысвечаная музею і яго заснавальніку.

Кераміка і жывапіс

У Горках адбылася першая персанальная выстава кераміста Леаніда Аўхімкава, які нарадзіўся на Шклоўшчыне, а зараз жыве ў вёсцы Аўсянка Горацкага раёна. Аўхімкаў — самадзейны майстра, вучань вядомага мастака Сяргея Квача. На выставе прадстаўлены керамічныя вырабы і жывапіс.

Электронная старонка фестываля

З 1 кастрычніка ў сетцы Інтэрнэт па адрасе www.shlyager.com адкрыўся афіцыйны сайт міжнароднага музычнага фестываля "Залаты шлягер". Адкрыццё сайта абумоўлена тым, што фестываль збірае гасцей і ўдзельнікаў з усяго свету. Сайт распрацавалі спецыялісты магілёўскай дызайн-студыі "Alter-Web". На электроннай старонцы — уся інфармацыя аб музычным форуме. Дарэчы, сёлета з дапамогай Інтэрнэта ўсе жадаючыя мелі магчымасць паўдзельнічаць на рашэнне журы ў выбары лепшага маладога выканаўцы фестываля "Залаты шлягер".

Алесь ПЯТРОВІЧ

БРЭСТЧЫНА...

Набыткі і перспектывы

За тры апошнія гады абласная арганізацыя Саюза мастакоў павялічылася на 10 чалавек — жывапісцаў, графікаў, скульптараў. Летась было ўтворана маладзёжнае аб'яднанне. Колькаснаму росту спадарожнічала плённая творчая праца. Пра гэта гаварыў на справаздачна-выбарчым сходзе старшыня арганізацыі Міхаіл Канькова. Ён нагадаў пра рэгулярныя калектыўныя і персанальныя выставы, пра карцінныя галерэі, адкрытыя ў Астрэмчаве Брэсцкага і Заказеллі Драгічынскага раёнаў, пра пленэры ў Польшчы, Германіі і, вядома ж, на Брэстчыне. Мастакі адчувалі падтрымку гарадскіх і абласных уладаў: зусім знята арэндная плата за выставачную залу, што дало магчымасць зрабіць уваход на кожную выставу свабодным; зніжана да мінімуму плата за творчыя майстэрні. І перспектывы ў мастакоўскай сяброўні добрыя. Ужо ў наступным годзе мяркуецца адкрыць у Брэсце дом мастака, перавадыць альбом-каталог "Мастакі Брэстчыны". Пераважнай большасцю галасоў сход зноў абраў старшыняй арганізацыі М. Канькова.

І вучыліся, і дзяліліся

Па запрашэнні абласнога ўпраўлення адукацыі на тыднёвых курсах удасканалення педагагічных ведаў і навыкаў пабывала група настаўнікаў беларускай мовы і гісторыі з Падляшша. Польшкіх гасцей цёпла прынялі ў Інстытуце удасканалення настаўнікаў, у школах Брэста, Іванаўскага і Драгічынскага раёнаў. Для іх наладжваліся не толькі паказальныя ўрокі, а і патрыятычныя імпрэзы, на адной з якіх, між іншым, прагучаў гімн "Магутны Божа". Не менш захапляльнымі былі экскурсіі па гістарычных мясцінах Берасцейшчыны, наведванні музеяў, у тым ліку свавольнага музея ў Моталі. Падчас падарожжа дэлегацыяй кіравала супрацоўніца Гайнаўскага беларускага музея Наталля Герасімоў. А ролю экскурсавода выканаў гісторык-педагог з Жабінкі Анатоль Бензярук.

Сустрэча ў бібліятэцы

Семинар работнікаў дзіцячых бібліятэк Пружаншчыны закончыўся сустрэчай з пісьменнікамі Уладзімірам Ягоўдзікам, Міколам Купрэвым, Міколам Палекам і Алесем Каско. Ажыўленая гаворка ішла найперш пра дзіцячыя кнігі і часопісы. Пра часопіс "Бярозка" расказваў юным чытачам ягоны галоўны рэдактар У. Ягоўдзік. Гучалі вершы, казкі, пацешкі, загадкі. У заключэнні адбылася прэзентацыя кніжкі "Чыстага ўсё нячыстае байца", толькі што выпушчанай выдавецтвам "Юнацтва". У ёй — арыгінальныя народныя казкі, яшчэ малавядомыя чытачам, бо запісаны яны Алесем Каско на працягу апошняга дзесяцігоддзя.

Спявае "Каларыт"

Справаздачным канцэртм адзначыў пяць гадоў свайго дзейнасці народны мужчынскі ансамбль "Каларыт" Жабінкаўскага Дома культуры. Ведаюць калектыў не толькі тут, але і ў многіх гарадах Брэстчыны. Міншчыны і Беластоцчыны. Ансамбль радуе слухачоў зладжанасцю, артыстычнасцю, багатым рэпертуарам, аснову якога складаюць беларускія эстрадныя і народныя песні. Кіруе "Каларытам" Мікалай Зіноўеў — віртуозны баяніст, здольны спявак і нястомны арганізатар.

Сымон АКСЕНІН

ГОМЕЛЬШЧЫНА...

Музыка кіно

Сімфанічны аркестр Гомеля (мастацкі кіраўнік і дырыжор Валянцін Краўцоў) падрыхтаваў новую канцэртную праграму "Музыка кіно" і выступіў з ёю перад землякамі. Прагучалі мелодыі з папулярных айчынных фільмаў.

Папаўняюцца фонды

Супрацоўнікі абласнога краязнаўчага музея вярнуліся нядаўна з творчай вандрожкі. Яны прывезлі з Петрыкаўскага і Калінкавіцкага раёнаў нацыянальныя жаночыя строі, якім больш за сто гадоў. Хутка новыя экспанаты будуць выстаўлены ў музеі.

Першыя гастролі

У Гомельскім дзяржаўным цырку ідзе суперпрадстаўленне "Карнавал звяроў" вядомага Вялікага Маскоўскага цырка. У праграме — самыя розныя атракцыёны. Гэта першыя гастролі маскоўскіх цыркавых артыстаў у Гомелі.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ



"Адрынуты" ў Мінску, вярнуўся з трыумфам

Ужо, відаць, і не дазнаешся, чаму выпускніка Беларускай дзяржаўнай кансерваторыі, уладальніка прыгожага, па-операму магутнага драматычнага барытона; чалавека маладога, яркага знешне, артыстычнага, захоплага музыкой і чулага да яе, — чаму Мікалая Майсеенку не прынялі ў наш тэатр тады ж? Тады, у 72-м, ён вярнуўся ў родны Гомель — выкладчыкам вакалу ў музычнай вучэльні сваёй alma mater.

Праз два гады быў ужо ў далёкім Свядлоўску, дзе пачалася яго паспяхова праца салістам занага тэатра оперы і балета. Настолькі паспяхова, што неўзабаве наш зямляк быў ганараваны званнем заслужанага артыста Расіі.

У росквіце творчых сіл, у зеніце артыстычнай кар'еры ён прыехаў у Мінск. І з таго часу, з 1981-га, самааддана служыць Мастацтву на сцэне Нацыянальнага тэатра оперы Беларусі, а таксама на канцэртных

пляцоўках, дзе выяўляе тонкае адчуванне стылю камерных спеваў.

Мікалаю Майсеенку днямі споўнілася 60, і ў тэатры ён паранейшаму на вядучых ролях. Рэпертуар назапашаны багаты: князь Ігар і Рыгалеа, Гразной і Ліндорф, Стэньё ў пракф'еўскай "Маддалене" і Міхал у "Новай зямлі" Ю. Семянякі, значныя партыі ў "Князі Наваградскім" А. Бандарэнкі, "Тосцы" Д. Пучыні, практычна ва ўсіх прэм'ерах апошніх сезонаў — "Набука", "Турандот", "Атэла"...

Яго ведае публіка, яго паважаюць калегі (што, пагадзіцеся, — асабліва радуе). Паважаюць за прафесіяналізм, чуласць, зычлівасць да партнёраў па сцэне, за надзвычайную працавітасць, адказнасць перад мастацтвам. За чалавечую прыстойнасць, без якой жыццё ў тэатральным свеце было б яшчэ больш складанае, чым ёсць...

С. ВЕТКА



На здымку: Мікалай Майсеенка ў оперы "Князь Наваградскі".

Віды на музычны ўраджай

Сапраўдныя меламамы, канечне, памятаюць: лістапад — час Міжнароднага фестываля "Беларуская музычная восень". Памятаюць і ўжо цікавацца раскладам імпрэзаў, хаця жыццё вучыць, што змены ў афішы — рэч рэальная і не надта рэдкая. Пацікавіліся і мы "відамі на ўраджай" музычнай восені, якая сёлета прадоўжыцца больш за традыцыйную дэкаду, бо пачнецца ўжо 16-га і завершыцца ў апошні лістападаўскі вечар.

Як заўсёды, фэст пройдзе па ўсёй краіне. Ды асабліва "ўраджайна" будзе ў сталіцы, і мінчукам давядзецца выбіраць паміж якім мінімум дзвума канцэртамі, замоўленымі на адзін і той жа вечар.

Балазе, выбіраць ёсць з чаго. Вялікую праграму з Акадэмічным сімфанічным аркестрам рыхтуе да адкрыцця "Восені" маэстра М. Казінец. Мастацкі кіраўнік гэтага калектыву А. Анісімаў пры садзейнічанні асацыяцыі "Transperformance" (Нідэрланды) правядзе вечар нідэрландскай музыкі з удзелам кампазітара Т. Лувендзі ды ансамбля ўдарных інструментаў "Percussion Duo". Выступленне Мінскага дзяржаўнага харавога аркестра мае

адбыцца пад кіраўніцтвам беларускага дырыжора В. Міхновіча ды яго англійскага калегі М. Хартфілда. З Варшавы завітае маладзёжны сімфанічны аркестр "Jeunesses Musicales" з дырыжорам Л. Баровічам...

На афішы — канцэрты з удзелам знакамітага расійскага піяніста М. Пятрова, маскоўскага Дзяржаўнага квартэта імя А. Барадзіна, беларускага Ансамбля салістаў "Класік-Авангард" пад кіраўніцтвам У. Байдава. Акадэмічны народны хор Беларусі на чале з М. Дрынеўскім прапануе прэм'еру праграмы "Глыбінныя галасы зямлі беларускай". Сюрпрызамі ды экспромтамі будуць поўніцца творчыя вечарыны юбіляраў — выдатных дзеячаў айчыннага мастацтва Я. Гладкова ды В. Роўды...

А яшчэ падчас "Восені" плануецца два міжнародныя міні-фестывалі: фартэліянных дуэтаў і сучаснай камернай музыкі.

Самыце за фестывальным надвор'ем і збірайце ўраджай высокіх эмоцый!

С. Б.

Восеньскія сустрэчы

Інакш як плённымі не назавеш твора літаратурныя сустрэчы і мерапрыемствы, якія адбыліся сёлетнім вераснем — кастрычнікам на тэрыторыі Маладзечаншчыны і Смагоншчыны. Так 1 верасня ў Радашковіцкай сярэдняй школе было шырока адзначана Свята беларускага пісьменства і друку. Арганізатарамі яго правядзення сталі супрацоўнікі мясцовай гарпасялковай бібліятэкі пры падтрымцы аддзела культуры Маладзечанскага райвыканкама. Спецыяльна для старшакласнікаў была падрыхтавана літаратурна-музычная кампазіцыя "Кожны край мае тых, што апяваюць...", галоўнымі героямі якой сталі ўраджэнцы Радашковічаў і навакольных вёсак, якія праславілі свой край і сябе бескампрамісным служэннем Бацькаўшчыне і яе народу. Пастаноўка была цёпла сустрэта школьнікамі. А затым перад прысутнымі выступілі шануюныя госці: першы намеснік галоўнага рэдактара газеты "Літаратура і мастацтва" вядомы паэт Віктар Шніп і супрацоўнік Маладзечанскай раённай цэнтральнай бібліятэкі, краязнаўца Міхась Казлоўскі. Госці чыталі свае творы, расказвалі пра слаўнае мінулае роднага краю, адказвалі на пытанні. Не абышлася сустрэча і без жаданых аўтографу, якія атрымалі тых, хто меў папярэдне падрыхтаваныя кнігі Віктара Шніпа.

Добрым працягам сталай вераснёўскай традыцыі стала святкаванне дзён беларускага пісьменства і друку, якія прайшлі ў Доме культуры г. Смагоня, а таксама ў Мясоцкай базавай і Аляхновіцкай сярэдняй школа на Маладзечаншчыне. Асабліва ўрачыста, светла і арганізавана-прадумана прайшло свята ў Смагоні. Зала гарадскога Дома культуры, якая змяшчае некалькі соцень чалавек была перапоўнена. Старшакласнікі, мясцовая інтэлігенцыя, проста неабаяковыя да лёсу роднай культуры людзі вельмі прыязна сустрэлі творчую сябрыню Шніпа і Казлоўскага, а таксама паэтку Людмілу Рублеўскую. Чытанне вершаў арганічна пераплылася з добрай музыкой, цёплай і добразычлівай атмасферай, якая панавала ў зале. І ўвогуле трэба прызнаць, што свята атрымалася толькі таму, што ўзорны прыклад творчых адносін да працы прадэманстравалі работнікі Смагонскай раённай цэнтральнай бібліятэкі. Усё было прадумана да дробязяў: і выдатная мастацкая частка вечарыны, і арганізацыйныя пытанні. Пасля такіх сустрэч застаецца на душы светлае пачуццё радасці і шчырага чалавеча ўдзячнасці!

І яшчэ. Пасля доўгіх летніх вакацый працягнуў сваю дзейнасць універсітэт культуры, які працуе пры аддзеле культуры Маладзечанскага райвыканкама. Ягонай галоўнай мэтай з'яўляецца павышэнне інтэлектуальнага патэнцыялу культработнікаў раёна, знаёмства з цікавымі людзьмі, сустрэча з выдатнымі прадстаўнікамі беларускай культуры. І як заўсёды, па добрай старой традыцыі на ягонае чарговае пасяджэнне, якое адбылося 25 кастрычніка г. г., былі запрошаны літаратары з Мінска. Гэтым разам імі сталі: галоўны рэдактар газеты "Літаратура і мастацтва" паэт Аляксей Письмянкоў і ягоны намеснік — паэт і няўрымслівы вандрунік "па родныя ваколіцы" Віктар Шніп. Адбылася шчырая і зацікаўленая гаворка паміж вядомымі пісьменнікамі і культработнікамі раёна. Літаратары расказвалі пра свой жыццёвы і творчы шлях, чыталі вершы, дзяліліся планами на будучыню, а потым адказвалі на шматлікія пытанні прысутных і раздавалі аўтографы.

Наталля ПЛОТАВА

Першы поспех



Актрыса Гомельскага драматычнага тэатра Віялета Сарвірава была адзначана дыпламам II Рэспубліканскага фестывалю творчай тэатральнай моладзі, што адбыўся ў Гародні. Зараз у тэатры рыхтуецца прэм'ера спектакля па п'есе А. Астроўскага "Праўда добра, а шчасце лепей", дзе Віялета выканае ролю Паліксены.

Мастака творыць час...

Самабытную, арыгінальную творчасць нараджае сапраўдны талент. І ў гэтай сувязі ў даследчыкаў літаратуры заўсёды ўзнікаюць заканамерныя пытанні: што такое творчая індывідуальнасць, дзе вытокі таленту? Свой погляд на гэтыя праблемныя пытанні ў Серафіма Андраюка — літаратурнага крытыка, аўтара кнігі і артыкулаў пра творчасць беларускіх пісьменнікаў.

— Серафім Антонавіч, на вашу думку, калі можна гаварыць пра адметнасць творчасці, пра сапраўдны талент?

— Талент нараджае прырода, мастака творыць час, жыццё. Творчасць мастака слова заўсёды індывідуальна нелаўторнае ўвасабленне грамадска-сацыяльных і народжаных імі духоўна-эстэтычных агульных праяў, тэндэнцый, заканамернасцей. Я мяркую, што без адчування, усведамлення аб'ектыўнай асновы і аб'ектыўных умоў развіцця, грунтавання таленту вытлумачыць і зразумець творчасць значнага пісьменніка, па сутнасці, немагчыма. Думаецца, ідэйна-мастацкая адметнасць творчасці заўсёды выяўраецца жыццём, вызначаецца з улікам мастацкага вопыту, найперш нацыянальнага, набытага ў мінулым, ацэньваецца ў суаднесенні з эстэтычнымі з'явамі і тэндэнцыямі сучаснасці. Гэтыя меркаванні маюць асаблівы сэнс у дачыненні да творчасці пісьменнікаў, чыё дзяцтва прыпала на гераічна-трагічныя ваенныя і пасляваенныя гады, а пачатак творчасці адбыўся на хвалі грамадскага ўздыму сярэдзіны — другой паловы 50-х гадоў. Жыццёвы і творчы лёс гэтых пакалення асабліва адметны, непадобны да лёсу іншых пакаленняў пісьменнікаў. Іван Пташнікаў — адзін з асабліва яркіх прадстаўнікоў гэтых пакалення. Яго проза — гэта сёння адметная і значная з'ява нацыянальнай літаратуры, і калі разглядаць шырыні — нацыянальнай культуры. Яна дастаткова выразна акрэслілася, раскрылася і глыбока выявіла свае ідэйна-мастацкія асаблівасці, жыццёвыя вытокі, сцвердзіла сваю мастацкую арганічнасць. Талент пісьменніка рэалізаваўся, усвободзіўся ў рэальныя мастацкія набыткі: "Алімпіада", "Тартак", "Мсціжы", "Найдорф" і іншыя. Кожны з гэтых твораў — не толькі вызначальная веха на творчым шляху пісьменніка, але і прыкметная з'ява для беларускай літаратуры. Усе ж разам гэтыя буйныя творы, які і напісаны раней раман "Чакай у далёкіх Грынях", апавесць "Лонва", апавяданні "Алені", "Алешка", "Бежанцы", "Сцяпан Жыхар са Сцешыц", а таксама апавяданні пазнейшых "Эфка", "Львы", "Арчыбан" і апошніх ("Французкі", "Тры пуды жыта", "Пагоня") гадоў, ствараюць гэтую

самабытную з'яву, назва якой — проза Івана Пташнікава. Заўважаецца мастакоўская паслядоўнасць, мэтанакіраванасць творчай дзейнасці пісьменніка. Пачынаючы з апавесці "Іллюк Чачык", якая з'явілася ў друку ў 1957 годзе, і канчаючы апавяданнямі апошніх гадоў, пісьменнік нязменна строга прытрымліваецца ў сваёй творчасці прынцыпу вернасці жыццёвай праўдзе. Смела можна сцвярджаць: ніхто не скажа, што творы І. Пташнікава прыдуманія, нежыццёвыя. Чытаючы апавяданні, апавесці, раманы, адчуваеш, бачыш глыбокую жыццёвую, а не толькі падзейную, фактычную аснову. А жыццёвая аснова твораў мае рысы выключна асабістага характару, паколькі піша І. Пташнікаў пра сваю малую радзіму, пра тое, што знаходзіцца ў межах ягонага вопыту, а пры адлюстраванні жыцця імкнецца да максімальнай паўнаты і ўсебаковасці, багатай насычанасці падрабязнасцямі, дэталямі: бытавымі, пейзажнымі, псіхалагічнымі.

— У размове мы закранулі паняцце мікрасвету пісьменніка, і якраз у Івана Пташнікава гэта родны мясціны, Лагойшчына. Ён, як некалі Фолкнер, стварае той свет, дзе жывуць яго героі. Такое назіраецца, дарэчы, і ў прозе В. Адамчыка, Кузьмы Чорнага. На вашу думку, гэта нейкая тэндэнцыя ці адметнасць светапогляду пісьменніка, свядомы выбар творчага накірунку?

— Я мяркую, што тут нейкае шчаслівае супадзенне індывідуальных асаблівасцяў і запатрабаванняў часу. І Пташнікаў распачаў пісаць дзесьці ў другой палове 50-х гадоў, а лепшыя яго творы з'явіліся ў пачатку 60-х. Гэта быў час, калі літаратура змагла і пачала гаварыць праўду, сталі даступнымі для пісьменніка творы замежных аўтараў. Для І. Пташнікава якраз уласціва своеасабістае, фолкнераўскае бачанне свету, а таксама адчуваюцца і ўрокі Кузьмы Чорнага: "Чалавек — гэта цэлы свет". І Пташнікаў імкнецца адлюстравать гэты мікрасвет ягонай Лагойшчыны, дзе ён жыў, дзе прайшло яго дзяцінства, такое балючае, цудоўнае — ваеннае і пасляваеннае. Для яго тут хапае матэрыялу на ўсе яго творы. Калі звяртацца да пытання, чым абумоўлена творчасць пісьменніка, то мне здаецца, што гэта ўспаміны дзяцінства, прырода. Там жывуць усе яго героі. І, канечне, на творчасць пісьменніка моцна паўплывала вайна. І не толькі на І. Пташнікава, але і на ўсё тое пакаленне — так званнае філалагічнае, — якое прыйшло ў літаратуру ў 50—60-х.

Потым была дакументальная кніга А. Адамовіча, Я. Брыля, У. Калесніка "Я з вогненнай вёскі", іншыя творы, але найперш пра боль спаленых часта разам з жыхарамі вёсак расказалі тых, хто бачыў гэты дзіцячы вачыма.

— Вы вельмі падрабязна разглядаеце ўплыў на пісьменніка і яго творчасць ваенных падзей у вашай кнізе "Чалавек на зямлі".

— Вайна не абмінула ніводнага пісьменніка таго пакалення, і гэта ў многім вызначыла не толькі тэмы іх кніг, але і паўплывала на характар, светабачанне саміх пісьменнікаў: Б. Сачанкі, М. Стральцова, І. Чыгрынава, В. Адамчыка. Кожны

сказаў сваё слова, таму што такое не забываецца. Героі іх твораў нясуць боль вайны ў сэрцы. Стан іх душы вельмі няпросты, раскрыццё яго патрабуе асаблівага майстэрства, а галоўнае — суперажывання, дарэчы, многа дае для раскрыцця характараў у творчасці І. Пташнікава пейзаж, прырода. Але гэта не проста апісанні пейзажу, гэта — асабліва ў апошніх творах — глыбока прадуманае адлюстраванне праз з'яву навакольнага асяроддзя душэўнага стану, характараў герояў, часам настраіваецца пейзажнай карціны прадвызначнае сюжэт.

— Такім чынам, мы можам весці размову пра псіхалагічны пейзаж?

— Безумоўна, у І. Пташнікава пейзаж, характары і падзеі вельмі цесна звязаны. І адлюстраванне прыроды ў І. Пташнікава сваё, глыбіннае, гэта адна з асаблівасцей яго таленту, усёй яго творчасці. І Пташнікаў, як справядліва заўважаюць многія, — проста выдатны пейзажыст і псіхалаг.

— На прыкладзе творчасці І. Пташнікава можна акрэсліць некаторыя агульныя рысы, якія вызначаюць непаўторнасць, самабытнасць беларускай прозы яго літаратурнага пакалення?

— Думаю, што вялікая ўдача кожнага пісьменніка — тэма, якую ён выбірае, тут важна, каб яна была сучасна яго душы. У І. Пташнікава якраз гэта ёсць: свет, дзе жывуць яго героі, — гэта яго свет, добра вядомы, з якім з'яўна душа празаіка; героі І. Пташнікава — прататыпы аднавяскоўцаў; пейзаж таксама не прыдуман — мясціны роднай Лагойшчыны. І усё гэта аб'ядноўвае любоў пісьменніка да сваёй зямлі, да людзей. Апошняе асабліва важна. Уплыў часу, вайна, "вясковы" накірунак літаратуры — сапраўды, агульнае, што вызначае прозу пташнікаўскага пакалення. Аднак кожны з гэтых пісьменнікаў здольны сказаць сваё, адметнае і непаўторнае, і сказаць па-свойму, кожны з іх мае сваю адметную мастацкую манеру, свой стыль.

— Звяртаючыся зноў жа да творчасці І. Пташнікава, хочацца адзначыць яго новыя апавяданні. Што змянілася ў творчай манеры пісьменніка, чым адметныя яго новыя творы?

— Дзесьці пачынаючы з 1996 года, штогод з'яўляецца новае апавяданне І. Пташнікава. У сённяшняй літаратуры, як мне ўяўляецца, яны складаюць адзін з самых значных набыткаў. Тут адчуваецца той жа пісьменнік, той жа Пташнікаў, але і ў чымсьці іншы — які робіць і для сябе, і для літаратуры нейкія новыя крокі. Для сябе, у прыватнасці, ён асвойвае новыя тэмы, якія раней не закрануў. Да таго ж, вырас мастацкі ўзровень, а гэта патрабуе большай філасафічнасці, заглыбленасці, што адчуваецца ў апавяданнях "Тры пуды жыта", "Пагоня". Думаю, што творчасць І. Пташнікава — гэта адзін з прыкладаў глыбокага, адметнага і самабытнага таленту.

Гутарку вяла
Маргарыта ПРОХАРА

ВАРУНКИ

Фэст адмянілі. Ніхто не пацярпеў?

18 кастрычніка, вечар. Абвешчана ўрачыстая імпрэза: адкрыццё III Нацыянальнага фестывалю эстрадных аркестраў, да якога прымеркавана прэм'ера Дзяржаўнага канцэртнага аркестра Беларусі "У свеце музыкі — "Бітлз" і "Песняры". На табло станцыі метро "Плошча Якуба Коласа" — 18.38. Да пачатку канцэрта яшчэ няма часу, а людзі спяшаюцца, як пасля трэцяга званка. Выныраюць з падземкі, хтосьці пытае "лішні білеткі", хтосьці шукае ў натоўпе ля філармоніі знаёмцаў. А натоўп надзіва шчыльны: на прыступкі — не ўзбіцца, у вестыбіюль, праз які працягнуўся вялізны "хвост" да касы, — не ўткнуцца. Ды толькі твары ў людзей — ніякаватыя...

Вясвятляецца, што канцэрт адмянілі з прычыны "аварыйнага стану залы". Знаходзіцца сведка здарэння: шырока, нібы рыбак-хвалько, развёўшы рукі ў бакі, паказвае "кавалак, які адваліўся ад балкона". Чарга здаць білеты расце... 19.05: у вестыбіюль праціскаюцца новыя людзі, ва ўзрушаным прэм'ерным настроі, з раскошна аформленымі букетамі, спадзеючыся, што на імпрэзу не спозніцца. І маюць рацыю...

Што ж адбылося насамрэч? Са слоў прадстаўніка Дзяржаўнага канцэртнага аркестра, прыгоды пачаліся ўранку, калі музыканты толькі-толькі размясцілі на сцэне філармоніі свой рыштунак. Нібыта без даў прычыны ад столі адваліўся кавалак тынкоўкі і грукнуў на сцэну. На шчасце, у гэтую хвіліну людзей побач не было, інакш здарэнне магло скончыцца трагедыяй. Неўзабаве пад столлю нацягнулі ахоўную сетку і палічылі мажлівым канцэрт не адмяняць. Але хтосьці вырашыў дзеля большай упэўненасці паспрабаваць скалаціць са столі тое, што не адвалілася, але нібыта магло — следам за першым кавалам. Тынк даў расколіну, і на сцэнічную падлогу абрынуўся вялізны цяжкі кавалак.

Уяўляеце наступствы такога здарэння падчас канцэрта ці нават рэпетыцыі?!

Гэта была не толькі адмена канцэрта "з-за тэхнічных прычын". Змарнавана аказалася праца па падрыхтоўцы ўсяго фестывалю. А гэта, нагадаю, два вечары з прэм'ернай імпрэзай Дзяржаўнага канцэртнага аркестра

і яшчэ два — з удзелам каля паўтара дзсятка эстрадных калектываў, прычым палова іх прадстаўляла розныя гарады Беларусі. Праблема да вечару, ды яшчэ на 3-4 дні, знайсці ў Мінску адэкватную замену пацярпелай філарманічнай зале, аказалася невырашальнай. Каса мусіла вяртаць грошы за "пагарэлыя" білеты. Філарманічныя работнікі турбаваліся, ці не адаб'ецца гэта на справах бухгалтэрыі, а значыць — на іх сціплым зарплатах. Пра маральны і матэрыяльны ўрон арганізатару ды ўдзельнікам адмененага Нацыянальнага фестывалю эстрадных аркестраў балюча думаць. Між іншым, пра форс-мажорныя акалічнасці паспелі паведаміць не ўсім іншагароднім калектывам: гродзенскія музыканты ўжо былі ў дарозе, і, прыехаўшы ў Мінск, мусілі тут жа скіраваць свае колы дадому.

19 кастрычніка — іронія лёсу! — прэс-канферэнцыя з нагоды чарговага "Беларускай музычнай восені". Дырэктар філармоніі І. Андрэеў, зразумела, не мог абмінуць і "тэму дня", тым болей, што напярэдадні вечарам, у тэлевізійнай "Панараме", па гарацх слядах здарэння быў паказаны сенсацыйны рэпартаж М. Равуцкага, які, з пункту гледжання філарманічнай адміністрацыі, "перабольшыў".

Як жа выклаў факты сам дырэктар? Паводле яго слоў, 18-га ранняга (9.20) адбылося надзвычайнае здарэнне: "Падчас мантажу канцэрта здарылася частковае абрушванне ляпніны столі на ар'эрсцэну. Ніхто не пацярпеў". Журналістам быў прадэманстраваны жакіраваны "сувенір" — ці то цэментны, ці то бетонны кавалак плошчай з маленькі часопніцы столік, таўшчыні амаль 15 см: зойбайная сіла! Цікаўныя патрапілі і "на экскурсію": углыбіні-вышыні над сцэнай, акурат дзе размяшчаюць падчас канцэрта арганны пульта або рытм-секцыю, на фоне пабелкі зейрала шэрая "рана". Страшнавата...

Тым часам чакалі афіцыйных прадстаўнікоў спецамісіі, якая разам з праекціроўшчыкамі залы мусілі ацаніць сітуацыю і вырашыць праблему далейшай эксплуатацыі галоўнай канцэртнай пляцоўкі краіны.

Пакуль жа кіраўніцтва філармоніі разважала пра нездавальняючы ўмовы эксплуатацыі будынка: ён, між іншым, праектаваўся не як

элітарная акустычная зала, а як клубнае памяшканне, на пачатку 60-х, адпаведна патрэбам дня, перапланаванае ў дом для беспрытульнай тады Беларускай дзяржаўнай філармоніі. 40 гадоў тут не было належнага рамонту. Штодзённае вібрацыя ад гучання музычных інструментаў, правядзенне лініі метро, — усё гэта неспрыяльна ўплывае на стан будынка.

Чамусьці дырэктар паспрабаваў частку праблемы "ўскласці на арган": маўляў, яго магутнае гранне скаланае ўсё навокал. Але ж арган ужо два гады... маўчыць! І дзеля справядлівасці трэба ўспомніць, што ў 1963 годзе, калі пасля ўстаноўкі і настройкі інструмента арганіст А. Янчанка распачаў тут першую рэпетыцыю, кавалкі тынку, што адкалоліся ад столі, пагнулі некалькі металічных труб. І выклікалі праекціроўшчыкаў залы, і "абмяркоўвалі сітуацыю". А майстар С. Чарняўскі выправіў пашкоджанні ды на ўсялякі выпадак, па ўласнай ініцыятыве, зрабіў над арганам другую, драўляную столі. І потым на працягу многіх гадоў раз-пораз чуў, як высока-высока стукваюць па дрэве кавалачкі нетрывалага тынку. Тады гэта нікога не насцярожвала. Сёння пра гэта і не ўспамінаюць. Ківаюць на арган, якому даўно патрэбна рэанімацыя...

Ніхто не вінаваты, ніхто не пацярпеў... Што будзе далей?

Прэм'ера "У свеце музыкі" — "Бітлз" і "Песняры", які і фестываль эстрадных аркестраў, фармальна не адмяняюцца, а нібыта пераносцца. Магчыма, на час "Беларускай музычнай восені". Сама ж "Восень" пройдзе 16—30 лістапада.

І самая свежая інфармацыя, атрыманая па тэлефоне з прэс-цэнтра філармоніі. Беларуская акадэмія архітэктуры, Навукова-вытворчае ўнітарнае прадпрыемства "Стройконструкцыя" дае дазвол на часовую эксплуатацыю залы да 1.06.2002 г. — да пачатку капітальнага рамонту. "Пры ўмове прыладжвання ахоўнай сеткі на выпадак..."

Залу адкрыюць 9 лістапада. Сёння тут мае адбыцца канцэрт...

С.БЕРАСЦЕНЬ

Людзі

Марозны калядны вечар. Пастрэльяваюць у грубцы асінавыя паленні, разгарваюцца сінім полымем пакручаныя чачоткавыя бярэзіны. Як хараша глядзець на языкі агню, на ажурны пераліў полымя па падлозе, сценах. Маці ўжо ўправілася па гаспадарцы і стомлена месціцца перад адкрытымі дзверцамі грубка палячыць цяплом застарэлыя хваробы. Мы з братам выпіваем "па апошняй" і адсоўваемся ад стала на "тылавая пазіцыі". Самая пагаварыць за жыццё. Пачынае брат.

Паглядзі, чья машына?

Калі пачаў развальвацца Савецкі Саюз, сталі закрывацца прадпрыемствы, многія страцілі працу і былі выкінуты ў стыхійны рынак і бізнес. Адзін мой добры знаёмы гэтаксама вымушаны быў усё пачынаць з нуля. Без сувязяў і грошай зрабіць бізнес у нашай краіне было немагчыма, і ён нейкім чынам дамовіўся паехаць на заробкі за мяжу. Умовы кантракту патрабавалі працаваць бязвыезна два гады. А ў яго ў вёсцы жыла старая хворая маці, без старонняй дапамогі ёй ужо не справіцца аніяк. Што рабіць? Тут без працы і грошай таксама не памочнік, а пакінуць старую адну не пакінеш. Пайшоў да суседа, просіць:

— Я на два гады ад'язджаю, прыгледзь маці. Праз два гады вярнуся, машыну табе за гэта прыганю.

— Добра, як не прыгледзець, суседзі ж... Едзь сабе спакойна.

Праз два гады сын вяртаецца з заробкаў. Двор у маці дагледжаны, агарод пасаджаны. Сусед, спраўджаючы аб'явіцтва, апекаваўся трохі не лепш, чым за ўласнай маці.

Заходзіць сын да суседа, дастае з сумкі гасцінцы, даруючы закуску і выпіўку, частуе, дзякуе за клопаты. Выпілі, закусілі. Тады сын кажа:

— А цяпер паглядзі ў вакно, што бачыш?

— Ну, машыну бачу.

— А чья машына?

— Ды адкуль я ведаю, у нас у вёсцы такіх няма.

— Твая гэта машына. Помніш, я абяцаў ад'язджаючы, — і дастае з кішэні дакументы.

— Вось глядзі, "Фальксваген-пасат", уладальнік. Прозвішча чыё?.. Тваё.

— Ды што ты, навошта, хіба я з-за машыны? — пачаў нібы апраўдвацца сусед.

— Тым лепей, што не з-за машыны.

— Вось такія людзі бываюць, заклучыў брат.

— А дай жа Бог ім здароўя, а табе і наперад з такімі знацца, — заварушылася каля грубка маці. — А то мне другіх даводзілася бачыць.

І яна загаварыла.

Не плачце, мама, нам і так смачна

У сорак чацвёртым вясною мы вярнуліся з бежанцаў. Вёска спалена, засталася дзве ці тры хаты. Жылі ў зямлянках. У нас жа застаўся хлеў. Раскоша, можна сказаць. Толькі есці не было амаль нічога. І васьм тым часам праз вёску ехалі ваенныя. Легкавік завярнуў да нашага двара. Выйшаў афіцэр. Маёр па званні, ці, можа, нават палкоўнік. Гэта цяпер на легкавіках усякая гадасць ездзіць, а тады яны былі напералік. І пытае дзед Крысана:

— Хазяін! Са мной жонка цяжарная, радзіць павінна хутка. Ніяк нельга яе ў дарогу. Дазволь пакінуць у цябе.

Ну, а дзед жа вы ведаеце які быў: з сябе здыме, а людзям аддасць. Узялі гэтую жанчыну, дзед месца лепшае для яе вызначыў. Усё, што лепшае з яды здаралася, — ёй аддавалі. І роды прынялі як належыць, і хлопчыка яе купаць-даглядаць баба Хадора як свайго памагала. А колькі дзед з лесу напіліў-пацягаў бярунныя, каб разжыцца жменямі круп ці літрай малака! І добры-такі хлопчык рос, дзябелы, як камёлак.

А ўвосень той чалавек заехаў за жонкай, і з ім яшчэ некалькі афіцэраў. Зайшлі, пачалі на стол збіраць хлеб, кансервы нейкія, сала, торба бульбы, гарэлка. Запатрабавалі ў бабы вялікі чыгун, наварылі бульбы, заскварылі салам з цыбуляй. Селі, п'юць, ядуць. Ні дзед, ні бабу не запрасілі. А мы, дзеці, сядзім на печы, і з-за коміна ў чатыры пары вачэй, як зачараваныя, пільнуем. Які пах смачны быў!

Ніколі і нічога з той пары мне так смачна не пахла. "Хай бы ж хоць лыжку тае бульбы далі", — ціхенька шэпчама на печы. А папрасіць не смею. Дзед строгі быў вельмі, сам нішто ні ў кога не папрасіць і нам забараняў. Аркадзя, ён жа самы меншы быў, не вытрымаў, яго ташніць пачало, дык на вуліцу выскачыў, каб не бачыць. А мы дасядзелі да канца.

Папілі яны, паелі, забралі сваю маладзіцу ды моўчкі і паехалі. Ні хоць бы табе "спасіба" сказалі дзеду з бабай. А мы скаціліся з печы ды да таго чыгунка, думаем, можа, хаця бульбінка дзе на сценцы прысохлая засталася. Не, чыста выскрабілі. А пах ад чыгунка ўсё роўна ідзе такі смачны. Дык мы давай яго нюхаць. Баба ўбачыла, заплакала, а мы супакойваем: "Не плачце, мама, вы нам у гэтым чыгуне што-небудзь зварыце, дык і то нам смачна будзе".

Во якія людзі бываюць. Ну няхай ён мужык, а яна ж жанчына!

Няўжо такое магло (і можа) быць? Ашломлены аповедам, хачу нешта сказаць і не магу — спазм сціскае горла.

Маці ж, справіўшыся з узрушэннем ад толькі што перажытых успамінаў, працягвае.

Па чым вашы яблыкі?

Саду добрага ў нас свайго не было. Хаця бацька ўвесь час і садзіў. Зямля ж ведаецца якая была, не радзіў сад. Дык мы заўсёды яблыкі куплялі ў Слаўгарадзе. Вось і той раз паехалі з бацькам на кірмаш. Не даехалі да кірмашу, а на горадзе сустракаецца нейкі дзядзька, знаёмы бацькаў аказаўся, павітаўся, пытаецца, куды едзе.

— Ды яблыкаў купіць, — гаворыць бацька.

— А навошта вам на кірмаш ехаць? Хадзем да мяне дамоў, я вам прадам.

— А па чым вашы яблыкі?

— Па сорак капеек.

Трэба сказаць, што сорак капеек тады каштавала самая лепшая адборная антонаўка. Таргавацца не сталі, паехалі прама ў двор да дзядзькі. Купілі яблыкі, я яшчэ звярнула ўвагу, як ён ашчадна ўзважваў, каб хаця яблык лішні не пераклаў. Ну, купілі, едзе дамоў, а я ў бацькі і пытаюся: "А адкуль ты ведаеш гэтага чалавека?" Ён і расказвае.

"Да вайны наша хата з краю вёскі стаяла. А ў сорак першым, як прыйшлі немцы, непадалёк зрабілі канцлагер для ваеннапалонных. Па першым часе немцы дазвалялі перадаваць палонным ежу, і мы штодзень што-небудзь прыносілі. Нават можна было выкупіць ваеннапалоннага, калі ён быў тваім родзічам. І з усяго наваколля прыходзілі людзі сваіх шукаць, але калі хто спрабаваў уцякаць з лагера — немцы стралялі. На маіх вачах застрэлілі маладзенькага стрыжаннага лейтэнанціка. Ён быў уцёк і схаваўся ў бульбу ў нашым гародзе, а адна сучка высачыла і прывяла немцаў. Ён і стрэліў з вінтоўкі прама ў галаву.

А некалькімі днямі пазней з лагера ўцёк салдат. Немцы ўбачылі, пагналіся, і салдат, хаваючыся, заскочыў да нас у хату. Маці мая адразу ўсё зразумела. Схапіла мяне — ды яму на калені. "Гэта бацька твой, гавары, што гэта твой бацька!" І ў той жа момант на парозе з'явіўся немец з аўтаматам. Мне ўжо адзінаццаць гадоў было, а тады дзеці панятлівыя былі. Абдымаю гэтага ўцёкача, цалую. А маці падбегла да немца, тлумачыць: "Пан, пан, гэта мой гаспадар". Так яны і не кранулі гэтага салдата. Са Слаўгарада аказаўся. Праз два дні дамоў пайшоў, хаця маці і ўгаворвала пабыць колькі дзён. Гэта ж каб немцы правярылі, дзе твой гаспадар падзеўся, дык бы ўсіх пастралілі. Трайтаў яго прозвішча. З тых пор і знаём адзін аднаго".

— Дык чаму ж ён цябе яблыкамі не пачаставаў? — здзівілася я.

— Не ведаю, — разгубіўся бацька...

— Да-а-а, рызыкавая была ваша баба Паша, — падсумоўвае маці свой расказ.

А я ад сябе дадам, што Трайтава гэтага я бачыў таксама. Калі працаваў у Слаўгарадскай раённай газеце, то нярэдка даводзілася прысутнічаць на ветэранскіх урачыстасцях, але ні пра здарэнне ў 41-м, ні пра куплю яблыкаў я на той час не ведаў, а таму не паглядзеў яму ў вочы.

Магчыма, меў бы цяпер лішні ўзор пры вызначэнні "гатунку" людзей.

Павел ВЕРАБ'ЁЎ

Хто ў хаце гаспадар?

якой валодае музей сёння, ужо не хапае. Затое на недахоп яе не скардзяцца арандатары кавярні "Альгерд". І папракнучы іх, на першы погляд, няма чым: яны плаціць арэндную плату за памяшканне, дзе ўсё амаль на ўзроўні "еўра". Толькі вось памеры гэтай платы (куды і на якія патрэбы яна ідзе?) высветліць цяжка. Не ведае пра гэта ні Акуневіч, ні вядучы спецыяліст па музеях упраўлення культуры аблвыканкама І. Шышкова.

У трох залах — самыя розныя экспанаты, побытавыя прадметы старых часоў: энцыклапедыя нячысціцаў, беларуская батлейка, самапрадка, ступа з таўкачом. Не абдзелены ўвагай рускія пісьменнікі, падарожныя шляхі якіх так ці інакш пралягалі праз Віцебск і Віцебшчыну: Гоголь, Пушкін, Шаўчэнка, Лажэчнікаў. Наведвальнікі музея даведваюцца, што на нашай зямлі нарадзіліся літаратары Фёдар Князьнін і Фёдар Багамалец. Ёсць тут звесткі і пра філаматаў-філарэтаў, прадстаўлена асобнымі куточкамі творчасць вядомых землякоў: Васіля Быкава, Уладзіміра Караткевіча, Рыгора Барадуліна. А вось куточка для творчасці Петруся Броўкі, Пімена Панчанкі, Еўдакіі Лось не знайшлося.

— Усё гэта будзе, але не зараз, бо не хапае плошчы, сродкаў, — кажа загадчыца музея С. Казлова.

Так, не хапае. І слаўтай плошчы, з якой, па сутнасці, і пачалася размова. Вось толькі і тая, што існуе, часам выкарыстоўваецца немэтазгодна. Скажам, значная частка яе аддзелена польскамоўным пісьменнікам, хоць і нашым землякам, як Ян Баршчэўскі, аўтар "Шляхціца Завальні". Прывіталіся тут незразумела чаму матэрыялы пра лётчыка Леванеўскага, музыканта Салярцінскага. А музей жа, падкрэсліваю, літаратурны. Дык чаму тады няма ў ім

нават намёку на аднаго з родапачынальнікаў беларускай літаратуры, таксама нашага земляка, Фелікса Тапчэўскага — "Хвэлькі з-пад Рукшэніц"?

— Пра яго мы не маем амаль ніякіх звестак, а каб перапісвацца, шукаць іх — няма грошай і няма каму: у нас, апроча мяне, працуе адзін навуковы супрацоўнік і я — і загадчыца, і экскурсавод у адной асобе, — тлумачыць С. Казлова.

У нашай вобласці жывуць і працуюць 27 сяброў Саюза беларускіх пісьменнікаў. І толькі да 20-годдзя абласнога аддзялення быў выстаўлены стэнд з іх некаторымі кніжкамі, часопіснымі публікацыямі. Могуць запырачыць, маўляў, усе яны жывыя, няхай пішуць, працуюць. Яно так. Але фотаздымчак і кароткая біяграфія кожнага з іх, хаця б адна-дзве кніжкі ўсё-такі павінны знайсці сваё месца ў музеі. І пошукаў тут, і грашовыя сродкаў не трэба аніякіх: усяго трэба набраць нумар тэлефона патрэбнага літаратара... Ужо зусім неяк няёмка напамінаць пра ўшанаванне памяці памерлых. Да прыкладу, пра Міхаса Барэйшу...

Дык каму ж, урэшце, павінен належаць будынак? Ён рамантаваўся, рыхтаваўся менавіта пад музей. А потым начальства (якое, аўтару і тут не ўдалося высветліць) распарадзілася аддаць частку яго пад арэнду прыватнай кавярні. Такім чынам месца ў музеі не хапае. Затое кавярня раскашуе.

Вось так і існуюць у адным памяшканні дзве ўстановы, здавалася б, несумяшчальныя ні па даху, ні па мэтанакіраванасці. Прыбіральня і раздзявальня належаць кавярні і, каб распраць экскурсантаў, патрэбны даволі яго ўладальнікаў.

У размове з тымі, хто мае непасрэднае дачыненне да музея, прамільганула і такое нібы

апраўданне: у кавярні за кубкам кавы могуць збірацца і літаратары. Збіраліся б, каб не цэны... А ў мяне ўзнікла свая, "крамольная" думка: а чаму б, скажам, не падсілкаваць падчас наведвання музея экскурсантаў (большасць якіх — школьнікі, навучэнцы вучылішчаў, тэхнікумаў, ВНУ) тым жа бутэрбродам з кавай па даступнай ім цане? Не збыднелі б уласнікі кавярні, а добрая слава засталася б.

— Усё можна было б зрабіць разумна, памяркоўна. Толькі вось уласнік ёсць уласнік. Вядома, хто плаціць, той і музыку заказвае. Арэндная плата ідзе... Будзем спадзявацца, што з заканчэннем тэрміну арэнды будынак музея будзе поўнасцю музейным, — рэзюмавала І. Шышкова. — А кіраўнікам літаратурнага і абласнога краязнаўчага музеяў трэба быць больш настойлівымі ў гэтай справе.

Так, музею патрэбны адзін гаспадар. Тады не будзе ад яго двух ключоў. Знікне патрэба ва ўтрыманні трох наглядчыкаў. Хапіла б і аднаго. З'явілася б магчымасць узяць у штат музея другога навуковага супрацоўніка: работы шмат. А то Святлана Мікалаеўна ў музеі, як ужо высветлілася, і швец, і жнец, і на дудзе ігрэц.

Дырктар абласнога краязнаўчага музея В. Акуневіч папрасіла не чапаць кавярню "Альгерд" — скончыцца тэрмін арэнды і ўсё стане на сваё месца.

А я не мог не зачапіць, бо справа з "музеем-кавярняй", як пазначана на шыльдзе, я ў гэтым упэўнены, не скончыцца са сканчэннем тэрміну арэнды. І пішу я гэты матэрыял са спадзяваннем на тое, што ўладная абласная вертыкаль дапаможа літаратурнаму музею стаць сапраўды культурна-асветніцкай установай, месцам шанавання нашай роднай багатай літаратуры.

Алег САЛТУК

г. Віцебск



Як вядома, народны паэт Беларусі Ніл Гілевіч упэўнена адчувае сябе ў розных галінах творчай дзейнасці. Не чужая яму і дзіцячая літаратура. Набыткі ў ёй у Ніла Сымонавіча надзіва важкія, аб чым засведчылі кнігі “Сцяжок на мацце”, “Сіні домік, сіні дом”, “Зялёны востраў”, “Дожджык-грыбасей”, “Калі рана ўстаеш і іншыя. І вось чарговая — “Шчаслівыя хвіліны”, што пабачыла свет у выдавецтве “Юнацтва” напярэдадні 70-годдзя Майстра. Назва яе, можна сказаць, сімвалічная. Сапраўды, знаёмства з новымі творамі знакамітага пісьменніка прынясе маленькім чытачам (зборнік у першую чаргу адрасаваны дзецям дашкольнага і малодшага школьнага ўзросту), нямала шчаслівых, радасных хвілін, бо вершы, казкі, байкі, небыліцы, загадкі, што прадстаўлены ў ім, напісаны па-майстэрску, з багатай творчай фантазіяй, са здзіўляючым умением ствараць яркія, непаўторныя вобразы. А яшчэ — гэта таксама вельмі важна — Н. Гілевіч гаворыць з дзеткамі нязмушана, адкрыта, умее знаходзіць тэмы, якія не могуць іх не хваляваць. У гэтым добра пераконвае першы раздзел, які і даў назву кнізе. Хораша гучыць верш “Я — беларус”, напісаны ад імя лірычнага героя. Маленькі грамадзянін з гонарам прызнаецца ў любові да сваёй Радзімы:

Я — беларус, я нарадзіўся
На гэтай казанай зямлі,
Дзе між лясоў і пушчаў дзікіх
Адвеку прашуры жылі.

Я — беларус, я ганаруся,
Што маю гэтае імя:
Аб добрай славе Беларусі
У свеце знаюць нездарма!

Любіць жа Беларусь — значыць, любіць усё роднае, блізкае, дарагое з маленства. І не саромецца гэтай любові, наадварот, часцей нагадваць аб ёй:

Я — беларус, я шчаслівы,
Што маці мову мне дала,
Што родных песень пералівы
І зблізку чую, і здаля.

Я — беларус, і хоць сягоння
Яшчэ малы, але скажу:
Я родам з племя непакорных
І ў час бяды не задрыву!

Думаецца, гэты твор з задавальненнем прачытаюць не толькі самі хлопчыкі і дзяўчынкі. Звернуць на яго належную ўвагу і выхаванцы дзіцячых садоў, настаўнікі пачатковых класаў, бо верш “Я — беларус” можна падрываць для дэкламавання ў час ранішняга, іншых мерапрыемстваў. Ды і іншыя творы з гэтага раздзела маюць, калі можна так сказаць, прыкладнае значэнне. Яны могуць (і павінны) загучаць у час святаў, імпрэвізацый. У тым ліку і верш “Добры чалавек”, напісаны з цудоўным веданнем дзіцячай псіхалогіі. У творы важкі дыдактычны элемент, але Н. Гілевіч не павучае, а запрашае саміх дзетак лепей задумацца, як трэба жыць у згодзе з усім, што акружае цябе. А менавіта так жыве хлапчук, пра якога расказваецца ў творы.

Ён не крыўдзіць божаю кароўку, не разбурае птушынае гняздзечка. Ён ўсю прыроду любіць. У тым ліку і крынічку, што “ў аеры блішчыць”. І ўсё, сустракаючы хлапчука, прамаўляе: — Я знаю: ты добры, ты добры — І ты не пакрыўдзіш мяне!..

Асноўная думка закладзена ў гэтых радках:

Ах, як гэта радасна ведаць,
Што, лічачы сябрам сваім,
Усе цябе любяць і вераць,
Што крыўды не зробіш ты ім!

Багатыя на цікавыя творы і іншыя раздзелы: “Чатыры пары — чатыры дары”, “Нашы добрыя сябры”, “Калі ранец лёгкі і калі цяжкі?”, “За што пападала малпе”, “Загадкі”. Н. Гілевіч прапануе ў іх і напісанае паводле балгарскіх паэтаў, кожным разам уносячы ў знаёмныя матывы штосьці сваё, а гэта дазваляе твораў стаць яшчэ больш прыкметнымі, арыгінальнымі.

Кніга “Шчаслівыя хвіліны” — цудоўны падарунак беларускай дзяце.

Міхась ГЕНЬКА

“Маё Афіны тут — назваў іх Бандарамі”

АНТЫЧНЫЯ МАТЫВЫ Ў ЭРАТЫЧНАЙ ЛІРЫЦЫ АЛЕСЯ БАРСКАГА

Вызначальная рыса ўсёй творчасці Алеся Барскага, беларускага паэта з Беласточчыны, што працінае не толькі інтымную, пейзажную, філасофскую, але і грамадзянскую лірыку паэта, — эратычны элемент. Мастак сцвярджае абсалютнае права кахаць, спалучаючы духоўнае і фізіялагічнае. Што тычыцца “права”, то, як вядома, эратычныя ўцехі ўпершыню легітымізавалі старажытныя грэкі. Погляды антычных творцаў адыгралі велізарную ролю ў гісторыі сусветнай філасофскай думкі. Бадай, няма ніводнай больш позняй эстэтычнай сістэмы, што фарміравалася б без уліку іх дасягненняў.

Усё грэчаскае мастацтва класічнай пары — пошук усеагульнай гармоніі, спалучэнне рэалістычнага і ілюзорна-фантастычнага погляда на свет, міфалагічнае тлумачэнне рэчаіснасці. Светаўспрыманне лірычнага героя А. Барскага — амбівалентнае. Каханне ў яго — пачуццё адначасова шэрае і каляровае, салодкае і балючае, пачатак і канец, “нарадженне жыцця і смерцельнасць агоніі”, распуста і цнота. Такія ж матывы, упершыню выкарыстаныя Сапфо, у шматлікіх перапевах сустракаюцца ў старажытных грэках. Так, у Пасідзіпа: “Хай намі кіруе адзін асалодка-гаркавы Эрот”. Вядомае катулаўскае “і ненавіджу яе і кахаю” выступае апагеям трагічнага распаду цэласнага пачуцця. У сучаснага паэта пошук гармоніі ў каханні, пераадоўленне раздвоенасці праз шматлікія рэфлексіі асобы абячае ўзгодненасць, суладнасць сэрца і розуму. Лірычны герой прыходзіць да высновы, што ў дваістасці і заключаецца сутнасць жыцця, што раздвоенасць і ёсць аснова шчасця. Такім чынам, наблізіўшыся на нейкі момант да гармоніі, ён асуджаны на заўсёдны пошук яе.

У вершах А. Барскага надзвычай адчувальна язычніцкая аўра. Пры гэтым політэізм аўтара не абмежаваны ў часе і прасторы. У межах аднаго верша мірна суіснуюць і паганскі лясун, і Пегас, і нават Хрыстос. Больш таго, для паэта сонца, вецер, неба, зоркі выступаюць як пантэістычныя з’явы. Яны персаніфікуюцца, надзяляюцца якасцямі вышэйшых істот, спалучаючы рысы антычных і паганскіх багоў. Найбольш цікавы ў эратычным сэнсе вобраз сонца. Як вядома, славянскі Ярыла звязваўся з фалічным культурам. Звычайны атрыбут Эрота, паводле

ўяўлення паэтаў эпохі элінізму, — лук, стрэлы якога выклікаюць жар кахання. Створаны А. Барскім бог кахання — Сонца — убірае, сінтэзуе ў сабе функцыі і знешнія адзнакі абодвух.

Лук сонца выгнуўся, напружыў,
І стрэлы сонца паляцелі на зямлю.
А май у бэзе, фіялетавы і дужы,
Пахучасць сінюю даў роснаму галлю.

І як вынік:

Свет агарнула крыламі каханне,
І сонцам, бэзам, песняй стаўся я.

Нарэшце, сонца, промні ўзвялічваюцца да сімвалаў, а эпітэт “сонечны” часта набывае значэнне “эратычны”. Трэба заўважыць, што семантычнае поле кахання паэта запаўняе “вогненна-светлавымі” паняццямі: жарынка — агонь — полымя — пакар — зорка — лазер. Прыклады “дотык, як лазер”, “полымя экстазаў”, “промні — погляд” сведчаць, што ў мове кахання семіятычнае значэнне набывае погляд, пастава, дотык, рух, голас, вочы, валасы, адзенне і нават інтэр’ер. Не трэба гаварыць, колькі ўвагі ўдзялялі антычныя мастакі такім “дробязям”. Дарэчы, матыву распранання, распрацаваны імі, паэт па-майстэрску пераносіць на навакольную прыроду, што надае яго пейзажам адкрыта эратычную афарбоўку. Як, скажам, у выпадку з небам:

...яно прыкрыла стужкай белай —
дарогай млечнай — частку цела,
але і так нямала відна
дэталю гошых і устыдных.

Напоўненасць эратычным святлом робіць пейзажы А. Барскага адметнымі і пазнавальнымі. У той жа час адчуваецца апраўданасць такога прыёму, арганічнасць злучэння егос і physis. У пейзажных замалёўках, гаворачы словамі паэта, “вусны не лішня”. Дарэчы, вусны мастак ператварае ў яркую эратычную дэталю, робячы характэрны для яго творчасці перанос на неадушаўленыя прадметы. У той жа час такая адзнака кахання, як пацалунак, выглядае сціпла і цнатліва. Лірычны герой сарамліва адводзіць вочы ад закаханых пар у Парыжы:

І як цялююцца, устыд агорне
душу і сэрца славяніна —
мой ж прыкрываем ноччу чорнай
свой пацалунак з дзяўчынай.

Карэляцыя, як бачым, парушаецца. У падкрэслена эратычнай вершатворчасці

паэта гэта выглядала б нечакана, калі не ўлічваць традыцыйны маральны імператыву беларуса. Часта прызначэнне пацалунака ў А. Барскага не індывідуалізаванае, абагуленае, шырокае. Так, перапоўнены шчасцем лірычны герой “гатоў цалаваць кагосьці”. “Кагосьці” ў дадзеным выпадку прыраўноўваецца да “ўсяго свету”. Часам зліццё вуснаў увогуле выносіцца ў грамадзянскую і прыродаапісальную лірыку. (“Цалуюся з вясёлкай, як з дзяўчынай”).

Шчодро дарыць пацалункі, абуджаючы пачуццёвасць, даручана ветру. Гэтану свавольніку аўтар дазваляе цалаваць кветкі і бярозы, у яго вусны ўкладвае “оду аб прывабнасці ўзлоння”. Як і сонца, вецер паўстае вобразам яскравай эратычнай скіраванасці. Сонца і вецер, адвечныя і неразлучныя спадарожнікі, замацоўваюцца паэтам як эмблема роднага краю:

І ў гербе мець, як ты
(родны край. — А. Б.),
Заўсёды сонца й вецер.

Удалай, на наш погляд, з’яўляецца неадназначная метафара “на арфе павучыння грае вецер”, якую, згодна з Ю. Пацюпам, нельга не прачытаць у эратычным сэнсе. У антычных майстроў слова вецер — не проста эратычны элемент, а і носьбіт пэўнага набору якасцей і функцый, уласцівых богу кахання. Так, Івік цалкам атаясамлівае Эрас з ветрам, з бурным віхорам.

Наогул, эротыка ў творцы цесна звязана з роднымі краявідамі, каханне магчыма толькі на ўлонні прыроды. Незадаволенасць жыццём у вялікім горадзе, моцнае адчуванне сваіх каранёў прыводзіць да ідэалізацыі вясковага свету, да намаганняў паэта зліцца з прыродай у адзінае цэлае. Тут нельга не згадаць булакіную паэзію Феакрыта, Біёна, Мосха. Мастак свядома ўзмацняе падабенства разгорнутым пастаральным малюнкам, героі якога “ў пастушых вобратках убогіх пасвілі сваё каханне”. Розніца толькі ў тым, што прадметам увагі вершаў-ідэялі быў яркі спякотны поўдзень, а А. Барскі прыкрывае сваё каханне смугою змяркання. Такія аднасць з акаляючым светам у спалучэнні з вакхальнымі матывамі, даволі пашыранымі ў антычным мастацтве, нараджае нечаканыя асацыяцыі:

Сосны, як зялёныя бакалы,
рукой зямлі да сонца ўзняты,

Узыходжанне да сэнсу

Ці часта вы сустракалі ў сучаснай літаратуры раманы пра сэнс жыцця? Пагодзімся — не вельмі. Тым не менш мне сустраўся гэты радкі від — я кажу пра раман “Цяжар спробаў” Алены Паповай у трэцім нумары часопіса “Знамя” за мінулы год. Аўтары-жанчыны за апошнія гады добра-такі пацягнулі моцны пол на старонках перыёдыкі; прычым калі пачыналі як правіла з традыцыйных раманаў, дзе замацаваннямі глыбіннага сюжэта з’яўляюцца любоўныя адносіны герояў, то потым усё далей паглыбляліся на тэрыторыю крымінальнага дэтэктыва. Алена Папова выбіраецца з гэтага шэрагу, прычым, з усіх іншых шэрагаў таксама.

Перш за ўсё Алена Папова — драматург са стажам і рэпутацыяй, пераможца (як і А. Слапоўскі) І Еўрапейскага конкурсу п’ес, яе п’есы іграліся на сцэнічных пляцоўках Масквы, Пецярбурга, Таліна і, натуральна, Мінска, дзе яна жыве; на Захадзе, на Бонскім Біенале спектакль “Пястун лёсу” Рускага тэатра г. Мінска быў фаварытам. П’есы пераклалі на нямецкую, выдаюць у Лондане. Новыя п’есы ідуць у Беларусь — што ж прымусіла прызнанага тэатральнага аўтара (а як вядома, талент драматурга сустракаецца радзей за іншыя) звярнуцца да жанру рамана? Каб высветліць гэта, звернемся да асаблівасцей почырку аўтара п’ес, вось яе ўласнае прызнанне: “Не шукайце сонца там, дзе яно села. З майго пункту погляду, цяпер тэатр прыйшоў у нейкі тулік у пагоні за бляскам, вытанчанасцю, эфектамі, хлесткасцю, дасціпнасцю, карацей, за формай, што само па сабе цудоўна; тэатр неяк аддышоў ад чалавека, ад яго болю, ад яго цяпла, дыхання, ад яго сутнасці”. П’есы Паповай нясуць у сабе гэтае жывое, яны не

пабудаваны, не сканструяваны, яны развіваюцца як жывыя арганізмы, часам нечакана і парадаксальна, што дазваляе пры пастановах ўжываць аб’ёмнае вырашэнне, якое перавышае акрэсленую словам прастору. Для аўтара слова — гэта знак, за якім стаіць свет пачуццяў, паэзіі, падтэкст.

І вось цяпер раман, унутры якога таксама адчуваецца няспынная цяжучасць быцця. Нездарма скразны вобраз рамана, правільнай сказаць, асноўная яго стыхія — гэта вада, якая марудна прыбывае, нябачна прасочваецца па кроплі праз усе поры глебы і сцены жылля. Гэта нячутнае запаўненне вадой Горада ёсць вобраз запаўнення жыцця часам, яго працякання скрозь нас. Горад як месца дзеяння і вобраз Горада — жывой істоты, рысы твару якога адкрываюцца герані рамана Зенце не адразу, з той размеранай паступовасцю жыцця, якая задаецца самім рытмам пісання, тым музычным гукам, на які настройваецца слых чытача літаральна з першай фразы рамана...

А пачынаецца раман амаль з канца — гэта ад’езд Зенты, якая прыслана ў Горад з нейкай місіяй (ва ўсялякім выпадку так успрымае яна сваю працу ў фірме “Добрая вестка”), развітанне з супрацоўнікамі і з усімі, з кім на працягу ўсяго праведзенага тут часу сутыкала яе жыццё. Пасля развітання, аднак, яна не ад’язджае, правільней, не можа паехаць — ці то засмактала яе тая самая водная, правільней сказаць — балотная стыхія: “Людзі на балоце” памятаецца? Вядома, Іван Мележ пісаў пра палешукоў, пра карзёных жыхароў дрыгвы, багны, твані, якія на гэтай зямлі нарадзіліся і іншай не бачылі. А вось Зента (само імя чужароднае, з якіх краёў узятае — незразумела) у Горадзе — прышла, прыслана ў яе на працу і

фактычна не прыжылася ў ім — не пусціла каранёў, не завяла сям’ю, не нарадзіла дзяцей, і тым не менш стыхія гэтай мясціны не адпускае яе. Стыхія аб пачуццё абавязку — вось гэта і спрабуе зразумець чытач, пагружаючыся ў чытанне, падпарадкоўваючыся неўпрыкмет для сябе задуме аўтара, які не абавязаны ўсё тлумачыць, а толькі паказвае і расказвае.

Дзейнасць фірмы “Добрая вестка” — аналаг славутага Фонду Сораса, займаецца выдачай субсідый і грантаў па заяўках і праектах; працяглы час Зента знаходзіцца ў прыёмнай ілюзіі, што яна раздае гранты справядліва, пакуль не пераконваецца, што склад прасіцеляў старанна селектуецца бацькамі Горада, і ўсе намаганні гэтыя завезены гадамі парадак пераадолець аказваюцца марнымі. Тым не менш яна працягвае заставацца на пасту і не кідае пачатую справу. Фактычна, у сваім раманае, як і раней у п’есах, Алена Папова сцвярджае, што ўсё, што адбываецца ў жыцці, ёсць раўнадзейная дзвюх сіл: гэта стыхія вады, тая самая “рака часоў у сваёй плыні”, якая падпарадкоўваецца толькі свайму ўласнаму закону, незалежнаму ад людзей і незразумеламу для іх, і свядомае намаганне чалавека, падпарадкаванае яго волі і розуму. Так разумее, напрыклад, сваё служэнне Зента. Але менавіта таму, што раўнадзейная ўсё роўна залежыць не толькі ад волі і жадання чалавека, вынік любага намагання ніколі нельга прадказаць. Уласна, менавіта гэтая адчувальна прысутнасць беспачатковай стыхіі і ёсць “фірменны знак” аўтара, што вылучае ўсё, ёю створанае, — і таму не сканструяванасць твора, а яго жыва-народжанасць, натуральнасць відавочныя.

Прыслаў Зенту ў Горад нейкі пан Шульц — асоба, якая займае ў структуры рамана

даліце ў грудзі мне запалу,
даліце мне мускатаў вінных,
паўду жыццёвай перапінты,
хачу зноў сп'яна пераблытаць
ногі бярозы і дзючынны.

Падобнае ідылічнае жыццё — своеасаблівае ізаляцыя ад грамадства. Спасціжэнне грэкамі сакрэтаў мараходства нарадзіла новы матыў у паэзіі каханьня — матыў адасаблення з каханай сярод стыхій вады. Неаднаразова паўтараюць А. Барскім, гэты матыў гучыць зусім не па-эпігонску. Творчая фантазія паэта змяшчае "востраў шчасця" на сярэдзіне жытнёвага поля:

**Я вясло прынясу, дарагая, —
вясло з тонкай сталі адбітай,
і талы палляем на загоне
на востраў нашага шчасця.**

Шматзначны вобраз берага арганічна ўплечены аўтарам у мастацкую тканіну вершаў. З аднаго боку, бераг — стваральнік меж і перашкод прасторы, з другога — ціхае прыстанішча, утульны куточак спакою і шчасця.

Плённа распрацоўвае А. Барскі і матыў цяжарнасці. Трапяткія, пшчотныя, далікатныя вершы аб цяжарнай жанчыне змяняюцца філасофскімі развагамі з налётам дыдактызму ("цяжка быць бацькам"). Матыў цяжарнасці часта ўвогуле выносіцца А. Барскім па-за межы тэмы каханьня. Пазтава "даліна, цяжарная наліўным калоссем", відавочна, стаіць у адным шрагу з "берменным горадам" Феагіда. У пераважнай большасці выпадкаў фертыльнымі здольнасцямі паэт надзяляе зямлю, у выніку чаго наскрозь прасякнуты эротыка працэс сябю. Зразумела, нельга не заўважыць фальклорных вытокаў такога бачання. Але тут слушна было б звярнуць увагу на антычныя культы і сьвяты. Побач з оргіевымі культамі Афродыты і Фаласа, флараліямі і вакханаліямі імя багіні земляробства і ўрадлівасці Дзямэтры, багіні з больш "сур'ёзнымі" функцыямі, на першы погляд выглядае недарэчна. Аднак Элеўсінскія містэрыі, асеннія сьвяты ў гонар багіні земляробства заключаліся ў сімвалічным полавым акце жраца Зеўса і статуі багіні, пасля чаго народу прад'яўлялася калоссе як доказ таго, што маці збажыны імгненна апладнілася і нарадзіла яго.

Як вядома, найвышэйшае праўленне пачуццяў у антычнасці ёсць абагаўленне сваёй каханай, надзяленне яе рысамі, уласцівымі насельнікам Алімпа. Гэты ўлюбёны старажытнымі грэкамі прыём трансфармуецца А. Барскім з улікам багоў яго паэтычнага свету:

**Ты створана небам,
Шчодрай яго зменнай,
Людзі ні пры чым тут,
Людзі — старана.
Пахнеш навальніцай,
Сонечным праменнем
Ва ўсім свеце гэтым
Толькі ты адна.**

і ў лёсе Зенты зусім асаблівае месца, афарбаваная містычна, асабліва пасля яго смерці — яна бачыць яго ў сне, і гэтыя сны нясуць ёй супакаенне, працягваюць сэнс таго, што адбываецца. Адначасова менавіта сны тлумачаць Зенце, што яе аякун не такі ўжо і ўсясьліны, як ёй здавалася, ён таксама паражаальны, і ў першую чаргу паражаальны менавіта ў сваёй прывязанасці да Зенты. Ён блаславіў яе на бескарыснае служэнне справе, даў першасны штуршок для ініцыятывы — і пакінуў, як чараўны памочнік з казкі — далей не ў моцы ёй памагчы. А памагаюць ёй, нават ратуюць ад смяротнага здранцвення, ад кепскага вока патаемных ворагаў дзве звычайныя жанчыны, яе памочніцы Ніна і Ірына, да якіх сама Зента ставілася дагэтуль гэтак паблагліва. А яны выяўляюць неслабую здагадлівасць і самаадданасць, абараняючы яе, пацвярджаючы тым марнасць знаходжання Зенты ў Горадзе. Карэзныя жыхаркі заўсёды лепш разбіраюцца ў інтрыгах і таямніцах мясцовага жыцця. Гэтак памочніцы Зенты здагадаліся, што яе зачаравалі, і лечаць адпаведна, здымаючы сурокі ў чараўніка. Самае дзіўнае, што ў наш час "татальнага акультызму" гэта не здзіўляе і не насцярожвае нават адукаванага чытача, а прымаецца ім як належнае. Зніжанае стаўленне да памочнік, ва ўсялякім разе — да адной з іх праглядвае не толькі ў Зенты, а й у самога аўтара, які надзяляе Ніну й Іру іранічным прозвішчам Лаперсдак. У далейшым з'яўляецца муж Ніны, які колыць уцёк у Амерыку, адкрывае ў Горадзе справу, якая напачатку бурна разгортваецца, а потым пасля таго, як Міша Лаперсдак не паладзіў з бацькамі Горада, хутка рухне. Сутыкненне любой ініцыятывы з мясцовай наменклатурай — канфлікт, які дае бясконцае мноства варыянтаў сюжэта сучаснага, як дамскага (Т. Палякова асабліва выразны прыклад), так і мужчынскага сучаснага дэтэктыўнага апаведу; у Алены Паповай наменклатуру ў Горадзе ўзначальваюць ліліпуты, што можна

Тут патрабуецца невялікі каментарый. Вядома, што ў эпоху класічнай Грэцыі жанчына стала больш прыніжанай, бяспрынай. Цалкам выключаная з грамадскага жыцця, яна ўспрымалася толькі механізмам для нараджэння дзяцей. Аднак літаратура захавала нямала вобразаў жанчын, якім прысвечаны вершы, перапоўненыя пажадлівасцю і адкрытым захапленнем. Парадоксу тут няма. Часцей за ўсё ў першым выпадку замест "жанчына" трэба чытаць "мужава жонка", а ў другім — "палюбоўніца, каханка". Паэт не толькі кідаў да ног каханай плён сваёй творчасці, а часта падпарадкоўваў уласнае жыццё яе капрызам і прыхамацям. Пры гэтым жаданае імя давала назву кнізе "Нано" Мімнерма, "Лянонціян" Гермесіянакта, "Ліда" Анцімаха. На сённяшні дзень нязвычайна хіба толькі тое, што антычныя паэты не ўтойваюць імянаў сваіх герайн. Адметна, што пераважна большасць інтымных вершаў А. Барскага адрасуецца яго жонцы, імя якой — Ніна — аяваецца паэтам. Яна для яго — заўжды багіня, Мадонна:

**Я плану на калені
І дамалю
Ніна Лізу.**

Цікавым падаецца і выкарыстанне А. Барскім анакрэантычнага матыву жадання ператварыцца ў які-небудзь прадмет, каб быць як мага бліжэй да каханай. Такім прадметам невыпадкова абраны яблык. Паэт, відавочна, разлічвае на ланцуг асацыяцый чытача: яблык разладу, яблык слакусы. Ачрача таго, эффект узмацняецца зменамі, у якіх угадваецца эратычны падтэкст: "цвет, аддвіўшы на галіне" — "я поўны сонечным праменнем" — "я ссаў з зямлі радзімай сокі" — "ад вятроў-гуляк я п'яны". Лагічнай выглядае і заключная метамарфоза:

**Прыйдзі, дзючынна, пад галіны,
і я табе ў рукі рыну;
...вазьмі ў рукі, у калені,
грудзьмі і тварам прытуліся,
а ў сына я ператваруся.**

Такі падыход ужо знаёмы нам з паэтыкі творцаў эліністычнай пары, дзе яблык хоць і з'яўляецца сімвалам, але традыцыйна, яшчэ ад суда Парыса, мае практычнае прымяненне. У элегіі Калімаха аб Аконціі і Кідзіпе менавіта гэты плод паслужыў сродкам заручын закаханых.

Безумоўна, што намі закранута і асветлена толькі некалькі агульных матываў вонкава непадобнай творчасці сучаснага паэта і антычнай эпохі. Можна гаварыць аб непасрэдных ці апасродкаваных, свядомых ці несвядомых перайманнях і ўплывах антычных аўтараў на творчасць А. Барскага, але і нельга зводзіць відавочнасць агульных матываў, сюжэтаў, вобразаў да звычайнага ці выпадковага супадзення. Хутчэй за ўсё гэта падабенства ёсць з'ява арганічна засвоеная шматвяковай культуры чалавецтва, яе заўсёднай прысутнасці ў сучаснай мастацкай прасторы.

Ала БРАДЗІХІНА

г. Гомель

прачытаць як літаральна, так і сімвалічна. "Тайныя спружыны быцця" не адразу адкрываюцца Зенце, нават пасля запрашэння ў лазню для выбраных, калі сярод прысутных знаходзіцца на шчасце для яе ананімнага абаронца — а сцэна разгукі пачвар налісана гратэска, проста-такі з Босхаўскай сярэднявекавой яркасцю — толькі пасля краху гандлёвага цэнтра Мішы Лаперсдака працягваецца для герайн апаведу пачварнасць і мізэрнасць правячых Горадам сіл, і непарушнасць, укараненасць у глебу гэтай іерархіі невыкараняльнай. Што ж застаецца рабіць Зенце пры гэтым непарушным парадку рэчаў? Ды тое ж самае, што і ўсім нам: трэба жыць, мілыя сёстры, трэба жыць. А апошняе слова аўтара — пра другую памочніцу Зенты — Іру У., у якой за час дзеяння рамана вырасла і паехала ў Амерыку дачка з мужам, вырас і пакінуты дачкою ўнук, а калі дачка вярнулася, то знайшла толькі магілу маці — амаль нямой на працягу рамана, напачатку маладой і прыгожай, але ўсё менш маладой Іры У., якая сціпла і самааддана праслужыла фірме "Добрая вестка" ўвесь адпущаны тэрмін. Як мы бачым, у аўтара складаныя адносіны з імянамі і прозвішчамі герояў — так, у Зенты прозвішча ўвогуле няма, што падкрэслівае, як нам здаецца, пазачасавую і пазаначыянальную прыроду галоўнай герайн, адсутнасць "арганікі" ў гэтым вобразе; прозвішчы маюць у рамане Паповай першаснае значэнне мянушкі, і па ім лёгка зразумець адносіны аўтара да персанажа, прыём не новы, аднак натуральна ўлічваецца ў структуру рамана. Раман цяжка паставіць у які-небудзь шраг, правесці паралелі — калі толькі з п'есамі гэтага ж аўтара: настолькі неадназначная зададзена сітуацыя, непрадказальна разгортваецца дзеянне, мудагеліста, з выгінамі, падобна ліберці разгортваецца апавед, які прачытаецца не спехам, а з неаслабнай цікавасцю.

Любоў ТУРБІНА

Ва ўзросце больш, чым сталым; ва ўзросце, калі хочаш таго ці не, але ўсё больш думаецца аб вечнасці, сутнасць якой спасцігнуць пры жыцці нікому не дадзена; ва ўзросце, што перакрочыў адметку восемдзесяці і назва кнігі адпаведная — "Позняя восень". А менавіта так назваў свой чарговы зборнік слынны паэт, лаўрэат Літаратурнай прэміі імя Аркадзя Куляшова Пятро Прыходзька. У жыцці Пятра Фёдаравіча і сапраўды жыццёвая восень. Але, перачытаючы творы — кніга складаецца з вершаў, балад, паэм, пераконваецца, што душа П. Прыходзькі па-ранейшаму маладая, а сам ён, гэтаксама, як і раней, глядзіць на свет і людзей аптымістычна. Канечне, не абыходзіцца і самотліва-тужлівых момантаў, але разам з тым у творах нямала святла, радасці, бо гэта натуральны стан П. Прыходзькі-жыццялюбца.

Адзін з лепшых вершаў кнігі — "Мой космас", напісаны нядаўна, 15 мая 2000 года. Дарэчы, даты ёсць і пад іншымі творами, у некаторых выпадках, праўда, яны не звязаныя з канкрэтным днём. Але таксама да месца, бо дазваляюць адчуць, як выкрышталізоўвалася пазтава задума, як паступова ўвасабляў ён яе, ідучы да слова адзінага, слова важнага і патрэбнага. А "Мой космас", відаць, напачатку нарадзіўся ў думках, а пасля, асэнсаваны, лёгка лёг на паперу. Ва ўсім разе адчуванне такое, што ўсё напісана на адным дыханні — настолькі хараша прамоўлена і так шмат сказана:

**Дзе свабоды дух крылае,
Многія глядзяць туды,
На зямлі ж я космас маю
З пахам хлеба і вады.**

**У мяне сваё тут неба,
Домі са страху пад ім.
Пад нагамі — тая глеба,
Што не мае дна зусім.**

Але гэты "космас зямны" неаддзельны ад усяго Сусвету. Каб выказаць гэтую павязь П. Прыходзька таксама знайшоў прадзівывы і пераканаўчыя радкі. І таксама нарадзіліся яны ў глыбіні душы і адпавядаюць яе стану, а стан такі, што хочацца паядначы і з зямным наваколлем і з Сусветам. З космасам зямным і космасам у яго традыцыйным разуменні:

**Пад Мязведзіцай Вялікай
Свеціць зорка быць маяк
І не можа быць бязлікай,
Бо яна адна — маяк.**

**Ёсць зямелька маладая
У галактыцы майёй.
І заўжды душа жадае
Вольным птахам быць у ёй.**

Ды Космас — далёка, а Зямля — тут. На ёй жыць і далей. Жыць і ў "познюю восень", дараваную яе вялікасцю жыццём і самім Творцам, які гэтае жыццё стварыў. А жыць, значыць знаходзіцца не толькі ў дні сённяшнім, а і вяртацца ў мінулае. Найперш у надаўнае, што даўно стала часцінкай тваёй біяграфіі. Біяграфія ж П. Прыходзькі — частка біяграфіі пакалення, якое ўратавала чалавецтва ад карычневай чумы нямецкага фашызму. Яно ж сёння — гошч на Зямлі. Даюць значыць аб сабе былыя раны, сказваецца ўзрост. Ад усведамлення гэтага туга апаноўвае сэрца, з'яўляецца элегічны настрой. І як сведчанне — верш "Памірае наша пакаленне":

**Нават вознічаў паходных тленне
Адплыло ў далёкія гады.
Памірае наша пакаленне,
Замытаючы свае сляды.**

**Усё, што мела і перацярпела, —
У сваю ўвабрала сівізну.
Усяго наведзець не паспела
Пра сваю крываўную ваіну.**

Апошняе — самае страшнае. Таму і набываюць тры заключныя радкі верша такі глыбокі, больш таго — шматзначны сэнс:

**Ды шкада на старасці гадоў,
Што памерці можа пакаленне,
Не скажыць патаемных слоў...**

Сказаць "патаемныя словы" і спяшаецца П. Прыходзька. Найперш у вершах, у якіх ажываюць незабыўныя падзеі Вялікай Айчыннай ваіны, актыўным удзельнікам якой ён быў, дайшоўшы да Берліна і завяршыўшы свой баявы шлях вызваленнем Прагі. Падобнае не забываецца. Пра ўсё гэта трэба пісаць, бо толькі з першых вуснаў мы можам даведацца сапраўдную праўду, якой па-ранейшаму так не стае. Зразумела, магчымасці паэзіі тут, у параўнанні, скажам, з прозай, абмежаваныя. Паэзія ж у першую чаргу пачуццёвая, настрой. Але ж паэзія — яшчэ і думка. А думка, выказаная чалавекам неабяжавым, шмат значыць. П. Прыходзька ж і належыць да людзей неабяжавых, актыўных, дзейных, заўсёды гатовых выказаць набалелае, падзяліцца ім з іншымі. А найлепшы суб'ядседнік для яго чытач.

І спавядаецца ўчарашні франтавік:
**Віхурацца няспынна думкі роём
Пра тое, што даўно было і ёсць:**

**Нібы няроўным навабранскім строем
У паход мая выходзіць маладосць.**

Думкі ж гэтыя ўзнаўляюць найбольш памятных эпізоды, кожны з якіх — часцінка яго ваеннай біяграфіі. І тая праўда пра ваіну, якая з пярэдняга краю яе. Як быццам, пра ўсё гэта і напісана шмат, прытым рознымі аўтарамі, а перачытаеш верш "Шлях на волю", і нібыта ўсё ўспрымаеш упершыню. Лёгка пераконваецца, чаму гэта так. А таму, што давяраеш паэту. І яшчэ адчуваеш, што ён, выказваючы набалелае, не імкнецца падацца арыгінальным. Галоўнае для яго — сам факт. П. Прыходзька разумее, што ўласна перажытае, калі яго падпадае пад вызначэнне чагосьці незвычайнага, само па сабе з'ява. Навошта ж, у такім разе, майстэрства дзеля майстэрства. Досыць звычайнай чалавечай споведзі:

**Было ў маім жыцці такое:
Бы горла мне сціскаў удаў, —
Я па-над Віслаю-ракою
Засыпаны зямлёй ляжаў.**

Аднак ваіну П. Прыходзька падае не толькі праз уласныя ўспаміны. І не толькі праз успрыманне і бачанне свайго лірычнага героя. Памятаючы, што праз яе прайшло і ваіну перажыло цэлае пакаленне, ён звяртаецца і да вобліку асобных яго прадстаўнікоў. Гэта і калегі па пры, а з некаторымі з іх у Пятра Фёдаравіча склаліся прызныя ўзаемаадносіны. Але гэта і тыя, з кім ён асабіста незнаёмы. Толькі атрымліваецца, што часам убачыш чалавека, і воблік яго назаўсёды застаўся ў памяці. Адна з такіх сустрач падказала верш "Гімнасцёрка":

**Ні соладка душы, ні горка —
дзе на горадзе стары,
На ім старая гімнасцёрка,
Яшчэ з ваеннае пары.**

Не развітаецца былы салдат з гэтай гімнасцёркай. І не таму, што жывецца нялёгка і няпроста — на іншую апрамку грошай знайшоў. Не знімае гімнасцёрку па іншай прычыне: яна — памяць аб яго агнявой маладосці. І памяць аб сябрах, якія не дажылі да светлага дня Перамогі. Яна — жывая рэліквія:

**Хоць гімнасцёрка састарэла,
Ён і ў магілу ляжа ў ёй.
Калі ў агні ўжо не згарэла,
Дык і не стлее пад зямлёй.**

Не толькі памяццю аб вайне жыве П. Прыходзька. У яго новых вершаў ёсць і іншая памяць: ажываюць непаўторныя малюнкы зямлі маленства, краю, дзе нарадзіўся і адкуль пайшоў у жыццё. Гэта і Магілёўшчына, а калі канкрэтней — Хоцімшчына, а непадалёку і родныя мясціны Аркадзя Куляшова, з якім Пятро Фёдаравіч сябраваў і чый воблік неаднаразова ажывае ў яго творах. А ўвогуле, як і пераконвае кніга "Позняя восень", у П. Прыходзькі моцная павязь з прыродай і нямала вершаў, у якіх ажываюць знаёмыя краявіды, сведчаць аб назіральнасці аўтара, умённы стварца адпаведнага настрой. Як у вершы "Тры галінкі глогу":

**Я праходжу вузкаю дарогай,
Што пралягла між сівых далін.
І ружовых тры галінкі глогу
Для сябе зрываю на ўспамін.**

**Хай засланай стане адзіноце
Глог, што азарае белы свет.
Нават у асенняй шэрай слоце
Бачу я свайго юнацтва цвет.**

"Позняя восень" — шчодрая на дарункі і адкрыцці. Як і сама творчая восень паэта. Вядома, прыдзірлівы чытач, пры жаданні, можа знайсці ў кнізе і слабейшыя вершы — зрабіць гэта не цяжка па той ужо прычыне, што зборнік атрымаўся аб'ёмным, звыш дзесяці ўлікова-выдавецкіх аркушаў, але, я мяркую, што няма патрэбы запыняць на гэтым увагу. І таму, што ні ў аднаго аўтара (і не толькі паэта) ніколі не было і не можа быць твораў раўназначных у мастацкіх адносінах. Ды і таму, што пажаданны можна (і трэба!) абавязкова выказаць літаратару, які знаходзіцца яшчэ на пачатку мастакоўскай дарогі. Як паэт П. Прыходзька сцвердзіўся даўно. А кніга "Позняя восень" — толькі яшчэ адно пацвярджэнне, што ён знаходзіцца ў актыўным творчым страі:

**Не сумуй на леце, што наволі
Адплыло ў пражытыя гады.
Восень зноўку воль у лузе, ў полі
Напасіла на зіму вады.**

**Маладосці дні тваёй далёка
Ужо аднеслі ў вырай жураўлі,
Але ў долі яшчэ больш глыбока
Дрэвы карані свае спялі.**

Паэт упэўнены:
**За далёкім сінім небасхілам
Спелы пошум жніўня не пагас,
І пары асенняй, творчым сілам
Ён перадае спрыяльны час.**
Кніга "Позняя восень", выпушчаная выдавецтвам "Мастацкая літаратура", пацвярджае, што гэта і сапраўды так.

Алесь МАРЦІНОВІЧ



“Сымон-музыка”

Здаецца, нарэшце ў нашай краіне ўсвядомілі, што кнігі з лепшымі творамі роднай літаратуры чытачы павінны свабодна набываць. Ва ўсякім разе ў гэтым пераконвае зборнік Якуба Коласа “Сымон-музыка”, выпушчаны выдавецтвам “Мастацкая літаратура” ў серыі “Школьная бібліятэка” накладам больш як трыццаць сем з паловай тысяч адпаведнікаў. А гэта ўпэўнівае, што ён трапіць не толькі ў бібліятэкі, а і ў магазіны. Акрамя знакамітай паэмы народнага песняра, укладальнік Таццяна Сівянок уключыла ў кнігу і многія вершы Я. Коласа. У першую чаргу тыя, якія вывучаюцца ў школьнай праграме, а таксама прапануюцца для пазашкольнага чытання. У шматбагатым ж свет нацыянальнага класіка ўводзіць знакаміты даследчык беларускай літаратуры (двой гісторык яе) Уладзімір Казбярук, выступаючы з артыкулам “Рамантычная мара паэта”.

Прачытаўшы яго меркаванні, лёгка падмацаваць іх непасрэдна знаёмствам з творамі. Пачынаючы з верша “Наш родны край”, якім, як вядома, і дэбютаваў Я. Колас у першым нумары газеты “Наша доля”, што выйшаў 14 верасня 1906 года (пра гэта ў самым пачатку артыкула згадвае і У. Казбярук):

Край наш бедны, край наш родны!
Лес, балоты і пясок...
Чуць дзе крыху луг прыгодны...
Хвойнік, мох ды верасок.

Край наш родны, бедна поле!
Ты глядзіш, як сірата,
Сумны ты, як наша доля,
Як ты, наша цемната.

Змешчаны ў кнізе і іншыя творы, якія з’явіліся ў Я. Коласа ўслед за “Наш родны край”, “Асенні вечар”, “Нёман”, “Могілка”, “Дарога”. У. Казбярук слушна зазначае: “Усё гэта — малюнк роднага краю”, “вобразы пакуты”, як называе іх паэзія сам аўтар. Якуб Колас спыняе сваю ўвагу на тым, што акружае селяніна і спадарожнічае яму з першых яго крокаў. Усё ў гэтай паэзіі простае, звычайнае, такое знаёмае ў найдрабнейшых дэталях. Але герой паэта бачыць і ўмеє цаніць непаўторную красу роднай зямлі, любавачца ўсходам сонца, “пераліўным блескам яго праменьняў, брыльянтавым водблескам расы на сонцы; яго моцна цешыць зялёная рунь маладых пасеваў”. Аўтар прадмовы паступова падступаецца да твораў, што сталі “цэлай эпохай у гісторыі беларускай літаратуры” — паэм “Новая зямля” і “Сымон-музыка”. І паралель паміж імі праводзіцца невыпадкова:

“Абодва творы дапаўняюцца адзін другім. Першы з гэтых твораў — паэма-мара пра сацыяльнае вызваленне працоўнага беларуса, другі — пра яго разнавольне духоўнае. У цэнтры ўвагі аўтара паэм знаходзіцца канфлікт паміж імкненнямі герояў (і Міхала, і Сымона) і тымі ўмовамі, што скоўваюць іх магчымасці, абмяжоўваюць волю”. І, канечне ж, даследчык падрабязна расказвае пра самога “Сымона-музыку”.

Дарэчы, пісаць гэтую паэму Я. Колас пачаў у 1911 годзе пасля выхаду з турмы, значыць, можна гаварыць пра яе юбілей. Выснова, да якой прыходзіць У. Казбярук, такая: “Сымон-музыка” — адзін, бадай, з найбольш асабістых твораў Якуба Коласа па настроях, пачуццях, па перадачы аўтарскіх перажыванняў. І ў той жа час у паэме адчуваецца няўлоўная атмасфера ўспрынятых уражлівай душой песняра павеваў эпохі выпявання грамадскіх канфліктаў і катаклізмаў”, Знаёмства з паэмай, несумненна, прынясе нямала радасці. Тыя, хто ўпершыню прачытаюць яе, зразумеюць, якім выдатным паэтам з’яўляўся Я. Колас. А чытачы, знаёмыя з “Сымонам-музыкам”, атрымаўшы мажлівасць яшчэ раз прайсціся пуцявінамі галоўнага героя, лішні раз упэўняцца, што толькі мастацтва, якое адлюстроўвае народныя настроі, мае права на жыццё. Менавіта яно — сапраўдная эстэтычная каштоўнасць, што падпадае пад вызначэнне “прыгожае”. Гэтыя ўваходзіны ў свет Я. Коласа, у свет “Сымона-музыкі” прыносяць радасць, пачынаючы з уступу:

Ад роднае зямлі, ад гоману бароў,
Ад казак вечароў,
Ад песень дудароў...

І шмат з чаго іншага збіраўся скарб,
Які “як доўг, як дар, дае пясняр”. У першую чаргу беларускай моладзі, якой і прысвяціў паэму.

Міхась ГЕНЬКА



Генадзь АЎЛАСЕНКА



Каб зноў спачатку ўсё пачаць...

Паперы чысты аркуш прад вачыма.
Не ведаю — аб чым я напішу,
каго я сёння ў думкі запрашу.
Цябе?
Ды не, такое немагчыма!
Цень успаміну ўскальхне душу
І знікне...
Бо такое немагчыма!
Паперы чысты аркуш прад вачыма.
Я ведаю — аб чым я напішу!

Не вып’еш возера паблом
Світанкам раннім.
І не праб’еш сцяны ілбом.
(Хіба баранім).
І мора не пераплывеш,
Не хопіць сілы.
І зорку з неба не сарвеш
Для любай-мілай.
Агеньчык,
што ў душы згарэў,
Не разгарыцца.
Тым,
што заўчасна пастарэў,
Чым ганарыцца?!

Таму,
схлусіў хто хоць бы раз,
Ужо не верыш.
Дзяцінства непаўторны час
Назад не вернеш.

Сляпы мастак
малюе націюрморты.

Таццяна БАРЫСЮК



Містыка існавання

Палёт душы
Калі я, стомленая, буду спаць,
Душа Край Памяці аблітае да рання.
Падумаць, як страшна ёй лятаць
Над папалішчам Першага Кахання!..

Калі душу апаліць жарсць
На злосць былай адчайнай сцюжы,
Кранеца сэрца благадаць —
Крышталёвае блакітнае ружы.

Фантомы слоў губляюць важкасць
У вабнай бездані вачэй.
Міраж лятункаў сэрца засціць
І явы сімвалы ярчэй.

Трымае пэндзаль
тонкая рука.
А з-за спіны
да слыху мастака
даносыцца
пяшчотныя акорды.
Там,
у глыбі пакоя,
ля акна
Глухі скрыпач
смычком па струнах водзіць,
Бязгучную мелодыю
выводзіць,
І ўсё вачэй
не зводзіць з палатна,
І ўсё вышэй
мелодыі гучаць...

Сляпы мастак
спыніў сваю работу,
Глухі скрыпач
збірае ў папку ноты,
Каб заўтра
зноў
спачатку ўсё пачаць...

Так хочацца
кагосьці пакахаць!
Каханнем
захлынуцца,
як віном!
Салодкім сном
душу закалыхаць!
Душу закалыхаць
апошнім сном.
Хай потым будзе
горыч страт і здрад —
Так хочацца
жыццё сваё змяніць!

У восеньскі
халодны лістапад
Апошні раз
душы сваёй змяніць,
Апошні раз
кагосьці пакахаць
(Адлічвае хвіліны
метраном).
Апошні раз
душу закалыхаць
Апошнім сном...

Зайздрасць ТРЫПШІХ

І
Спісваючы кантрольную
у суседзях то справа,
то злева,
вучань з апошняй парты
сумна глядзеў на настаўніка.
Вучань зайздросціў настаўніку —

Прывіды страчаных ілюзій
Віюцца ў небе кажанамі.
Магчыма, болей мы не будзем
Узгадваць, што было між намі...

Сэрца ў чарапахавым панцыры,
Пярліны вачэй — у ракушках.
Клюшнымі змагаюся з шапцамі —
Спакусамі ў вабных стужках.

Дрэва маёй самоты
Точыць адчаю шашаль.
Стой, незнаёмец, хто ты?
Прышлец са сноў, няйначай...

Жыццё гэта сон.
КАЛЬДЭРОН
Жыццё — нібы прарочы сон,
А смерць як быццам абуджэнне.
Жахлівы суд — мой прышлы скон.
Хімеры мары-летуценні.

Памылак жах сціскае крылы,
Прывіды душаць па начах.
Крывавы крыж на небасхіле
І боль маланкавы ў вачах...

Каханне. Фобія. Манія.
Вар’яцтва. Блуканне.
Люстэркаў галерэя.
Надзея без надзеі — я.

Сама ў сабе,
як сэнс у форме.
У норме і не ў норме.
Шукаю. Філасофствую. Баюся,
Што некалі ў люстэрку не з’яўлюся...

як яму добра жывецца!
Не трэба пісаць кантрольныя,
не трэба зубрыць тэарэмы
і формулы незразумелыя
(няхай на іх ліхаманка!),
і ў бацькі не трэба грошай
клянчыць на кожную дробязь,
і слухаць штотдня напрокі
за дзённік альбо за шыткі,
і можна гуляць
дзе хочаш,
з кім хочаш,
і колькі хочаш,
бо ты —
чалавек дарослы
і сам
гаспадар свайго лёсу!..

І
Стоячы каля дошкі,
крэйду ў руках трымаючы,
настаўнік глядзеў на вучняў.
Настаўнік зайздросціў вучням —
як жа ім добра жывецца!
Ніякіх табе
праверак,
вымоў,
тэматычных планаў,
ніякіх грашовых клопатаў
(хай гэта бацькоў хвалюе);
паўдня пасядзіш за партай
і можаш рабіць, што хочаш!
А тут
вавёркай круціся —
і тое,
і гэта трэба:
за газ заплаціць,
за кватэру,
суседзям дадаць пазыку,
і жонцы патрэбны боцікі,
і дзеці з адзення выраслі,
а грошай так не хапае!
І мары юнацкія —
дзе ж яны?!

Нічога з іх
не збылося!
Жыццё —
паўсядзённы клопат,
Наперадзе ж —
толькі старасць...

ІІІ
Галодны
аблезлы сабака
ляжаў
ля мокрага плоту,
лізаў
перабітую лапу,
глядзеў
на шкільныя вокны
І моўчкі
зайздросціў людзям:
Як жа ім добра жывецца!

З аскепкаў не складу вітраж,
Люстэрка б’еца на пшычасце.
Чаму ж мінулага міраж
Залевай вочы мае засціць?

І сэрца гімн не шле вясне,
Не спараджае летуценняў.
Што зробіш, бо цяпер мяне
Натхняе змрочны чорны геній.

Акразлегія

Адлегласць душ народзіць смутак,
Дыханне дам хімерам-целям.
Філасаф і філолаг скуты
І суіснуюць непадзельна.
Лавіруе-віруе сэрца,
Але чамусьці так самотна!
Лядок лятункаў дакранеца,
Атруту — Пі! — падаць маркота.
Гармоній недасяжнасць — Позна! —
Ірве істоту на шматочкі.
Надрыўна плачуць вербалозы
І сны мне шле Касандра-ночка.

паэт
на касмічныя рытмы
накладвае словы,
якія пасля
збываюцца...

Алег прыходзіць задоўга, мо за гадзіну да пачатку спектакля, моўчкі падае руку хлопцам-акцёрам, пачціва вітаецца з дзяўчатамі і хуценька займае сваё звычайнае месца ў зале — першае ў другім радзе. Сядзіць ён таксама моўчкі, здавалася б, безважна, абіякава пазірае на сцэну, дзе чорны колер дэкарацый стварае прастору і перспектыву. Вунь яны, удалечыні, выразаныя з поліэтылену, вокны ўяўных дамоў уяўнага горада. Што за тымі вокнамі? Глухая сцяна і — рэальны камунгасаўскі задворак з грамадскімі, прабачце, прыбральнямі ды параскіданымі ветрам кавалкамі скарыстанай паперы. “Сюда не зарастет народная тропа!..”. Не, не трэба так цыннічна! Навошта? І ўвогуле, натуралізму хапае і ў жыцці. А тут, на сцэне — тут павінна быць казка. І таму за вокнамі шматпавярховікаў недзе хаваецца іншы горад і зусім іншы свет. І жыхары таго свету глядзяць на нас, людзей, звыска, як бы са стале, то спачувальна глядзяць, то здэкліва і, шчыра скажам, не зусім пачціва...

у яе моцна балела галава і адмаўляліся глядзець вочы, але дзеці аб гэтым не павінны былі ведаць і, напэўна, не ведалі. Яна неўпрыкмет аддавала ім сваю энергію, і дзеці мужнелі, распраўлялі крылы, становіліся гаспадарамі на сцэне. Маленькую сцэну яны прапоўзалі на жыватах і на локцях, пралічылі кожны метр. Трэба сыграць так, каб не зачэпціцца, не пабурыць дэкарацыі, трэба навучыцца так падаць, каб гэта выглядала натуральна і не было сінякоў. Цэлая навука... На сцэне падлеткі адчувалі сябе гаспадарамі, як той папярковы змей у палёце: крыху любаваліся сабою, радаліся прастору фантазіі і вольнаму палёту і не здагадваліся, што кожны з іх прывязаны непрыкметнаю ніткай, цененькай і празрыстай, але ж трывалай. І ўсе гэтыя ніці ўладарна і моцна трымае, сціскае ў жмені рэжысёр. Ларыса Васільеўна ўсміхаецца, бо не мае права не ўсміхацца, чаго б гэта ёй ні каштавала — такі яе сцэнічны лёс...

А тут, як на бяду, унадаўся хадзіць да іх на рэпетыцыі дырэктар. Алег венав сам

было зусім побач. Хацела параіць, але — перадумала. Яна зноў жа спалохалася за дзяцей. Бо нельга ж было ёй так нізка апускацца ў іх вачах.

Дзеці... Чужыя дзеці, яны і сапраўды выраслі хутка і незаўважна. Ларыса іх клпатліва расціла тут дзесяць гадоў, а ён, Алег, прыкрас прызнацца, нават дагэтуль блытае іхнімі імёнамі. Падумаць! Яны далі жыццё яго п’есе, з гэтага часу сваіх літаратурных герояў ён будзе ўяўляць у абліччы гэтых падлеткаў, а — блытае іх, быццам сіямскіх блізнят. Непрыгожа! Сорамна! Але чаму, чаму так атрымаўся? Ён, Алег, які ахвяраваў сваім жыццём лёсам, аддаўшы яго на расправу падлеткам; які, забыўшыся зірнуць у люстэрка, залічыў сябе ў вечныя юнакі і тым самым вынес сабе прысуд; які займаў паўгорада шаснаццацігадовых сяброў і дня не пражыве, каб не пазнаёміцца з новым падлеткам, — ён раптам спалохаўся і знякаваў перад гэтымі во тэатраламі. Смешна казаць, але ўявіў, што не ён, а наадварот, яны дарослыя. Але ж не кожны дарослы будзе валаводзіцца з

рэжысуры. Што значыць — сказаць? Ды ён табе так скажа! Абыграць трэба. Трэба на сцэне сапраўды звіннуць нагу. Ты ўяўляеш, што з гэтага можа атрымацца?..

— Добра, але як ён панясе дзяўчыну? — Моўчкі! І вось што: не шкадуі маіх дзяцей. Я... я іх сама шкадуу. Проста я ведаю, што магчыма, а што не. Не адмяняць жа спектакль, позна ўжо, глядач запрошаны... І ўвогуле, дзеці, ёсць толькі адна прычына, па якой акцёр мае права не з’явіцца на сцэне. Цьфу-цьфу-цьфу... А, дарэчы, я ж табе, Алег, яшчэ не ўсё сказала. Сюрпрыз...

— “Сюрпрыз”? Прызнацца, я апошнім часам так баюся акурат сюрпрызаў... — Алег усмінуўся, падкінуўшы рэпліку са сваёй п’есы.

— Рана ўсміхаешся. Мухі, Алежак, не будзе сёння.

— Што-о?! — Нічога. Захварэла наша Надзейка. Учора збегала на дыскатэку, і сёння ў яе — ангіна. Я яе ледзь не забіла. Кажу заўсёды: не бегайце голыя, глядзіце пад ногі, не чапляйцеся, не набівайце гузоў, помніце — ідуць спектаклі. Калі ўжо вырашылі падняцца на сцэну, выкіньце вецер з галавы. Сцэна не даруе легкадумства. Каму кажу, сабе ці сцяне?! Карацей, маці Муху не пусціла...

— І ты не адмяніла спектакль? Ты ўяўляеш, што будзе?..

— А нічога не будзе. Незамянімых людзей не бывае ўвогуле. Шэры з Паўком абыграюць мушыную сцэну. Ніхто нічога нават не заўважыць, вось убачыш. А спектакль, паўтараю, позна ўжо было адмяняць. На тры хвіліны сёння ён будзе карацей. Не памром. Спэдзяюся, аўтар таксама будзе не супраць?

— Аўтар то не супраць, — Алег, бадай, з замілаваннем глядзіць на гэтую мужную жанчыну. І не жанчыну, а зусім дзяўчыну яшчэ. Вялікую ўладарку гэтай маленькай, закінутай людзьмі і забытай Богам сцэны, якая і самай ёй дадае маладосці, рухавасці, энергіі душэўнай. Магутную гаспадыню загадкавай падлеткавай душы, адчайную і самаахвярную. — Але ж калі вы паспелі абыграць?

— Калі цябе не было. Цэлую гадзіну рэпэціравалі. Словы ж яны, у прынцыпе, ведаюць, бо тэкст ва ўсіх на слыху. Думаю, я магла б знайсці Мусе замену, але часу небагата, усё ж пабаялася, раптам той, хто на замену, забудзе тэкст. Так што няхай лепей Шэры з Паўчком абыграюць гэты эпізод на сваіх ролях. Так будзе надзейней. І во яшчэ...

— Што, зноў сюрпрыз?

— Ну, — засмяялася Ларыса, — ты зірні, які ў нас сёння прыгожы Пашка, які ў яго вабны “ліхтар” пад вокам. Свеціць, як яснае сонейка.

— “А в остальном, прекрасная Маркиза...” Ну, гэтаму ў масоўцы якраз па ролі падыходзіць, — Алег рагоца ад душы.

— Пытаюся: якая ж, дзетка, цябе дзяўчына так хараша пацалавала? Божыцца, што са слупам не размінёўся.

— Таксама на дыскатэцы?

— Выступае ўзорная тэатральная студыя “Тры калекі”. Прапануем вашай увазе спектакль “За язык прападаюць”, альбо павіншаму: “Калі мухі здыкаюць?” — Шэры накінуў сваю бліскучую мантыю і са сцэны красамоўнічае. Сярожка, як заўсёды, у сваім рэпертуары.

— А Шэрага за доўгі язык мы будзем зараз падвешваць да ляпачкі, — адказвае Валік басам — Факір трэніруе голас.

А дзяўчатам часу няма балаболіць — мажуцца ў грымёрнай.

— Вова, адзень ты яму на галаву, ну, сам ведаеш, што. Той самы пакет, каторы будзеш са сцэны рэкламаваць. О, Ларыса Васільеўна, а дзе ж вы гэтага барадатага аўтара адкапалі?

— Многа будзеш ведаць, сэр, хутка і сам барадою абрасцеш, — усміхаецца Алег паблажліва. — Але табе, Шэры, цень, барада якраз да твару.

Ён ведае: хлопцы жартуюць. А мо проста за жартамі хаваюць сваё хваляванне. Хаця і не прэм’ера, сёння проста чарговы спектакль, аднак усё ж нетыповы. Сёння іх чакае сапраўднае выпрабаванне на акцёрскую сталасць, бо змушаны адпрацаваць з экспромтам, а сцэна — яна не любіць экспромтаў. А мо так і лепей, цікавей, а то кожны раз па накатанай сцяжынцы?..

— Усё, хлопцы, хопіць мітынгаваць. Марш у грымёрную. Дзяўчаты вунь ужо даўно падрыхтаваліся, хутка прыйдзе глядач, а вы яшчэ не ў форме, — Ларыса на вачах спакойнае і нават пачынае усміхацца.

Так трэба. Іначай яе хваляванне перадасца акцёрам і — быць бядзе. Ларыса ідзе на галёрку, нешта кажа Вову, які ўжо даўно там: спакойна сядзіць, не ёўзае, не красамоўнічае, а — працуе. Роля ў яго такая, (Заканчэнне на стар. 12)

СЦЭНА

АПАВЯДАННЕ

Уладзімір МІХНО



Чорны колер падабаецца Ларысе Васільеўне. Ды Алег і не супраць: ёй, рэжысёру, вядома ж, лепей ведаць. Наадварот, Алег вельмі ўдзячны Ларысе, што ўзялася паставіць яго п’есу, ён проста шчаслівы. А магла ж і не згадзіцца. Во табе драматург мясцовага пасеву, стварыў сваіх чарцей паласатых і зараз носіцца з імі, як кот са здохлай мышшу.

На сцэне пакуль яшчэ няма ніводнае жывое душы. Гнятліва чакае падлеткаў імпавізаваны шэры падал, таямніча і рамантычна звісае павуціна, сплеченая з канатных вярвак. А Павук пакуль яшчэ лускае семкі на галёрцы ў пустой паўцёмнай зале разам з іншымі акцёрамі. Семкамі хлопцы, мусіць, праганяюць сваё хваляванне... І ўвогуле, чаго яны кожны раз перад спектаклем тусуюцца на галёрцы? Яшчэ адна тэатральная таямніца? І запытацца няма ў каго. Ларыса, напэўна, ведае, але ж яна пабегла шукаць новы мікрафон, бо іхні перад самым спектаклем забралі на іншае, больш важнае мерапрыемства. Божа мой, колькі ж Ларыса пабегала, пакуль паставіла гэты спектакль! То павуціну не было каму да столі прымацаваць, то адбіралі стайкі ў яе сумежнікаў, адказчы за музыку, за пластыку, то ўрэшце не знаходзілася каму прыбраць у зале, і дзеці самі падмяталі, мылі сцэну. Нікому нічога непатрэбна. Патрэбна толькі ёй, Ларысе, і дзецям. Напэўна, Ларыса Васільеўна паставіла свой апошні спектакль, бо працаваць у такіх умовах болей няма ні сіл, ні нерваў. А прафесійныя акцёры ўвогуле адмовіліся б выходзіць на такую вось непрыстасаваную сцэну. Але ж дзеці... Яны тут выраслі. Алег іх помніць яшчэ маленькімі, калі ставілі на сцэне казачкі і плакалі, шкадуючы персанажаў, якіх самі ж ігралі. Дзеці выраслі — ён нават і не заўважыў. Чужыя дзеці хутка растуць... Вырас калектыў, абараніўся, стаўшы ўзорным, здавалася б, набыў аўтарытэт і крэдыт давер’я. Каб жа! Ларыса вунь сама пабегла па мікрафон, як быццам болей няма каму. Дык і няма. Няўжо нашаму маленькаму гораду непатрэбны такія вось таленавітыя дзіцячыя калектывы? Самі ж заганяем падлеткаў у падвалы, а потым дзіўмімся... Выраслі з казак, узліліся за сур’ёзную, за дарослую тэму. Кожная сцэна, кожная роля забірала столькі душэўнай энергіі. Яны ж не прафесійныя акцёры. Яны ж дзеці, звычайныя падлеткі. Ларыса не выбірала. Талентамі і асобамі зрабіла іх вось гэта маленькая, лядашкая і цесная сцэна, самая значная, самая прасторная і вялікая ў іх жыцці. Але ж дзеці не валодаюць сцэнічнай тэхнікай, і таму кожную ролю, кожны вобраз павінны прапусціць праз сябе, перш чым сыграць на сцэне. Юныя акцёры павінны перахварэць сцэнічнай хваробаю, а рэжысёр незаўважна, паступова з кожным новым спектаклем добраахвотна спальвае сябе на алтары. Не верыце? Алег і сам не верыў, пакуль не пазнаёміўся з Ларысай.

Ларыса мадзела і чзла, пасля рэпетыцыі

не бываў на рэпетыцыях, баяўся перашкодзіць. Яны ўвогуле з Ларысай людзі прымхлівыя: калі ўжо сеў на першае крэсла ў другім радзе, то і бульдозерам адсюль яго не згоніш. А рэпетыцыя — гэта ж святое, адказнасць, можа, нават большая, чым на самім спектаклі. Але ж дырэктар не здагадваўся, што такое сцэна, напэўна, ён думаў, што ўсё на свеце множыцца на лічбы, дзеліцца на гадзіны і вымяраецца ў рублях. Ён так думаў, і таму вырашыў сыграць на сцэне сваю незайздросную ролю, нават не падазраючы, што іграе камедыю. Дырэктар вырашыў заняцца ўлікам і кантролем, як быццам мастацтва падаецца ўліку. Ён прыходзіў, садзіўся ў куце, раскрываў свой блакнот ці журнал і... пачынаў лічыць акцёраў, падлічыўшы, акуратна заносіў свае каштоўныя назіранні ў журнал. У той час яшчэ не рабілі прагонак, а рэпэціравалі толькі асобныя эпізоды. Збіраць увесь калектыў не было патрэбы, і Ларыса не збірала, прызначала індывідуальныя заняткі. Дырэктар быў тут навічком, ён не ведаў законаў тэатра і жыў па сваіх наменклатурных законах. Па-добраму, яму варта было мо паспачваць, бо колькі ж пакутуе на свеце шэрага і безаблічнага народу. Але ж дзеці — яны не ўмеюць спачуваць шэрасці. Дзеці ўвогуле бачаць свет шматколорным. Напачатку шэры дзядзечка з бурчаквым тварам іх проста забавляў. Было прыкольна назіраць, як важна ён надзьмувае шчокі, вылуплівае вочы, ці то стараючыся падкрэсліць сваю значнасць, ці то збіраючыся некуды ўзляцець. Аднак ён так, на жаль, і не ўзляцеў, затое пачаў раздражняць дзяцей. Ларыса бачыла, як дзеці нерваваліся, пераклочалі ўвагу і — апускалі крылы, рэпетыцыі ішлі кату пад хвост. Ларыса спачатку старалася ўзяць сябе ў рукі і не зважаць, адно баялася: не вытрываюць дзеці, сарвуцца, чаго добрага абсвішчуць дырэктара. Што ёй тады рабіць, якую займаць пазіцыю? Але той не здаваўся, мусіць, ён нешта паскуднае задумаў, бо заўсёды недалюбліваў рэжысёра і яе калектыў. На кожнай рэпетыцыі паяўляўся зноў. Што і каму ён хацеў даказаць, ці ведаў хоць сам? І аднойчы Ларыса не стрывала.

— Што вам, даруйце, трэба? — запыталася як магла на той час далікатней, бо пры дзецах.

Дзеці наставілі вушы і прыціхлі — яны навучыліся разумець рэжысёра з паўслова. А дырэктар, надзьмуўшыся яшчэ болей, стаў няўцямна бубнець, што гурток кепска працуе, дзеці слаба наведваюць заняткі і ўвогуле... Ларыса не даслухала, што “ўвогуле”, рэзка абарвала:

— Прабачце, у нас рэпетыцыя, просьба не перашкаджаць, пагаворым алася.

Шчуплая, маленькая, яна ўладарна выпнула дзядэлага, здаравеннага дырэктара за дзверы. Хацелася параіць яму аднесці свой уліковы журнал па прызначэнні, у тое самае грамадскае месца, дзе параскіданы былі падобныя паперкі. Балазе, гэтае месца

дзецімі. Хіба вось такія дзівакі, як яны з Ларысай. Ён па-добраму Ларысе зайздросціць: яна нікога не баіцца, яна нікому не змоўчыць і, тым болей, не дазволіць пакрыўдзіць сваіх дзяцей, якіх выхавала на сваім вобразе і падабенстве. Гэтым падлеткам пашанцавала — у іх жыцці ёсць СЦЭНА. А ў яго сяброў, у звычайных падлеткаў, няма такога тэатральнага падмоства, на які б яны імкнуліся ўзбрацца. Яны жывуць адным днём, і часцей спускаюцца ўніз, чым падымаюцца ўвышкі. Алег таксама не здолеў, не змог прапанаваць ім нешта лепшае. Але ж ён і не акцёр, і тым болей, не рэжысёр, не ўмее мадуляваць жыццёвыя сцэнарыі, ён проста жыве. Цікава, а што ж яны, тэатралы, смеючыся і лускаючы семкі, думаюць зараз пра яго? Адзіны пакуль глядач у пустой зале... Ясна, што думаюць: дзівак! У лепшым выпадку. А мо і ўвогуле такі чокнуты? Паглядзіся, дзядзёка, у люстэрка ды перастань смяшыць дзяцей. Закінь на печ свае джынсы, красоўкі, апрані чаравікі і строгі чорны касцюм, гальштук завяжы — і мы паверым, што ў цябе ўсе дома.

Ларыса прыйшла. Мікрафона няма. Ларыса сама замяж мікрафона: злосна-гулка і якасыці ўрачыста-афіцыйная.

— Так, дзеці, будзем без мікрафона сёння працаваць. Факіру давядзецца крыху ўзяць на пуп.

— А як жа?.. — спрабуе раскрыць рот Валік і тут жа атрымоўвае шпунта.

— Крычы, дзетка, колькі сілы. Нічога, не надарнешся. Глядач не вінаваты, што ў нас сёння забралі мікрафон, і ён ні аб чым не павінен здагадвацца. Дарэчы, Валера, як твая нага? Уяўляеш, Алег, сёння наш Чабоха па дарозе на спектакль звіннуў нагу.

— З чым я вас і віншую! — Алег адразу ж засмуціўся і ў душы нават запанікаваў. Панікёр ён страшны. — Дык што цяпер Валера будзе рабіць на спектаклі?

— Працаваць, вядома ж. А нагу мы яму моцна забінтавалі.

— Не магу, Ларыса Васільеўна, прыступіць, — Валера аланурыўся не меней, чым Алег. Ён спрабуе спусціцца з лесвіцы ў імправізаваны падвал, але выгляд у яго — як у чарапашкі Ніндзя.

— Ну і мужыкі пайшлі, — пачынае злавацца Ларыса. — Хадзі, хлопчык, хадзі, не смяртэльна. Толькі ні ў якім разе не сядай. Расцяжэнне — у каго не бывае! На спектаклі ты будзеш хадзіць, не кульгаючы, — яна пераконвае не столькі Чабоха, колькі, напэўна, сябе самую, а таксама Алега.

— І ты хочаш, каб ён сёння па той лесвіцы панёс Алёну? — асцярожна пытаецца Алег, зірнуўшы на Ларысу, як на хворую.

— Не проста хачу, я ўпэўнена, што так яно і будзе.

— Ты звяр’яцела! Няўжо нельга ўсё гэта абыграць? Няхай на спектаклі скажа: вось жа, ёлы палы, нагу звіннуў — і кульгае потым на здароўе.

— Вось жа і нічога ты не петрыш у



Перамяшчэнні ды вандроўкі

ALEXANDER ANTSYIMOV



Пачатак сёлетняга канцэртна-тэатральнага сезона гэта, як паўтараў герой вядомага фільма, — “чэго-то особеннае”. У якім сэнсе? У кадравым. У сэнсе — ратацый кіраўніцтва творчых калектываў. Мы ўжо распавядалі чытачам пра тых змены-перамяшчэнні, што адбыліся ў Нацыянальным тэатры оперы Беларусі ды ў Дзяржаўным музычным тэатры. Цяпер — пра новыя прызначэнні ў філарманічных калектывах.

Праз больш чым 20 гадоў жыцця папулярнага ансамбля народнай музыкі “Свята” ў ім упершыню адбылася змена лідэра. З гэтага сезона мастацкім кіраўніком тут стаў заслужаны артыст Беларусі Анатоль Кашталапаў.

У Дзяржаўным камерным аркестры Беларусі таксама новы кіраўнік, прызначэнне якога многія прадстаўнікі нашай музычнай грамадскасці ўспрынялі як сенсацыю: Уладзімір Байдаў! Колішні артыст гэтага аркестра, ён дзесятак гадоў таму стварыў са сваімі аднадумцамі ансамбль “Класік-Авангард” і зрабіў яго за гэты час адным з лепшых і прызнаных за мяжой музычных калектываў Беларусі. Дык вось, Байдаў па-ранейшаму ўзначальвае свой ансамбль салістаў, які можна ўжо лічыць высокакласным аркестравым калектывам. І дадаліся абавязкі мастацкага кіраўніка Дзяржаўнага камернага аркестра. Дарэчы, гэты калектыў быў годна падрыхтаваны ім да нядаўняй гастрольнай вандроўкі ў Германію, дзе выступаў з нямецкім дырыжорам І. Э. Райлем — як вядома, сваім колішнім мастацкім кіраўніком, цяпер — галоўным дырыжорам.

Пра тое, што Акадэмічны сімфанічны аркестр Беларусі ўзначаліў Аляксандр Анісімаў (які застаўся і на пасадзе галоўнага дырыжора нашага Вялікага тэатра), “ЛіМ” паведамаў. Можна дадаць, што маэстра, адкрыўшы сезоны ў сталічнай філармоніі і ў Нацыянальным тэатры оперы, ужо ў кастрычніку выехаў разам з Акадэмічным сімфанічным аркестрам Беларусі ў Ірландыю. Адпаведна доўгатэрмінаваму кантракту, беларускія музыканты праводзілі там серыю канцэртаў з удзелам сусветных оперных зорак. Паводле звестак, атрыманых ад кіраўніцтва Беларускай дзяржаўнай філармоніі, першыя выступленні ў Ірландыі прайшлі з вялікім поспехам.

С. ВЕТКА

На здымку: так выглядае рэкламны плакат маэстра А. АНІСИМАВА

Між двума лістападамі

23 лістапада адзначаецца 130 гадоў з дня нараджэння Уладзіміра Тэраўскага. У беларускай культуры гэта яркая, значная постаць. Харавы дзеяч, дырыжор, кампазітар, фалькларыст, ён яшчэ ў 1914 годзе стварыў у Мінску адзін з першых беларускіх харавых калектываў, канцэртаваў з ім па Беларусі. Ён аўтар песні на верш М. Краўцова “Мы выйдзем шчыльнымі радамі”. У савецкі час Тэраўскі ўзначальваў музычную частку Першага беларускага таварыства драмы і камедыі, працаваў хормайстрам у БДТ-1 (цяпер купалаўскі тэатр), пісаў музыку да многіх спектакляў. Займаўся ён і апрацоўкамі фальклору, і стварэннем арыгінальных вакальных твораў на вершы беларускіх паэтаў. Зборнікі, складзеныя Уладзімірам Тэраўскім, у свой час фарміравалі харовае мастацтва на Беларусі.

Калі карыстацца старым календаром, дык дзень нараджэння Уладзіміра Тэраўскага прыпадае на 11 лістапада. Дата, калі спынілася яго жыццё, — 10 лістапада года 1938-га. Амаль дзень у дзень, пражыў 67 гадоў. Шлях мог быць даўжэйшы...

Я. КАРЛІМА

ФЕСТИВАЛІ

Калі акцёру бракуе месца

Днямі ў Гродне адбыўся II Рэспубліканскі фестываль творчай тэатральнай моладзі “Надзея-2001”, на якім былі выстаўлены спектаклі беларускіх тэатраў з удзелам выпускнікоў Беларускай акадэміі мастацтваў і Беларускага ўніверсітэта культуры.

Прааналізаваўшы апошнія 10 “гадоўжыцця” беларускага тэатра, няцяжка заўважыць: тое, што ставяць на сцэне і, галоўнае, як ставяць, напрамую залежыць ад таго, што адбываецца ў грамадстве, пад уплывам якіх настрояў яно існуе ў пэўны момант.

Такім чынам, у першай палове 90-х праз тэатр адраджаецца забароненая некалі драматургія, ідэя нацыянальнага самаўсведамлення прасякнута нават пастаноўкі сусветнай класікі, найбольш папулярнымі аўтарамі робяцца “антыкамуністычныя” Мрожак і Аляхновіч... І ўсюды — ад сталічных сцэн да шматлікіх тэатраў-студый — бясконцыя эксперыменты і пошукі зместу праз форму.

Мяркую, невыпадкава гістарычныя спектаклі паводле п’есе Аляксея Дударова з’явіліся ў другой палове 90-х адначасова з росквітам у маладзёжным асяродку разнастайных рыцарскіх клубаў і жанру “фэнтэзі” ў кіно і літаратуры... Прага казкі засталася моцнай і на пачатку новага стагоддзя, толькі да яе далучылася яшчэ і прыкметная стомленасць ад вельмі ўжо маруднага ўвасаблення запаветных мараў у жыццё...

Спектаклі, выстаўленыя ў праграме гродзенскага фестывалю, у пераважнай большасці вызначаліся прадуманай, ледзь ці не матэматычна выверанай формай, песімізмам зместу... не надта вялікай увагай да акцёрскай індывідуальнасці.

У кожнага з рэжысёраў-стваральнікаў фестывальных спектакляў хапала творчых набыткаў (усё ж Валерыя Раеўскага, Рыда Таліпава, Віталія Баркоўскага, Алега Жугжду, Валерыя Анісенку, Віталія Катавіцкага, Генадзя Мушперта ніяк не лягла аднесці да “тэатральнай моладзі”), з’яўляюцца пастаноўкі вартыя, дыхтоўныя, але... Прынамсі, з усёй фестывальнай праграмы толькі два спектаклі можна было ўспрыняць без гэтага “але”: “Іванова” па п’есе Чэхова ў рэжысуры Рыда Таліпава, дзе дэкарацыі, мізансцэны, пэўныя рэжысёрскія ідэі не выклікаюць раздражнення, бо ўраўнаважваюцца акцёрскай гульні. Ды, напэўна, ляльны спектакль Алега Жугжды “Сон у летнюю ноч” паводле Шэкспіра, ад пачатку замоўлены як капуснік, не пакінуў адчування падманутых надзей.

А вось “Чорная панна Нясвіжа” на купалаўскай сцэне па п’есе Аляксея Дударова — пастаноўка вельмі неадназначная.

Бясспрэчна, гэты спектакль можна назваць пазытыўным творам: перажыванні герояў тут дасціпна падкрэслены з’явамі

прыроды: дажджом (слёзы Жыгімонта па страчанай Барбары), снегам (сны польскага караля пра спатканні з каханай), нават выхад каралевы Боны з фрэйлінамі спачатку ў зялёных строях, потым — у чырвоных, залатых і, нарэшце, белых дакладна пазначае этапы развіцця адносін Барбары і Жыгімонта: пачатак, “вясну” іх кахання, нястрыманасць гарачага “лета”, восенскія “замаразкі” і прадчуванне трагічнага фіналу. Рэжысёр Валерыя Раеўскі, мастак Барыс Герлаван і кампазітар Віктар Капыцька стварылі самадастатковую эстэтычную прастору, якая ў значнай ступені бярэ на сябе акцёрскія функцыі — акцёрам застаецца толькі “падыгрываць”, пераважна — выразнай дэкламацыйнай тэксту. Хаця выканаўцы галоўных роляў Святалана Зеляноўская і Аляксандр Малчанаў падабраны тут з вялікім густам — унутраная чысціня маладых артыстаў, іх выразная пластика, інтанацыйны голасу цудоўна адпавядаюць гэтай атмасферы, але ніяк не выступаюць галоўным стрыжнем спектакля. Гэта пакаіае адчуванне чагосьці штучнага і халоднага...

“Атмасфера” перакрывае акцёраў і ў спектаклі Гродзенскага абласнога драмтэатра, створаным рэжысёрам Алегам Жугждам па п’есе Сяргея Кавалёва “Навука кахання”. Праўда, знешняй раскошы тут меней, чым у купалаўцаў, але эфект — амаль той самы... Не столькі перажываюцца, колькі пазначаны і пачуцці персанажаў п’есе Тэнесі Уільямса “Стары квартал” у новай пастаноўцы Віталія Баркоўскага “Дакрануцца вуснамі да нябёсаў” на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа. Іх пакуты ўспрымаюцца больш “цаглінкамі” для пабудовы пэўнай відовічнай прасторы, чым эмацыянальным пражываннем героямі сваіх лёсаў...

Сацыялагічны даследванні, што час ад часу праводзіцца Беларускамі інстытутам праблем культуры, сведчаць на карысць акцёра: менавіта акцёрскую гульні цэніць публіка ў тэатры ў першую чаргу. На другім месцы звычайна змест твора, і толькі на трэцім — розныя рэжысёрскія прыдумкі. Так што нічога дзіўнага, што на самым пачатку 90-х, калі рэжысёрскія пошукі “апусцілі” акцёра ледзь ці не да ўзроўню дэкарацыі, публіка, без усялякай папярэдняй дамоўленасці, пачала абыходзіць тэатр. Выявіць свае здольнасці сённяшнім акцёрам даволі праблематычна: бязлітасныя рэжысёры альбо заганыюць іх у строга абмежаваныя рамкі, альбо вымагаюць існаваць у неадпаведным асяродку.

У гэтым сэнсе надзвычай паказальны фестывальны спектакль — шэкспіраўскі “Макбет”, увасоблены Валерыем Анісенкам на сцэне Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі з акцёрска-дыпломнікамі Беларускага ўніверсітэта культуры. Калі параўноўваць гэты варыянт з першым зваротам рэжысёра да вядомай трагедыі, новы “Макбет” відавочна больш удас-

каналены. Тут больш дэкарацыі, больш разнастайных спецэфектаў, нават у выглядзе “дадатковых” роляў, новыя акцёры і... цалкам знішчаны “Макбет” як твор славутага Шэкспіра. Героі са знешнасцю Рамэа і Джульеты так адчайна спрабуюць выглядаць горш, чым яны ёсць на самай справе, што ўсё гэта выдае ледзь ці не за аматарскі спецтакль. Гэта можа выклікаць цікаўнасць у публікі, але прафесійную цікавасць — наўрад ці.

Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр прывёз у Гродна свой новы спектакль “Чорт, выстаўлены аслом”, пастаўлены Віталем Катавіцкім па матывах сярэднявечных зратычных фарсаў. Вось дзе з артыстамі “поўны парадак” — дык гэта тут. Падчас спектакля кожны з іх мусіць увасобіць як мінімум чатырох персанажаў, прадэманстраваць усе свае здольнасці — аж да фізіялагічных пазнак. Вось толькі навошта? Каб данесці да глядачоў рэжысёрскую ідэю наконт таго, як “цябе круціць колцамі дробных чалавечых жарсцяў”. Дадам сюды яшчэ свае ўражанні. Калі ў зале раз-пораз гучыць то сарамлівае хіхіканне, то нахабны рогат, робіцца неак заўсім не да філасофскіх высноў — уся “філасофія” тычыцца ўжо канкрэтных асоб. Гэта папросту стамляе, хаця і акцёры выдатныя, і рэжысура цікавая, і касцюмы-дэкарацыі адмысловыя, але...

Але! Лепшы спектакль усё ж быў вызначаны. І не толькі “дзякуючы” масаваму ўдзелу ў ім маладых акцёраў і маладосці рэжысёра Паўла Адамчыкава, які пад “дахам” Беларускага фонду культуры ажыццявіў свой танцавальны праект, натхніўшыся чэхавскай “Чайкай”. Гэта відовішча прыкметна адрознівалася ад усяго іншага ў фестывальнай праграме. Не столькі нечаканай формай (хаця ўвасобіць драматургію Чэхова ў танцы і праўда ніхто яшчэ не спрабаваў), колькі багачцем акцёрскага самавыяўлення. У спектаклі “Больш, чым дождж” не гучыць ні слова, але ніякай двухсэнсоўнасці ва ўзаемаадносінах герояў не ўзнікае — настолькі дасканалая пластика маладых артыстаў, кожны рух — дакладны, перажыванні шчырыя, а эмоцыі да такой ступені жывыя, што лёгка перадаюцца глядзельнай зале. Упэўнена, што поспех “Дажджу” ў публікі гарантаваны: тут ёсць на чым зрабіць неблагую рэкламу — на ўдзеле прызнаных “зорак” Купалаўскага тэатра Зоі Белахвосцік і Мікалая Кірычанкі.

Што б там ні было, акрамя сучаснага стану тэатральнага мастацтва “Надзея-2001” не менш яркая прадэманстравала і наяўнасць маладых таленавітых артыстаў, рэжысёраў, тэатральных мастакоў, якія былі адзначаны ўзнагародамі фестывалю за свае творчыя дасягненні. Фестываль дазволіў ім сустрэцца, абмеркаваць свае агульныя праблемы — як між сабой, так і са сталымі калегамі па “цэху” (бывала, што абмеркаванні зацягвалася да глыбокай ночы), нарэшце, дамовіцца пра супра-

ГОСЦІ

Усход — справа тонкая...

Сапраўдным падарункам для аматараў музычнай культуры нееўрапейскіх краін стаўся канцэрт традыцыйнай японскай музыкі, які адбыўся 8 кастрычніка ў Беларускай дзяржаўнай філармоніі. Ён быў арганізаваны пры дапамозе Міністэрства замежных спраў Японіі, Пасольства Японіі ў Беларусі і японскага фонду, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

Білеты былі бясплатныя, але набыць іх аказалася амаль немагчыма. І ўсё ж асабліва зацікаўленыя і настойлівыя глядачы ў адпаведны час запоўнілі залу філармоніі так, што, як кажуць, не было дзе яблыку ўпасці.

У Мінску выступілі японскія музыканты, вядомыя і папулярныя ў сваёй краіне — Сэйзан Мацуда (выканаўца на сякухаці) і Мізко Міязакі (кота).

Сэйзан Мацуда скончыў у 1982 годзе аспірантуру музычнага аддзялення Такійскага ўніверсітэта мастацтва і музыкі. Ён здзейсніў больш за 500 гастрольных выступленняў у розных краінах свету, запісаў шмат уласных музычных кам-

пазіцый на CD, выконваючы не толькі японскую класіку, але і джазавыя творы, музыку сучасных айчынных і замежных кампазітараў.

Інструмент, на якім іграе Сэйзан Мацуда, мае назву “сякухаці” (яна вызначана памерамі самога інструмента: “сяку” значыць “фут”, “хаці” — “восем”). Гэта род падоўжанай бамбукавай флейты, якая прыйшла ў Японію з Кітая. Змяняючы дыяметр яці адтуліні, рухаючы галавой, музыкант прымушае інструмент гучаць так, што слухачоў амаль заварожвае яго імпрэвізацыйны, выразны “спеў”. Гукі сякухаці то пранізлівыя, моцныя, то мяккія, густыя, глісандуючыя, часам падобныя да голасу чалавека, жывёлы ці птушкі. Гэты інструмент выкарыстоўваецца як у сольным гучанні, так і ў ансамблі.

Мізко Міязакі скончыла Такійскі ўніверсітэт мастацтва і музыкі (аддзяленне японскай традыцыйнай музыкі) у 1992 годзе. Яшчэ студэнткай яна іграла на кота для манаршай сям’і ў вялікай канцэртнай зале імператарскага палаца.

Цяпер яна часта гастралюе і выконвае як свае ўласныя, так і творы іншых аўтараў.

Інструмент кота належыць да сямейства цытраў. Ён быў прывезены ў Японію з Кітая ў восьмым стагоддзі. Знешнім выглядам і гучаннем кота крыху нагадвае беларускія цымбалы. Яго трынаццаць струн трымаюцца на рухомах падстаўках, а гук здабываецца з дапамогай плектраў, якія надзяваюцца на пальцы. Строй кота можа перабудоўвацца нават у момант выканання музыкі.

Праграма першага аддзялення канцэрта змяшчала старажытны пласт фальклорных і аўтарскіх твораў, якія належаць да 17—18 стагоддзяў. Некаторыя з іх, напрыклад, “Сарасі”, распавядаюць аб працоўнай дзейнасці чалавека (“Сарасі” — значыць паласкаць ніткі, што выкарыстоўваецца для тканіны кімана, у хуткай празрыстай халоднай рацэ і сушыць іх на берэзе). Некаторыя творы ўяўляюць сабой своеасаблівыя замалёўкі навакольнай прыроды: “Сіка но Таонэ” (“Далёкі голас аленя”), “Хару

Вяртанне з забыцця

цоўніцтва. Але ўсё ж без крытычных слоў на конт арганізацыі фестывалю не абышлося — і ўрэшце маладыя рэжысёры выступілі з прапановай да наступнай "Надзеі-2003" распрацаваць свой сцэнарый, дзе прададзена будзе не адзін, а некалькі аўтаномнага маладзёжнага журы... Дарчы, у ліпені гэтага года на калегіі Міністэрства культуры была прынята адпаведная праграма, дзе асобным пунктам пазначана праца з творчай моладдзю.

Ірына ЗАВАДСКАЯ

Дыпламанты II Рэспубліканскага фестывалю творчай тэатральнай моладзі "Надзея-2001":

У намінацыі "рэжысура" — Уладзімір Шчэрбань.

У намінацыі "сцэнаграфія" — Вольга Разумава.

У намінацыі "акцёрскае майстэрства" — Наталля Кот, Галіна Лабанок, Ірына Яцук, Віялета Сарбірава, Юлія Палубінская, Ала Паплаўская, Аксана Плікус, Вольга Шанцына, Святлана Анікей, Ганна Хітрык, Вольга Кашынская, Дзмітрый Якубовіч, Ігар Падлівальчаў, Ілля Чарапко, Андрэй Кізіно, Алег Рыхтэр, Мікалай Сцешыц, Васіль Прабазяк, Кірыл Андронаў, Кастусь Міхаленка, Андрэй Гладкі, Аляксандр Андрэенка, Арцём Бародзіч.

Лаўрэаты фестывалю:

У намінацыі "літаратурна-мастацкая крытыка" — Таццяна Команова.

У намінацыі "аўтарскае выкананне" — Аляксандр Баль.

У намінацыі "лепшая мужчынская роля" — Аляксандр Малчанаў (Марка ў спектаклі "Трышчан ды Іжота" на сцэне Нацыянальнага акадэмічнага тэатра імя Я.Купалы і спадар Мэдэн у спектаклі "Больш, чым дождж").

Іван Дабрук (ролі Алены, Флейты і Фісбы ў спектаклі "Сон у летнюю ноч" Гродзенскага абласнога тэатра лялек). У намінацыі "лепшая жаночая роля" — Святлана Зеляноўская (Барбара ў "Чорнай панне Нясвіжа" купалаўскага тэатра).

Ілона Казакевіч (галоўная роля ў дыпломным спектаклі БелАМ).

Ніна Сяўніцкая (Ранейская ў спектаклі "З Парыжам скончана!" на сцэне Беларускага дзяржаўнага тэатра лялек), Ганна Сцепанец (ролі Боны, Жыцця і Смерці ў спектаклі "Ладдзя распачы" ў Беларускай тэатры "Лялька").

У намінацыі "рэжысура" — Наталля Башава (спектакль "Сястра мая, Русалачка" на сцэне Рэспубліканскага ТЮГа).

Павел Адамчыкаў (спектакль "Больш, чым дождж").

У намінацыі "сцэнаграфія" — Дар'я Волкава, Алеся Снапок, Таццяна Мацэвіч.

Лепшы спектакль-антэпрыза Беларускага фонду развіцця культуры "Больш, чым дождж".

Віншум!

но Умі" ("Мора вясной").

У другім аддзяленні гучалі творы японскіх кампазітараў 20 стагоддзя, а таксама апрацоўкі вядомай ва ўсім свеце класічнай музыкі: "Варыяцыі Гольдберга" І.С. Баха, "Летнія дні" Д. Гершвіна, "Танец з шаблямі" А. Хачатуряна.

Цікава, што выканаўцы размежавалі музыку двух стылёва-часавых пластоў і візуальна: у першым аддзяленні яны выступалі ў традыцыйным нацыянальным адзенні — кімано, у другім — у еўрапейскіх касцюмах.

Мізка Міязакі парадвала нашу аўдыторыю не толькі выкананнем музычных твораў на інструменце кота, але і прыгожымі спевамі.

Увогуле, канцэрт прайшоў на "біс". Публіка была вельмі ўзрушаная і задаволеная — і цудоўнай музыкой, і прафесійным, на высокім мастацкім узроўні, выкананнем гасцей. Застаецца толькі пашкадаваць, што сустрэчы з японскай музыкой — вельмі рэдкая з'ява для Беларускага слухача.

Алена БАРЫСЮК,
студэнтка Беларускай
акадэміі музыкі

У ціхіх Карэлічах адбылася падзея не мясцовага, а агульнабеларускага значэння — пасля працяглага забыцця вярнулася на родную зямлю імя, а ў пэўным сэнсе і творчая спадчына мастака Валянціна Рамановіча. Цікаўна чытача адразу ж перасцерагу: не шукайце гэтае прозвішча ў энцыклапедычных выданнях як агульнага, так і адмыслова мастацкага накірунку. Адзіная беларускамоўная кніга, дзе ёсць сціплы артыкул-персаналія пра творца, — даведнік Аляксея Пяткевіча "Людзі культуры з Гродзеншчыны". Выдадзены ён яшчэ на пачатку 2000 года. На жаль, унікальнае грунтоўнае выданне, якое запатрабавала ад аўтара шчырай працы на працягу дваццаці гадоў, дасюль у рэспубліканскім друку паланежнаму не ацэнена. З дарчым надпісам аўтара трапіла яно ў Карэліцкі краязнаўчы музей і аслужыла добрую службу ў пошуках і вяртанні іх зямляка.

Узялася адшукаць звесткі пра яго навуковы супрацоўнік музея Святлана Кошур — чалавек рамантычна-паэтычны і творчы. Спадарыня Святлана пайшла шляхам пошуку сваякоў мастака, выявіўшы пры гэтым, як яны самі адзначалі, проста выключны дэтэктыўныя здольнасці. Ёй пашанцавала натрапіць на людзей сапраўды адухоўленых і шчыра зацікаўленых у вяртанні на радзіму імя і творчасці свайго родзіча.

На адкрыццё выставы з Вільнюса прыехалі пляменнікі, сыны адзінай сястры Валянціна Рамановіча Алены — Павел і Аляксей Багдановічы. Абодва па спецыяльнасці фізікі, прытым не шараговыя — Аляксей Алегавіч працуе выкладчыкам у Вільнюскім тэхналагічным універсітэце, а Павел Алегавіч, доктар навук, прафесар, у Нацыянальнай акадэміі навук. Прысутнічала таксама ўнучатая пляменніца Наталля Аляксееўна Ясіненка — юрыст па адукацыі. На жаль, гады не дазволілі прыехаць сюды шаноўнай пані Альдоне Рамановіч, якая ўвесь пасляваенны час пражыла ў Польшчы. Пазнаёмілася яна з Валянцінам Рамановічам, калі вучылася на адным курсе мастацкага факультэта універсітэта імя Стэфана Баторыя ў Вільні. Тады ж і пажаніліся. І хоць яна страціла каханага чалавека адразу ж пасля вызвалення Вільні ад нямецка-фашыстоўскіх захопнікаў, аднак высокае пачуццё вернасці пранесла праз усё жыццё. Пра гэта прысутныя адчулі з ліста. атрыманага напярэдадні супрацоўнікамі Карэліцкага краязнаўчага музея. У ім — шчырае слова ўдзячнасці зямлякам, якія парупілі пра вяртанне на радзіму спадчыны Валянціна Рамановіча, не проста душэўна роднаснага чалавека, а прафесіянала, што да нядаўняга працаваў мастаком-рэстаўратарам у Нацыянальным музеі мастацтваў у Варшаве.

Калі арыштавалі дзядзьку, старэйшаю пляменніку было пяць гадоўкі. Уражлівая дзіцячая памяць захавала эпізоды з ваеннага часу, калі Валянцін Сцяпанавіч прыходзіў да іх, заўсёды з гасцінцам. А ўвогуле ён быў добры, чулы і спагадлівы чалавек. У палітыку імкнуўся не "лезці", аднак яна міжволі зрэдчыла пра сябе нагадвала. Валянцін арганічна не ўспрымаў нацыянальнай пыхі, знявагі і здзеку над прадстаўнікамі любога народа. На мастацкім факультэце вучыліся палякі, беларусы, літоўцы, рускія, украінцы, яўрэі. І быў момант, калі апошнім прадстаўніку пануючай у польскай дзяржаве нацыі пачалі наладжваць абструкцыю. Дайшло да таго, што ў аўдыторыях ім пачалі адводзіць асобныя месцы. І тады Валянцін са сваімі аднадумцамі ў знак пратэсту і салідарнасці паперасядалі на "ганебныя" лавы.

Арышт мастака органамі НКУС, як сцвярджаюць сваякі, быў жахлівай неда-

рэннасцю. Хутчэй за ўсё, ён выпадкова трапіў пад "хапун" і быў зняволены ў турме. Паводле сведчанняў сяброў па няшчасці, якім удалося выжыць і выйсці на волю, у той нечалавечай сітуацыі ён быў шмат каму апірышчам. Не толькі як чалавек, але яшчэ і прафесійны лекар, бо закончыў, апрача мастацкага, яшчэ і медычны факультэт. Але здароўе ў самога было не для сталінскіх турмаў. І нават невядома, ці памёр Валянцін Рамановіч сваёю смерцю, ці быў закатаваны альбо расстраляны без суда і следства, проста па разнарадцы, дзеля масавасці. Хутчэй за ўсё, так і атрымалася, бо родным нават не паведамілі ні пра смерць, ні пра месца апошняга прыстанку на зямлі...

Угаданым даведніку А. Пяткевіча "Людзі культуры з Гродзеншчыны" паведамляецца, што Рамановіч Валянцін Сцяпанавіч нарадзіўся 20 кастрычніка 1911 года ў мястэчку Карэлічы. Падчас урачыстасцяў я пацікавіўся, адкуль родам бацькі мастака і пачуў неспадзявана прыемны і для сябе, і для прысутнага тут жывапісца Кастуса Качана адказ, што Рамановічаў род паходзіць з вёскі Падкасоўе цяперашняга Наваградскага раёна. Вёска тая, калі ехаць з Карэлічаў праз Шчорсы ў Наваградка, стаіць на паўдарозе паміж Кастусёвым Лаўрышавам і маім Пабрэзем. Менавіта тут і нарадзіўся бацька сёлетняга юбіляра ў шматдзетнай і незаможнай сям'і. Аднак у хлопца вельмі рана выявіліся здольнасці да навукі. Трэба аддаць належнае нашым далёкім продкам, простым вясковым людзям, якія зрабілі ўсё ад іх залежнае, каб сын не толькі скончыў царкоўнапрыходскую школу ў родным Падкасоўі, але і гімназію ў Наваградку, а нарэшце Віленскі ўніверсітэт. Вывучыўся сын не абы на каго, а на настаўніка, якога тады паважалі не менш, чым суддзю і святара. Крыху папрацаваў у родным Падкасоўі, а потым, на ўзбеге ў Вільні, жаніўся з нетутэйшаю дзяўчынаю з роду слаўных рускіх іканалісцаў Зотавых. І зусім верагодна, што ранняя прага іх сына Валянціна да мастацтва якраз і абудзілася як поклік генаў па мацярынскай лініі. Маляваць і выстаўляць Валянцін пачаў яшчэ ў Наваградскай гімназіі, якую закончыў у 1930 годзе, а мастацкі факультэт Віленскага ўніверсітэта ў 1934. Браў удзел у выставах у Вільні, Варшаве і Чыкага. Таму пэўнай загадкай з'яўляецца яго рашэнне дадаткова набыць прафесію лекара і вучыцца на медычным факультэце гэтага ж універсітэта.

Як мастак Валянцін Рамановіч выявіў сябе ў дзвюх інтэлектуальных жывапісца, які пісаў карціны, пераважна пейзажы алейнымі фарбамі, і графіка, што найхвотней працаваў у складанай тэхніцы медзярыту. Каб чытач меў уяўленне пра зробленае ім, дазволю сабе цытаваць згаданага даведніка "Людзі культуры з Гродзеншчыны".

"Раннія работы (з пачатку 30-х) — "Сярэбраная рака", "Звозяць лёд", "Зіма", "Сосны", "Жоўтая рака". З сярэдзіны 30-х падарожнічаў па Польшчы, Заходняй Беларусі, пісаў архітэктурныя краявіды ("Вежа замка ў Троках", "Рыцарская зала", "Фрагмент нясвіжскіх пакояў", "Віленская сінагога"). Адначасова працаваў як графік ("Святы Ян Хрысціцель", "Касцёл святога Пятра і Паўла на Антокалі"). Стварыў графічныя цыклы: "Трокі" (32 гравюры па медзі), "Дрэвы" (6 кампазіцый, гравіраваных на розных матэрыялах). Пазней выканаў графічныя работы "Руіны замка ў Троках" (1939), "Вежа Ковенскага замка" (1940), "Стэфан Баторы" (1942), "Пабернардынскія мury" (1942), "Казіміраўскі завулак пасля бамбардзіроўкі" (1944).

Няма сумнення, што да пералічанага Аляксеем Пяткевічам з часам дадасца новае,

выяўленае і ў музеях, і ў асабістым захаванні — у сваякоў і калекцыянераў. Што казаць пра спадчыну гэтага мастака, калі ў Карэліцкім краязнаўчым музеі няма нават фрагмента слаўных на ўвесь свет габеленаў, што колісь ткаліся ў тутэйшай мануфактуры. Выстаўлены толькі (а што маглі зрабіць большае супрацоўнікі музея!) шыкоўныя каларовыя фотаздымкі шэдэўра, які захоўваецца ў Львове. Не меншы, а мо і большы, бо ў адным асобніку, чуд, калі нават меркаваць па фотаздымках, уяўляе сабой шыкоўна аздобленае рукапіснае Евангелле, якое было створана і захоўвалася ў царкве ў вёсцы Жухавічы, што на абшары сённяшняга Карэліцкага раёна. А цяпер як агульнанацыянальная рэліквія магло б пад аховай знаходзіцца ў Карэліцкім краязнаўчым музеі. Дзвюх такіх праў творчага генія тутэйшага людю было б дастаткова, каб уключыць Карэлічы ў турыстычны маршрут з Нясвіжа да Мірскага замка. Але ж сталася так, што за эсэсраўскім часам сюды завіталі з адпаведнай паўнамоцнай паперай з Масквы супрацоўнікі Літоўскай акадэміі навук і нібыта на "законных" падставах забралі тое, што належала нам, беларусам...

Разважаеш над падобнымі фактамі і мяркуеш, няўжо ёсць у свеце яшчэ адзін такі народ, якога б так абадралі, як тую ліпку! І думаеш: няўжо няма ніякай справядлівасці, нельга безвалту і войнаў паразумецца паміж суседзямі і не тое што цалкам павяртаць тое, што каму па праве стварэння належыць, а хоць бы падзяліцца, каб частка забранага ў народа, які на працягу стагоддзяў быў пазбаўлены дзяржаўнасці, а значыць, і быў абароненым, вярнулася сюды. Сказанае датычыць і творчасці Валянціна Рамановіча, якая асела ў Літве і Польшчы. Як зазначалі сваякі, у Торуні захаваліся дошкі, з якіх рабіліся адбіткі графічных прац мастака. Па сведчанняў нашага выдатнага графіка Уладзіміра Басалыгі, з іх, зусім верагодна, можна і цяпер рабіць якасныя адбіткі.

Сярод удзельнікаў урачыстасцяў ужо згадваліся імяны Уладзіміра Басалыгі і Кастуса Качана. Апрача іх, з Мінска прыехаў яшчэ адзін творца, аўтар не толькі цікавых графічных прац, але і як выявілася па сёлетняй публікацыі ў часопісе "Полымя", арыгінальны пазт Рыгор Сітніца.

Для ўсіх нас убачанае ў зале музея было адкрыццём. Не толькі асобы Валянціна Рамановіча, пра якога мы амаль нічога не ведалі, але і своеасаблівага мастацкага свету. Уладзімір Басалыга, адзін з самых вядомых сучасных графікаў, аўтар выдатных гравюраў, на якіх адлюстраваны слаўныя помнікі Беларускага дойлідства, узнёсла і тонка "прачытаў" медзярыты Рамановіча, адзначаючы ўменне аўтара ў малым памеры стварыць гарманічны і завершаны паэтычны вобраз.

Кастусь Качан і Рыгор Сітніца засяродзіліся на жывапісе, які, зразумела, можа быць па-належаўму ацэнены толькі ў арыгінале, аднак і прадстаўлены каларовыя ілюстрацыі даюць уяўленне пра мастака, што здольна валодаць кампазіцыяй і колерам.

Вывад і вынік імпрэзы такі: трэба зладзіць выставу Валянціна Рамановіча ў Мінску на больш высокім і прадстаўнічым узроўні. Дзеля гэтага неабходна праз беларускія пасольствы выйсці на ўладу Літвы і Польшчы з просьбай дазволіць вывесці ў Беларусь на выставу творы мастака ў арыгінале. А заадно і парупіцца, каб штосьці са спадчыны В. Рамановіча засталася на зямлі, якая яго нарадзіла.

Яўген ЛЕЦКА

Непаўторны свет Класіка

У Рэспубліканскім цэнтры дзяцей і моладзі працуе выстаўка твораў вядомага мастака Уладзіміра Сулкоўскага. У экспазіцыі прадстаўлены дакументальна-мастацкі серыял "Радзіма Якуба Коласа", партрэты родных песняра; работы створаны пад уражаннем шэдэўраў нацыянальнай класікі — паэмы "Новая зямля", аповесці "У палескай глушы", "У глыбі Палесся", вершаў са зборнікаў «Песні-жалыбы», «Водгулле». Працуючы над некаторымі з іх, У. Сулкоўскі выкарыстоўваў архіўныя крыніцы — інвентарныя апісанні леснічовак Акінчыцы, Альбуць, Ласток, дзе даваўся жыць Кастусю Міцкевічу і яго родным. Знайшлося месца і этнаграфічным экспанатам з фондаў Музея старажытнабеларускай

культуры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі.

На адкрыццё выстаўкі гучалі песні з родных Коласавых мясцін у выкананні народнага хору Навасвержанскага леса-завода і вакальнага трыо «Жывіца» Старасвержанскага дома культуры Стаўбоўскага раёна. Са сваімі вершамі пазнаёміў прысутных вядомы пісьменнік, дырэктар выдавецтва «Юнацтва» Аляксей Камароўскі, а раздзел з паэмы «Новая зямля» прадэкламаваў супрацоўнік філіяла музея Я. Коласа ў Мікалаеўшчыне, унучаты пляменнік песняра Георгій Міцкевіч. З успамінамі і ўражаннямі пра мясціны маладосці свайго бацькі выступіў малады сын песняра доктар тэхнічных навук Міхась Міцкевіч. З адкрыццём выстаўкі павіншавалі У.



Сулкоўскага і прадстаўнікі творчай інтэлігенцыі, у прыватнасці, намеснік старшыні Беларускага саюза мастакоў Уладзімір Басалыга і дырэктар Літаратурна-мемарыяльнага музея Я. Коласа Зінаіда Камароўская.

У. Сулкоўскі падзяліўся творчымі планами: ён працуе над серыяй работ, прысвечаных паэме «Сымон-музыка».

Галіна ЗАЙЦАВА
Фота А. ФЕДАРЭНЧЫКА



Сабраліся даследчыкі Касцюшкі

У васемнаццаты раз у мястэчку Мацяевіцы (Польшча) сабраліся даследчыкі дзейнасці Андрэя Тадэвуша Банавентуры Касцюшкі, палітычнага і ваеннага дзеяча Рэчы Паспалітай, кіраўніка вызваленчага паўстання 1794 года. У міжнародным традыцыйным сімпозіуме, які праходзіў у кастрычніку, бралі ўдзел дэлегацыі з Беларусі, Расіі, Украіны.

Брэсцкі Фонд Касцюшкі быў заснаваны ў 1995 годзе па ініцыятыве крывянаўцы Леаніда Несцерчука. І ўжо з 97-га дэлегацыі з Брэсцчыны сталі пастаяннымі ўдзельнікамі сімпозіумаў.

Месца іх правядзення выбрана нездарма. Менавіта Мацяевіцы — месца апошняй бітвы Касцюшкі, дзе ягонае паўстанне было разбіта, а сам кіраўнік, цяжка паранены, трапіў у палон і быў зняволены ў Петрапаўлаўскай крэпасці...

З навуковымі дакладамі па даследаванні жыцця і дзейнасці Тадэвуша Касцюшкі на апошнім сімпозіуме выступілі беларускія навукоўцы Уладзімір Міхайленка, Анатоль Трафімчук, Вольга Гарбачова. Як і заўсёды, праходзіў і творчы абмен канцэртнымі праграмамі. Перад удзельнікамі мерапрыемства выступілі народны хор "Спадчына" з Брэсцкага раёна і народны ансамбль танца "Юрочка" з Баранавічаў. У касцёле прайшла служба па загінуўшых паўстанцах, удзельнікі сімпозіума ўсклалі кветкі да помніка Касцюшкі. А ў гарпасёлку Косава Івацэвіцкага раёна ў памяць аб кіраўніку паўстання была адкрыта мемарыяльная дошка.

А. КЛУНИНА
Брэст

Пад сінім небам

Нядаўна ў педагагічным універсітэце імя М. Танка студэнцкая моладзь сабралася ў клубе творчых дыялогаў на чарговую вечарыну "Пад сінім небам", якая была прысвечана паэзіі Наталлі Арсенневай. Утульная аўдыторыя, куды завіталі прыхільнікі творчасці паэты, поўнілася ціхімі гукамі музыкі. Першае, што кінулася ў вочы, — адчуванне нейкага чароўнага свята, бо менавіта святочнасць бачылася і ў блакітных, бы само неба, фіранках, і ў песнях, дзе кожнае слова Н. Арсенневай дыхала прыгажосцю. У прадчуванні цікавага маладзья людзі з хваляваннем чакалі пачатку вечарыны.

Нарэшце патухла святло. Усё сціхла. Здавалася, гэта цішыня будзе цягнуцца бясконца, як раптам, нечакана для ўсіх, па пакоі паплылі цудоўныя гукі музыкі, а на сцэне з'явіліся артысты тэатра "Жывое слова". Яны пачалі чытаць вершы Н. Арсенневай. Гэта было не проста чытанне, а сапраўдны тэатралізаваны спектакль, у якім юнакі і дзяўчаты выгледзілі прафесійнымі акцёрамі. Выдатна скампанаванае выступленне проста ўражвала сваёй арыгінальнасцю. Здавалася, слухачы зліліся з прыдуманымі паэткай вобразамі ў адзінае цэлае.

А наперадзе была яшчэ сустрэча з Уладзімірам Арловым. Размова з вядомым пісьменнікам і паэтам пачалася з пытанняў, якія тычыліся, канечне ж, Н. Арсенневай. У Арлоў цікава расказаў пра сваю сустрэчу з выдатнай беларускай паэткай. Вельмі спадабаўся адзін эпізод: у Амерыцы, а менавіта каля дома спадарыні Наталлі, квітнелі не якія-небудзь там заморскія кветкі, а блакітныя валожкі. Як гэта цудоўна, калі чалавека акаляе тое, што нагадвае яму пра адзіную, непайторную старонку, якая заўсёды бацькаўшчынай! А потым зноў і зноў гучалі вершы. А на заканчэнне, нібы гімн, прагучала "Малітва" Наталлі Арсенневай. Гледзячы на прысутных, можна было зразумець, што вечарына ўдалася. Твар кожнага асвятляла прывабная ўсмішка. А калі людзі здольны вось так, па-добраму, усміхацца, значыць, іх сэрцы не счарсцвелі, значыць, яны здольны любіць такі чуд, як паэзія.

Вікторыя БРУЙ,
студэнтка 104-й групы факультэта беларускай філалогіі і культуры

Як Лабановіч стаў Лобанам

Сонейка ласкава, пшчотна ўсміхалася падарожнікам. А яны — Браніслава Леапольдаўна Лобан, яе дачкі Ірына і Людміла — шчыра радаваліся цудоўнаму надвор'ю, дзіўнай сустрэчы з прыгожай прыродай. Здавалася, жанчын віталі і вялізныя, разгалістыя дрэвы са спелымі, сакавітымі яблыкамі, грушамі, якія нібыта самі прасіліся ў рукі. Лістота ледзь-ледзь шалыхцела ад крыху прыкметнага ветрыка. Яны ж, усхваляваныя ад сустрэчы з радзімай мужа, бацькі, занага Беларускага пісьменніка Мікалая Паўлавіча Лобана, шматзначна маўчалі. Мабыць, у гэты момант з цеплынёй успаміналі гэтага пшчотнага, высакароднага чалавека. Менавіта ў гэтых мясцінах — вёсцы Чаплічы Слуцкага раёна — і нарадзіўся Мікола Лобан, тут прайшло яго дзяцінства. Бацька пісьменніка займаўся саадаводствам, развядзеннем новых гатункаў яблыняў і груш. Адсюль у Мікалая Паўлавіча і ўзнікла шчырае замілаванне прыродаю.

— У сталыя гады, — успамінае Браніслава Леапольдаўна, — Мікалай Паўлавіч вельмі любіў ездзіць у родныя мясціны, нярэдка браў з сабою ўнука Дзяніса, часам ездзіў палавіць рыбу. Гэта былі ці не самыя шчаслівыя хвіліны ў яго жыцці. І вось мы з дачкамі зноў вырашылі пабываць у роднай вёсцы Мікалая Паўлавіча.

...Яны сшылі з аўтобуса і адразу папыталіся, дзе знаходзіцца дом Лобанаў і даведаліся, што яго ўжо няма. Толькі побач стаіць хата, дзе жыве брат пісьменніка Уладзімір. Зараз там жыве сям'я Васілеўскіх. Жанчынам пашанцавала — яны сустрэлі Іну Васілеўскую і былі літаральна ўзрушаны яе гасціннасцю, чуласцю, ласкаваасцю. Іна паказала ім месца, дзе яшчэ з тых часін, калі тут жылі Лобаны, расла вялікая разгалістая груша, паказала старыя яблыні, пасаджаныя яшчэ бацькам Мікалая Паўлавіча.

У хаце Васілеўскіх усё зроблена ўмелымі рукамі гаспадыні. Усоды ўбачыш яе вышыўкі. Іна ўсё паспявае — і дагледзець гаспадарку, і вышываць. Клапатлівыя гаспадары Васілеўскія разводзяць куранят, гусей ды індычак.

Гуляючы па вёсцы, мінчанкі сустрэлі выскокага мужчыну з вядром і касою ў руках і спыталіся, ці ёсць яшчэ Лобаны ў вёсцы.

— Дык я сам Нікан Лобан, дакладней, гэта прозвішча маёй жонкі, — сказаў ён і запрасіў жанчын на заўтрашні дзень вёскі, які ў іх называюць святані Чаплічы. Гэтае запрашэнне, вядома ж, зацікавіла, але ім хацелася як хутчэй сустрэцца з усімі Лобанамі, якія зараз жывуць у вёсцы. Неўзабаве Нікан убачыў побач жанчыну і ўзрадаваўна паведамаў:

— Вось яшчэ адна Лобан. Яе завуць Тацяня. Гэта была мажняя і добразычлівая жанчына.



М. Лобан, А. Кулакоўскі, М. Федаровіч

Яна сказала, што пастаянна іх сям'я жыве ў Салігорску. А на лета гараджане прыязджаюць сюды, у вёску. Яна вельмі ўзрадавалася, што прыехала радня, паведаміла, што ёй вельмі добра вядома пісьменнік Мікалай Паўлавіч Лобан, а потым павяла гасцей у хату. З-пад вышыванай сурвэткі Тацяня выняла два пажаўцельны ад часу здымкі. Там былі знятыя яе бацька і дзед. Мінчанкі ўсхвалявана глядзелі на гэтыя даўнія фотаздымкі блізкіх ім людзей. Тацяня убачыла, як загарэліся вочы Браніславы Леапольдаўны і яе дачок, але ўсё ж падараваў гэтыя каштоўныя рэліквіі не змагла, бо гэта былі яе самыя родныя людзі.

Госці даведаліся, што ўсіх Лобанаў, якія жывуць у Чаплічах, клічуць Манахамі.

— Чаму? — спыталіся яны ў Нікана.

А ён, нібы прадбачыў гэтае пытанне, адразу адказаў:

— Іх называюць так, таму што ў гэтых мясцінах у даўнейшыя часіны быў маёнтак Лабановічаў. Паводле падання, у гаспадары нарадзіўся незаконнанароджаны сын. Кабу тоіць грэх, бацька аддаў хлопчыка ў манастыр. Вярнуўся сын-манах праз трыццаць гадоў. Па тым часе быў жывы бацька-памешчык, і каб яшчэ раз утоіць той самы грэх, у прозвішчы сына было знята заканчэнне. І ён стаў Лобанам. Ажаніўся. Гэта быў прадед Мікалая. Такім чынам пайшоў род Лобанаў. Менавіта з тых часоў з'явілася ў вёсцы Чаплічы іх мянушка Манахамы, якая

захавалася да сённяшняга часу. Так што фактычна ў Мікалая Паўлавіча не менш чым шляхецкае паходжанне. Бацька яго любіў усё новае, перадавае. Можна выбраў сучасную для яго часу прафесію машыніста. Мікалай Паўлавіч закончыў філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе пазней яны выкладалі разам з Іванам Мележам...

— Ніколі за ўсё жыццё я не чула ад яго кепскага слова ні пра кога, — кажа яго жонка. — Як усе Лобаны, ён быў прывязаны да роднай вёскі Чаплічы. Туды ўлетку прыязджалі яго пляменнікі. Не дзіўна, што праз шаснаццаць гадоў пасля смерці пісьменніка так цёпла, сардэчна прымалі ў роднай вёсцы ягоную сям'ю.

Пазней Нікан павеў мінскіх гасцей на могілкі, і яны пакланіліся ўсім пахаваным тут родзічам. На жаль, магілу бацькі пісьменніка не знайшлі. Сустрэліся з вясковым настаўнікам, амаль што сучаснікам Мікалая Паўлавіча. Ён працаваў выкладчыкам беларускай мовы і літаратуры. Шмат гадоў у вёсцы леталі вёскі, у якім значнае месца адводзіцца іх земляку, пісьменніку Міколу Лобану. І сёння, як завяшчэнне пісьменніка М. Лобана, гучаць яго словы: "Кажуць, чытаць — гэта браць у доўг. Прычым браць у самай цвёрдай валюце, якая не ведае ніякіх катаклізмаў у ведах, ні табе вексель, ні табе праэнтаў... Пагадзіцеся доўг будзе ісці само сабою, праз фонд свядомасці".

Вера КРОЗ

СЦЭНА

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 9)

самая складаная ў спектаклі роля. Бяскрыўдному і дабрадушнаму Валодзю трэба сыграць слізкага, двурознага Геція, якім ён, Вова, ніколі ў жыцці не быў і не будзе. Вось і сядзіць, ужываецца ў вобраз. Ён жа — акцёр... Ён і сапраўды акцёр. Ларыса казалі: касцымі ляжа, але даб'ецца, каб хлопца праслухалі ў прафесійным тэатры. Валодзя павінен паступіць у тэатральны. Слоў няма — гэта яго хлеб. Не, Ларыса не ставіла мэту кожнага з гэтых падлеткаў зрабіць абавязкова прафесійным акцёрам. Галоўнае, што на сцэне яны растуць асобамі, сцэна надае інтэлекту і ахоўвае дзіцячыя душы ад таго брудна, якім поўніцца наваколле. Але ж сцэна — гэта таксама і вар'яцтва, добраахвотны крыж, узвалішы які, давядзецца несці праз усё жыццё. Быць чалавекам творчым — пакута. Нармальныя людзі ніколі цябе не зразумеюць. І хоць невядома, што ў жыцці норма, а што адхіленне ад яе, але, меўшы талент, хоць не жыві. Нехта глядзіць на цябе, як на дзівака, паблажліва пасмейваецца. Нехта крывідуе і зайздросціць у адначас. Талент і слава збоку выглядаюць прывабнымі і міжволі выклікаюць зайздросць, часта чорную. А чаму, разабраўшыся, зайздросціць? Людзі таленавітыя — фактычна хворыя людзі. Яны не разумеюць гэтага жыцця і не ўмеюць да яго падлазіцца, яны заўсёды "белыя вароны". Дык што, скажыце, лепей: быць звычайным і спакойна-шчаслівым у жыцці, альбо "памечаным" Богам і ім жа праклятым?.. Зрэшты, у кожнага — свой лёс. Мы толькі сябе аптымістычна цешым, што наш лёс ад нас жа і залежыць. Глупства! Усё ад Бога...

Ларыса, вядома, не вораг "сваім" дзеячам, але калі ўжо некаму з іх накіравана паспытаць вар'яцкага акцёрскага

хлеба, значыць так і будзе. Не нашымі губамі гэта есці: райцэнтр, правінцыя?.. Няпраўда! Правінцыю кожны выношвае ў душы. А за права звацца чалавекам варта і пазмагацца...

Пайшоў глядач. Нечакана. Адчыніліся дзверы — як бы прарвала плаціну бурлівага вясновага паводка. Пайшоў глядач — вясёлы, бадзёры, юны, чаканы. Колькі разоў Алег уяўляў гэтага свайго гледача: яршыстую падлеткавую публіку, якую не вельмі завабіць да сцэны. Але ж калі надта старыца і хацець, можна зрушыць нават глыбы. Алег не проста стараўся спадабацца прыдуманаму ў сваіх уяўленнях гледачу. Алег жыве для свайго чытача, гледача і ў гэтым бачыць сэнс свайго жыцця. А таму зараз не дзверы адчыніліся — адчынілася неба і пайшоў дождж, жыццядайны дождж яго спрадвечнае жыццёвае мары. Бальзамам на незагойныя раны яго шматлікіх жыццёвых няўдач клаліся, падалі буйныя кроплі — ішоў падлеткавы дождж. Невялікая гледзельная зала напоўнілася ў адно імгненне. Ва ўсякім разе, так здавалася Алегу, і ён не верыў, не мог паверыць сваім вачам. Ад раптоўнага шчасця ён нават заплюшчыў вочы, правяраючы, ці не спіць. Заплюшчыў вочы і ўявіў сваіх нябожчыкаў-бацькоў. Вось яны сядзяць побач і радуюцца яго шчасцю. І ў вачах у маці ён яскрава бачыць шчаслівыя слёзы радасці... Трызненне! Такі сцэнарый ужо некалі не стане рэальнасцю, бо яго не зможа ўвасобіць ніводзін, нават самы таленавіты рэжысёр. Трызненне! Ад адчаю ў Алега ў самога на вачах заіскрыліся слёзы. Як добра, што гэтыя слёзы пакуль ніхто не бачыць са сцэны. На прэм'еры акцёры, убачыўшы на вачах у аўтара слёзы, нават былі спалохаліся, сумеліся, думалі, што яму не спадабалася

пастаноўка. Дзівакі! Каб ведалі яны, што ў таго аўтара вочы на мокрым месцы растуць. І усё ж нават на прэм'еры ён не адчуваў такога асалоды, як зараз, убачыўшы свайго рэальнага, чаканага гледача. На прэм'еры былі пераважна дарослыя, спакойныя, разважлівыя, строгія. Зала нечым нават нагадвала судовыя пасяджэнне. Дарослыя строга і прынціпова вырашалі лёс спектакля. Было хваляванне, як на экзамене: а раптам — "зарэжучь". Ларыса хвалявалася таксама. Яна ведала: бывае і такое, калі прэм'ера становілася першым і апошнім днём жыцця тэатральнага дзеяства. Сённяшня ж публіка доўга філасофстваваць і вырашаць не будзе, хаця яна не меней прынціпова; калі што не ўпадабае, прагаласуе нагамі, альбо проста абсвішча. Аднак гэтай публікі Алег чамусьці не баяўся, ён прывык давярцаць падлеткам і верыў, што яны адкажуць удзячнасцю.

Не бачылі акцёры яго шчаслівых слёз, бо ўсе яны, акрамя Валодзі, якому па сцэнарый належала выходзіць на сцэну з гушчыні гледзельнае залы, былі ў грымёрнай. Да пачатку спектакля заставаліся апошнія хвіліны. Перш чым выйсці на сцэну, падлеткі паціскалі адзін аднаму і Ларысе Васільеўне рукі, і рэжысёр сказала ім самыя галоўныя, чароўныя словы:

— Ні пуха вам і ні пер'я!

— К чорту, Ларыса Васільеўна!

Словы гэтыя збліжалі яшчэ болей, прыдавалі сіл і энергіі перад узыходам на самую галоўную, самую значную ў іх жыцці вяршыню — на вяршыню тэатральнага памосту.

Гэта пасля будучы воплескі і нават авацыі, прыйдзе сапраўдная слава, праз выпрабаванне якою трэба будзе таксама прайсці. А пакуль — у зале тухне святло...

Як смерць, адзінокі радок...

Сімвал паэтычнай паралелі, даўні прадмет роздзума і даследчыкаў і чытачоў "Новай зямлі" Якуба Коласа: смерць воўка ў праломе лёду на рачным стрыжанні, смерць, якую з душэўнай вусцішнасцю назірае Міхал, і перадсмяротнае трызненне самога Міхала, калі ён бачыць сябе ў вобліку таго ж зняможанага звера, што апошнімі намаганнямі спрабуе вырвацца з абдымкаў чорнай, невядомай сілы, за якой стаіць небыццё:

...ён воўкам стаўся.

Бяжыць, як можа, — знаць спужаўся,
Ой, ой, — стрыжэнь!

Ён — гоп туды!

Ніяк не вылезе з вады.

Капут... Міхал-воўк прападае,
Пад лёдам знік, як мыш рудая,
А ўсё вакол глядзіць здзіўлена.

І раптам нейкая заслона

Чыёю страшнаю рукою,

Сінь неба лучачы з зямлёю,

Усё пасуваецца бліжэй!

Міхалу робіцца цяжэй,

У грудзях дыханне забівае,

А ноч-заслона націскае,

І зноў жа — пабачым яшчэ адзін, самотны, без рыфмы, радок:

Глядзіць на жонку. — Ганна... Маці...

Ратунку дайце мне!.. О, браце!

Ратуў мяне! ратуўце, дзеткі!.. —

Сляза-палын балюча-едкі

На ўпалых вочах выступае...

Міхал зяхае — заціхае...

— Ой, свечку, свечку: ён канае! —

На твары след пякельнай мукі,

На грудзі палі яго рукі.

Міхал яшчэ раз здрыгануўся,

Яшчэ раз вочы расчынае,

Глядзіць, бы штось прыпамінае... —

вось ён — у атачэнні парных рыфмаў, ды яшчэ так настойліва паўтораных: "выступае — заціхае — канае" (тройчы! паперадзе) — пасля зноў: "расчынае — прыпамінае", — вось ён, тут ужо як чужы, зеўрае сваёй, адасобленай ад усіх, адзінотай, асуджаны на чаканне водгуку іншага, адсутнага для нас: "Міхал яшчэ раз здрыгануўся..." — і прымушае і нас, жывых, нас, чытачоў, здрыгануцца ад гэтай сваёй смяротнай сілы...

О, колькі тоіцца яшчэ і як нечакана адкрываецца яно, тое, таёмнае, скандэсаванае ў вобразах Коласавай "Новай зямлі", — калі чытаеш і перачытваеш яе...

гэтым — быў як бы томік-разведчык, плён супрацоўніцтва аўтара з маскоўскім выдавецтвам "Русский двор". Там жа мае пабачыць свет і двухтомнае выданне беларускай паэзіі ў перакладах Генадзя Рымскага. Дай жа, Божа, здзяйснення гэтай задуме творцы, — як паэтычнага манумента над яго заўчаснай магілай...

Калі ў тым, "разведным", томіку загаварылі з рускамоўным чытачом 59 аўтараў, дык ужо ў "кнігазборнаўскім" томе іх кола пашырылася, вырасла аж ад 135, — ад Яна Чачота і Яна Баршчэўскага да Сыса... — не "Анатолія", а "Сяргея"... А паміж гэтымі адзнакамі — і асабовымі, і часавымі — сустрэнем "між імён, праслаўленых на свет", і такія: Ігнат Канчэўскі, Уладзімір Дудзіцкі, Сяргей Крывец...

Словам, праца прароблена, паўторым, аб'ёмная і — карпатлівая. Праца не аднаго года. Праца, якую "між іншым" не зробіш, — калі залічыць у "міжіншае": "Сістэмы пераўтварэння многаканальнай графічнай інфармацыі ў электрычныя сігналы", "Аўтаматызацыя даследаванняў дынамічных сістэм", "Каранёвыя метады даследавання інтэрвальных сістэм", — толькі некаторыя з манаграфій Генадзя Рымскага; а яшчэ — доктарская дысертацыя на тэму "Агульная

Васіль ЗВЁНАК

Эцюды

Камп'ютэр з душой васілька

І светлы круг, прамеж пустыні,
Вось-вось у багне-цэме загіне...

малюнак, бязлітасны сваёй псіхалагічнай праўдзівасцю, так нагадвае відовішча, што паўстала калісьці перад вачыма Міхала:

Яшчэ раз бедны воўк рвануўся,

На спіну раптам навярнуўся,

Завуў жалобна і каротка

І — шуг пад лёд той, як калодка!

І знікла ўсё: жыццё, змаганне

І прагматысць паллявання.

Міхал стаіць і разважае,

А потым галаву ўскідае,

Як бы ён хоча запытаць,

Хоць тут нікога не відаць:

"Ну, што ж ты скажаш,
брат, на гэта?"

І вось на гэтым "Ну, што ты скажаш, брат, на гэта?" — на апошнім радку якраз і хочацца запыніць, засяродзіць увагу: ёсць падставы. Быццам "прыхаваныя", але — не абываючы... Усяго радок, хоць сцэны — і адна, і другая — даюць столькі момантаў, "спажывы" для разваг і роздзума філасофскага кшталту... Жыццё і смерць... А што там, за ёю, той чорнай заслонай, якая насоўваецца, "сінь неба лучачы з зямлёю".

І як гэта, здагадваем, дакладна: толькі жывы чалавек свядомасцю сваёй "раз'ядноўвае", бачыць паасобку неба і зямлю, — а там, за мяжою зямнога быцця, яны зліваюцца ў адно цэлае, імя якому бясконцасць — і ў часе, і ў прасторы... І зноў жа — гэты пераход "мяжы" (пацверджаны неаднаразова тымі, хто пабываў "па той бок", у стане клінічнай смерці, а потым вярнуўся...): спачатку знікае зямное святло, усё з белага, светлага, ператвараецца ў чорнае, цёмнае ("светлы круг, прамеж пустыні, вось-вось у багне-цэме загіне"...

— гэта ўжо, сапраўды, прамеж у пустыні!), а потым загараецца святло іншае, незямное, — неадольны паток святла: ён нясе, уцягвае, як у аэрадынамічную трубу... Куды? у які свет?.. — ніхто не можа адказаць з тых, хто пабываў ТАМ... — толькі сведчаць... Пра тое, з апошнім позіркам, прашапталі калісьці і мая мама: "Грубка... грубка чорная стала..." — а грубка ззяла ад белізны... Тагасветнымі адчуваннямі ўзрушваюць душу Коласавы радкі... А колькі адкрываецца чалавечым думкам і пачуццям у малюнку смерці воўка, якая прага жыцця — ужо, сапраўды, не зварыная, а чалавечая сваёй трагічнай асуджанасцю...

Што раптам і абрываецца тым, замоўленым намі разам з Міхалам радком: "Ну, што ты скажаш, брат, на гэта?"

Абрываецца, бо і насамрэч мы нечакана "спатыкаемся" аб адзіноту радка, заўважаем, што ён, насуперак правілам паралельнай рыфмоўкі, абранай паэтам, не мае сабе "пары". І гэтай непрыкаянасцю сваёй, адчуванасцю радок гаворыць нам нашмат больш, чым, пэўна, скажаў бы словамі той, адсутны, не прамоўлены, радок. Ён гаворыць з намі маўчаннем, пустатой... Як смерць... Праўда, для Міхала пакуль што адной жывой істоты, толькі што жывой, — воўка... Пра іншае ў яго яшчэ і здагадкі няма. Але пытанне ўжо ёсць, яно прамоўлена, яно дыхае невядомасцю: "Ну, што ты скажаш, брат, на гэта?..." Адказ пабачым мы неўзабаве — у смерці Міхала.

Ён уваходзіў у сталеае творчае жыццё — будзем пакуль што мець на ўвазе яго навуковыя штудыі і пошукі, — у той час, калі пазт Барыс Слуцкі ні то сцвярджаў, ні то пытаўся: "Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне..."

Дык вось — зробім цяпер карэктуючку і, зноў жа "пакуль што", выкажам здагадку: гэты малады "тэхнар" да самых драбніц (асабліва паводле знешніх прыкметаў: абранай прафесіі, вучобы...) быў апантаны памкненнем стаць як бы жывой антытэзісай тым словам паэта. Бо, сапраўды, як паказаў час, як сцвердзіў лёс, гэты "фізік" быў захоплены, а дакладнай сказаць, душа гэтая была прасякнутая — да самых глыбіняў, да самых патаемных куточкаў — "лірыкай"...

Кажуць, што навукоўцы — у самых нават абстрактных сферах іх дзейнасці — перажываюць адчуванне эстэтычнай асалоды, штосьці блізкае паэтычнаму натхненню. Кожнае навуковае адкрыццё суправаджаецца высокай радасцю творчасці...

Пра гэта гаварыў мне аднойчы і наш славуці беларускі матэматык акадэмік Уладзімір Платонаў. Нагадаю: ён пачуваўся сапраўдным следкамітам у лабірынтах алгебраічных праблем, рашаў задачы, што не падаваліся атакам не аднаго матэматычнага "генерала". Творчае азэрэнне спадарожнічала Уладзіміру Платонаву. На мае пытанне, у чым сэнс тых праблем, як перакласці іх рашэнне, хоць прыблізна, схематычна, на мову, даступную чалавеку далёкаму ад матэматыкі, Уладзімір Патрковіч толькі спагадліва ўсміхнуўся: на жаль, вось гэтая задача якраз і не вырашальная: не ўсім матэматыкам, бадай, адкрывецца сутнасць рашэння... Але паэзіі ў прыгажосці формул — для дасведчаных — не менш, чым у вершах самай высокай пробы...

Чалавеку, дзейнаму ў гэтай сферы, нельга не паверыць. Але ўсё ж, думаецца, "матэматычнае натхненне" чымсьці розніцца ад "паэтычнага", — дужа ж яны далёкія па сваіх вытоках, па генетычных каранях... Яно, канечне, няма "неадольнай" мяжы паміж правым і левым паўшар'ямі мозга, "адказнымі" кожны з сваю сферу разумовай дзейнасці — эмацыянальную і лагічную. Ды толькі факт, як кажуць, застаецца фактам: не кожны матэматык — паэт, як не кожны паэт — матэматык. Хутчэй наадварот...

І тым большае выклікаюць захапленне праявы чалавечага духу, якому даступныя адразу два гэтыя сусветы інтэлектуальнай дзейнасці.

З такім "выключэннем" мы маем справу і ў нашым выпадку. І ўжо неяк міжволі "здагадка" наша перарастае ў загадку: як мог адзін чалавек, гэты самы "тэхнар" здзейсніць такую аб'ёмную працу, зусім іншай, здавалася б, душэўнай, настраёвай арыентацыі. Вось: "Антологія беларускай лірыцы XIX—XX веков. Составление и перевод с белорусского Геннадия Римского..." — важкі том, скажам так: у фірмовым — класічна-простым, сціплым, дакладным паліграфічна-мастацкім афармленні "Беларускага кнігазбору". А перад

тэорыя каранёвых траекторый і аўтаматызацыя даследаванняў сістэм кіравання на яе аснове"; а яшчэ — 31 аўтарскае пасведчанне на вынаходствы новых прылад і сістэм, на некаторыя з якіх былі выдадзены патэнты найбольш развітых краін свету: ЗША, Англіі, Францыі, Італіі, Японіі...

Такое яно — "між іншым" па-Рымскаму!... Член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі па спецыяльнасці "тэхнічная кібернетыка" — і паэзія: такая амплітуда, такі творчы дыяпазон Генадзя Рымскага...

Застаецца толькі здзіўляцца: калі паспяваў чалавец?!

І тут напрошваецца другая здагадка: гэты цуд рабіла не толькі праца, але і любоў, — любоў як да абстрактнага матэматычнага сімвала, так і да сімвала канкрэтнага — жывога, трапяткага вобраза, выяўленага ў слове. А слова гэта было наша, беларускае, бо прыходзіла да Генадзя Рымскага з беларускай паэзіі. І, можа, не ў апошнюю чаргу, дзякуючы ёй, Генадзь Васільевіч, рускі па паходжанні, так зблізіўся, зросся з Беларуссю — складам характару, шчырай адданасцю яе народу, яго духоўнасці. У адным са сваіх арыгінальных вершаў ён прызнаваўся:

Я люблю тебя, Беларусь...

Моя радость, и боль, и грусть,

Мой восторг и мое страданье...

У 1946 годзе дзесяцігадовым хлапчуком Генадзь стаў мінчанінам, калі бацька ягоны (да вайны — інжынер Сталінградскага трактарнага, а ў вайну — абароннага завода ў Свядраўска) быў прызначаны намеснікам галоўнага тэхнолага Мінскага трактарнага завода. З той пары Беларусь стала радзімай Генадзя Рымскага... І ў школе (11-я мінская), і ў Вышэйшым ваенна-марскім інжынерным радыётэхнічным вучылішчы ў Гатчыне, побач з асноўным, чым жыў тады, — вучобай, юнак з захапленнем аддаваўся паэзіі. Чытаў сам, чытаў сябрам-курсантам. І асабліва — беларускіх паэтаў, бо лічыў: тут ёсць яму чым пахваліцца. Гэта ж паказала яму і яшчэ адзін спосаб данесці да не-беларусаў прыгажосць і мудрасць беларускай паэзіі: ён пачаў перакладаць яе на рускую мову. Творчасць перакладчыка зрабілася неад'емнай часткай духоўнага жыцця Генадзя Рымскага.

Паэзія акрыляла яго навуковыя пошукі. Гэта несумненна. Як несумненна і тое, што характар навукоўца забяспечваў яго паэтычнаму захапленню грунтоўнае пастаянства. Генадзь Рымскі быў цвёрда перакананы, што беларуская паэзія, пазямному непасрэдна-чалавечая, мае сусветны ўзровень. І гэтым кіраваўся ў перакладчыцкай творчасці. З нічога — нічога і не ўзнікае, — Генадзь Рымскі спяваў гэты прынцып і не памыляўся: беларуская паэзія давала яму магутны эмацыянальны зарад, які даламагаў мабільнаваць духоўныя сілы для навуковых здзяйсненняў. Гэта было не распыленне інтэлектуальнай энергіі, а шлях да яе канцэнтрацыі. Дзейнасць Генадзя Рымскага як бы ўвабляла ў канкрэтнай праяве словы Максіма Багдановіча: "добра быць коласам; але шчасліў той, каму давалося быць васільком. Бо нашто каласы,

калі няма васількоў?..."

На перасячэнні гэтых ліній каардынат, скажам так, і сышліся душэўныя памкненні Генадзя Рымскага з эстэтычным крэда Максіма Багдановіча. І таму, пэўна, каб выверыць перакладчыцкую практыку Генадзя Рымскага, ёсць самы непасрэдны сэнс паглядзець, як пачувае сябе пад яго пяром паэзія Максіма Багдановіча.

Але перад гэтым — яшчэ адна "здагадка": усё, што перакладалася Генадзем Рымскім, мела для яго найперш пэўную і пільную асабістую патрэбу, той — для вяртання з матэматычных абстракцый да трапяткіх жыццёвых рэалій і радасцяў — канкрэтны сэнс. Бо інакш чаму тады ў многіх выпадках ён грунтоўна свае перакладчыцкія сімвалы на песенным паэтычным слове: "Явар і каліна" (Янка Купала), "Раманс. — Зорка Венера ўзышла над зямлёю..." (Максім Багдановіч), "Малітва. — Магутны Божа!" (Наталля Арсенева), "Лясная песня. — Ой бярозы ды сосны..." (Адам Русак), "Александрына" (Пятрусь Броўка), "Бывай..." (Аркадзь Куляшоў), "Жураўлі на Палессе ляцяць" (Алесь Ставер), "Ты мне вясною прыснілася" (Міхась Шусткевіч), "Вы шуміце, бярозы" (Ніл Гілевіч) і г. д. — перакладаючы, Генадзь Рымскі як бы прысёўвае, ляціць на крылах песні (здадаем тут, дарэчы, і славуітую скрыпку славутага матэматыка Альберта Эйнштэйна, і паэтычныя вопыты знакамітага фізіка Ампера, і... — пералік, пры жадаванні, можна працягваць...) Перакладаючы паэзію, Генадзь Рымскі як бы "душой адлачвае"...

Зрэшты, так і наогул яно, пэўна, мусіць быць у перакладчыцкай творчасці: перакладаць па любові, перакладаць тое, што суладна гучыць з тваімі думамі і настроймі, б'ецца ў рытме твайго сэрца... І прамаўляць тут слова трэба, як сваё, але не навязвацца аўтару, а помніць, што ты ўжо як бы не ты, а напалову ён. Ён, аўтар, павінен весці цябе, паказваць дарогу, заспеўваць мелодыю...

Відаць, гэтым жа чынам быў пакліканы Генадзь Рымскі і багдановічаўскай "Веранікай", — і зноў жа, заўважым: перакладаецца не усё вяршаванае апаўданне, а толькі фінал ягоны (той "пастскрыптур" — "Ізноў пабачыў я сялібы..."), пакладзены на музыку Ігарам Лучанком і акрылены "Песнярамі"...

Давайце ж прачытаем:

Увидел вновь края родные,
Где годы первые прошли:

Там стены мхом уж поросли,
На стеклах — радуги чудные.

И все в пыли. Так стало мне
Печально, грустно в тишине.

Я в сад пошел... Все глухо, дико,
И все травой заросло.

Что было раньше, то прошло,
И только росчерк "Вероника"

На лице, врезанный в коре,
Мне говорил о той поре.

Расте же, наливайся, древо,
Как монумент живой вставай

И к небу надпись поднимай.
Извечна истина надева:

Чем дальше даль уходит дней,
Тем имя милое родней.

Вось так — Багдановіч па-Рымскаму: пераклад — у шэрагу іншамоўных працтаннаў паэта — дастойны. Чытачу, які не ведае арыгінала, які душою не зросся з кожным яго словам, рускамоўны пераклад даносіць сэнс багдановічаўскага тэксту. А вось дыханне... (тут ужо, дзеля справядлівасці скажам, пачынаюцца вечныя "пакуты" і "прычэпкі" да перакладаў тых, хто мае магчымасць чытаць арыгінал...) — скажам, тыя ж "сялібы" — "камень спатыкнення" для любога перакладчыка... Браніслаў Спрычан, да прыкладу, скарыстаўся аднакарэнным, але, здаецца, неадэкватным — "селенне" ("Ізноў пабачыў я сялібы" — "Я зноў выявіў тое селенне"). А Генадзь Рымскі, наогул, "абышоў" гэты "камень", "абмінуў": "Увидел вновь края родные", — не "спатыкнуўся", утапіўшы ў "агульным" такое — на вагу золата — канкрэтнае, трапяткое слоўца... Як да мяне, то я "адважыўся б" пакінуць яго "жыўцом", — чым кепска: "Я зноў выявіў тое селенне"? Не трэба ў такіх выпадках бяцца парушыць "рускамоўную стэрільнасць": коранем сваім слова сэнсава даступнае, зразумелае, а дадаткова — якім дыямантам ззяе яно!.. Як вакол сябе гуртуе фразу, не проста аздабляе, а стварае паэтычны вобраз.

А вось багдановічаўскаму "Няма таго, што раньш было" перакладны адпаведнік, здаецца, знойдзены ўдала: "Что было раньше, то прошло..."

Дзесьці паўкроку да мэты — "Чым болі сходзіць дзён, начэй..." — не хапіла перакладному радку "Чем дальше даль уходит дней..." Варта было б замест "уходит" сказаць "ушедших" — і ўсё загучала б натуральна, і знікла б гэтая коснаязыкая інверсія... Радок стаў бы — хоць стаўляў у рад класічных: "Чем дальше даль ушедших дней..." (Але гэта ўжо, як кажуць, на тэму "Калі б я быў рэдактарам"...) (Заканчэнне на стар. 14)

Пабачыў свет чарговы нумар часопіса "Крыніца". Гэтым разам увесё ён аддадзены авангардным літаратурным пlying. Сучасная беларуская літаратура прадстаўленая нашумелай у свой час суполкай "Бум-Бам-Літ". Плаваючы па "моры" гэтай пlying "камісар" літсуполкі Юрась Барысевіч распавядае чытачам часопіса пра шчаслівае, хоць і кароткае жыццё сучаснага беларускага постмадэрна — ад калыскі, прапанаванай у выглядзе звычайнага тазіка "харунжым" Сержуком Мінскевічам, да труны, якую "начальнік штаба" Зміцер Вішнёў прыдбаў для незвычайнага перформанса... Праўда, Барысевіч лічыць, што "магчыма, гісторыя "Бум-Бам-Літа" яшчэ не скончаная і мяркуе, што рэанімаваць яго можна было б толькі праз выкраданне тазіка з Музея гісторыі беларускай літаратуры...

А вось ці захавалася тое, пра што кажа Барысевіч, у "музейных сутарэннях" нашай літаратуры не зусім упэўнены апаненты бум-бам-літаўцаў крытыкі Ганна Кісліца ды Аляксей Астравіцкі. Але калі Ганна спрабуе пералапаціць канцэптальныя "афрыканскія азасы" і айчыныя груды нацыянальна-авангардыстаў, то Аляксей шчырае толькі над здароўем Вішнёва, абпіраючыся пры гэтым на мудрасць Фрэйдзі да Юнга... Але што Зміцеру той юнга, калі ён сам "матрос" сваёй падсвядомай пlying...

Адным словам, чытанне "на любіцеля" — займальнае і шывутое... Да ўсяго таго прыкладваюцца своеасаблівыя тэксты ў стылі мадэрн Веры Бурлак (нізка сапраўды адметных вершаў), урывак з "рамана без парахода і самалёта" Зміцера Вішнёва "Трап для сусліка, альбо Некрафілічнае даследаванне аднаго віду грызуноў" ды больш даступныя для нармальнага розуму тэксты Іліі Сіна ("New-Babylon forever") і Альгерда Бахарэвіча ("Паразіт").

З замежнай літаратуры друкуюцца фрагменты са знакамітага, самага галаваломнага і чытэльна непрапазнага тэксту латышкага самабытнага літаратара Айварса Озальніша "Дукт" у перакладзе Андрэя Гуцава. Стаўшы "прітчей во языцех" і своеасаблівым "інтэлектуальным анекдотам", гэты тэкст так і застаўся знаковым у латышскай літаратуры і адзіным творам самога літаратара. З таго часу (1990г.) аўтар маўчыць і больш нічога не друкаваў да гэтай пары (нарадзіўся ў 1957 г.).

На самым хвасце часопіса таленавіты Дзмітрый Серабракоў прапануе эсістычны экскурс па гістарычных шляхах замежнага авангарда. Малады крытык знаёміць чытачоў з авангардным тэатральна-мастацкім рухам ДАДА, заснавальнікам якога быў Самуэль Разенсток (Трыстан Тзара, 1896—1963), румын, што пакінуў сваю Айчыну дзеля ўласнай творчай самаідэнтыфікацыі.

Друкуюцца і сам "Маніфест ДАДА" напісаны Трыстанам Тзара ў перакладзе з французскай усё таго ж Дзмітрыя Серабракова.

Так што прамерна навастрэйшы свой розум, шануючы інтэлектуальны ды іншы люд паспаліты, не забывайце своечасова ахалоджваць яго свежай "Крыніцай". Лепш папярэдзіць адразу, чым лячыць пасля...
Г.Л.

Сакрэты ткацтва



Марыя Аляксандраўна Волкава ўжо колькі гадоў узначальвае гурток народнай творчасці пры Старадарожскім раённым Цэнтры рамёстваў і дзіцячай творчасці. Ткацтвам яна займаецца з дзяцінства. Яе працы ўпрыгожвалі шмат якіх выставаў. Ёсць яны і ў экспазіцыі раённага краязнаўчага музея.

Эцюды

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 13)

І гэтак — радок за радком, страфа за страфой, верх за верхам, аўтар за аўтарам... — то ўдача, то агрэх...

Зноў — Максім Багдановіч:

*Привет, морозный, звонкий вечер!
Привет, скрипучий, мягкий снег!
Метель не вьет, замер ветер,
И волеи легких санок без.*

*Мечтая, белые березы
В голубизне ночной стоят,
А в небе звезды от мороза
Похолодевшие дрожат.*

*Оттуда месяц прямо в поле
Прозрачный светлый столб спустил
И ризой шелковой раздолье
Снегов синюющих накрыл.*

*Взорвите ж санями их, кони!
Залейся бубенцами, медь!
Вокруг леса летят в погоне,
В зруди кровь начала кипеть.*

Каб пацвердзіць, што гэта здорава і ў перакладзе, так і карціць працытаваць арыгінал: "Здароў, морозы, звонкі вечар!" — аднак зацікаўлены адшукаць яго, думаем, магчымаць знойдуць. А вось заўважыць, што хораша лягло ў радок скарыстанае і Багдановічам слова "прывет" ("Привет тебе, жыццё на волі!"), варта. Варта адзначыць з'яўленне ў перакладзе і яшчэ аднаго — знакавага — слова Максіма Багдановіча — "пагона": "Вокруг леса летят в погоне", хоць у арыгінале яго няма: "Вокруг лягуць бары і гоні", — такую "замену" можна толькі вітаць.

І усё ж... Можна было б унікнуць прыблізнага працытання тэксту арыгінала: "Як мары, белыя бязрозы"... Багдановічавы "мары" — багіні, німфы з нашай старажытнай язычніцкай міфалогіі, — "асучаснены" ў "мары" — "мечты": Мечтая, белыя берэзы"... Браніслаў Спрычан "улаву" гэтыяюанс: "Как привидения, березы..." — куды бліжэй...

Ва ўсялякім разе — Генадзю Рымскаму яўна не ставала ўпэўненай, сяброўскай, рэдактарскай рукі. Тады б, разам, лягчы абміналіся "рыфы", а то і яўныя моўныя "пасткі", падобныя гэтай, заснаванай на "даверы" таму сэнсавому значэнню слова, што "ляжыць на паверхні". Гэта здараецца, калі нейкі спецыфічны, рэдка скарыстоўваемы ў сучаснай моўнай практыцы тэрмін (архаізм) і назва агульна-і шырокавядома перадаюцца адной і той жа лексемай (словы-амонімы: аднолькавыя па гучанні, але розныя па сэнсе). Вось так і ператварыўся "зямы шар" — "куля" ў адным вершы (выпадак, магчыма, хай і не зусім, але пэўным чынам выглумачальны: слова нават і перакладнымі слоўнікамі не фіксуецца) у "кулю" звычайную — тую, што вылятае са ствала агнястрэльнай зброі...

Што ж, пагадзіцца дамовімся з адным: пераклады Генадзя Рымскага пазначаны мерай яго моўна-філалагічных і пазытных магчымасцяў. Але не аб гэтым зараз гаворка. Яна тычыцца меры захаплення, меры спасціжэння пазіі чалавекам іншага інтэлектуальнага занятку, а яшчэ, больш канкрэтна, меры яго апантанасці пазіі беларускай.

У наш суровы, прагматычны век, век камп'ютэрызацыі такую рысу інтэлекту, тым больш у чалавека — стваральніка кібернетычных сістэм — нельга абысці раўнадушна. Яна падказвае шлях. Ураўнаважыць, гарманізаваць у душы "рацыё" і "эмоцыі", зрабіць яе паўнаватарскай, адлаваднай Боскай задуме, — гэтая сіла дадзена мастацтву і, у прыватнасці, мастацкаму, пазытнаму слову. Сіла, здольная паяднаць два космасы...

Пра камп'ютэр з душой васілька, здаецца, марыў і Генадзь Рымскі...

Лета акварэлі, графіка зімы...

За Алесем Пільмянкавым настойліва ходзіць (каб не сказаць "замацоўваецца") вызначэнне "спавядальнік" кароткага верша. Што ж, схільнасць пазта да лаканічных вырашэнняў тэмы асаблівых пярэчанняў не выклікае. У лірыцы гэта з'ява не такая ўжо і рэдка. Непераўздыдзены майстар такога верша Ганна Ахматава неяк зазначыла нават, што пазту-лірыку, каб выявіць свой душэўны настрой, эмацыянальны імпульс, дастаткова дзвюх-трох строфаў... І ўсё ж ісцверджанне гэтае, здаецца, нельга прыняць за абсалют; не зусім верыцца, што любую тэму, яе пачуццёвы змест можна "заключыць" у такія жорсткія рамкі. Ды і сама пазытная практыка Ганны Ахматавай у гэтым сэнсе можа паслужыць пэўным яе "апанентам". Там, дзе пазіія Ахматавай адчувала набліжэнні да "душэўных суветаў велізарнай напружанасці і невымернай працягласці" (словы В. Жырмунскага пра А. Блока), верх сам сабою, як бы па ўласнай волі, разрываў гэтыя "межы", "выломваўся" на прастору... З іншае прычыны Ахматава гаварыла: "Я перакананая, што добрую пазму нельга напісаць, кіруючыся жанрам. Хутчэй насуперак яму..." Але тое ж можна сказаць і пра лірыку. Любы пазытны твор з'яўляецца на свет разам з формай. Тут не бывае "пашываючага цэху" для нарыхтоўкі "апаткі" тым, хто народзіцца, — паўзункоў ды слюняўчыкаў... Згубна, у прынцыпе, для самой пазіі, калі "форму" ёй "выпрацоўвае" па адлавадным плане галава, — "тэхнолаг" гэты слугуе іншым творчым патрэбам. Пазытная форма нараджаецца ў сэрцы, натхнёным, апантаным пэўнай тэмай, настроем — як ісцверджанне іх існасці, неабходнасці іх існавання ў гэтым рэальным свеце. Нездарма

ж Ахматава (зноў паклічам у эксперты Ганну Андрэеўну) заўважыла пра пазта В-га, які ў 60-я гады бурна і імкліва "набіраў акці" папулярнасці (у тым ліку, дададзім, і фармальнымі не столькі адкрыццямі, колькі паўтарэннямі "наваційнага" вопыту пазытных пlying пачатку 20-га стагоддзя): "Я кажу з усёй адказнасцю, ніводнае слова сваіх вершаў ён не прапусціў праз сэрца..."

І калі мы гаворым пра пазію Алеся Пільмянкава, то трэба мець на ўвазе, што "вельчыня" вершагонага, "вымяраема" радкамі і строфамі, дыктуецца тэмай і, адлавадна, эмацыянальным настроем, той энергіяй, якая назапашана гэтай тэмай, і той "крытычнай масай", якая прыводзіць да "выбуху". І каб творчая схільнасць яго да пазытнага "лаканізму" не сталася "ярыльком", значым, што колькасная статыстыка ў пазіі фактар далёка не вызначальны. Вершы Пільмянкава не "кароткія" і не "доўгія" — яны вывераны мастацкай суразмернасцю, неабходнасцю гармоніі. Марны занятак падводзіць іх "пад ровень" цеслі ці муляра — яны не па-рамесніцку складзеныя, а натхнёна моўлена — адным дыханнем:

ЛОДКА

*Ланцуг паіржавёў
На ветраным плёсе.
На берэзе правым
Самотна без вёсёл.*

*Журботна да плачу
Адной у залеве:
Ей зройца ўдача
На берэзе левым.*

Верш датаваны 1986-м годам. А зусім нядаўна — на юбілейнай выставе мастака Аляксея Марачкіна — я сустрэўся з невядмай жывапіснай працай, таксама "Лодкай" (2000 г.), і падзівіўся: якое ў іх не падобства, а сугучна ў пазытных ладзе, настроі, падтэксце, наршэце... "Лодка" (і адна, і другая) — не бяздушная. Тут чуецца дыханне, тут жыве чалавечнае хваляванне, — жыве душа...

*Приседай
І замры на імгненне,
Калі ты душой не адлук:
Скаледы алешнік,
Як статак аленяў,
Прыльг на заснежаны луг.*

*Приседай
Азлябля птушкі
На крохкі сярэбраны рог —
Звычайны пейзаж беларускі
Для самых звычайных дарог...*

Верш Алеся Пільмянкава — як і ў гэтым "Малюнку" — графічна-выразны, — ці то ў чорна-белых, ці то ў акварэльных тонах. Ды — "зіма" гэта будзе, "лета", "перадзім'е", "вясна" — не адно толькі пейзажныя моманты фіксуецца ў словы, але і трапяткія душэўныя зрухі, не толькі "нацюрмортыя" паставы, але — і найперш — пачуццё, настрой, пакліканы судакрананнем з прыродай жывой чалавечай душы:

*Мой сад у снезе па калена
Азляб у золь і снегапад
Табе не халадна, Алена?
Табе не халадна, Алена?
Табе не хочацца назад?*

Гэты сад — ужо нешта іншае, чымся кавалачак зямлі, заселены дрэвамі. Гэта ўжо свет, космас пазатавай душы...

Але — крый Божа — пасля ўсяго сказанага падумаць ці далусціць, што пазіія Алеся Пільмянкава толькі і "круціцца" ў коле, акрэсленым кругазваротам прыроды? Не, і яшчэ раз — не. Натхненне знаходзіць ён і ў абсягах гісторыі, і ў пластах будзённа-бытавых... Усё падуладна яго музе. Як і належыць у сапраўднай пазіі...

А звярнуць увагу хацелася на адну з вызначальных творчых рысаў Алеся Пільмянкава: выяўляць з'явы жыцця — ва ўсіх іпастасях — графічна-ярка, скандэзавана-выразна і змястоўна-канкрэтна.

Скажу аб гэтым і "рыфмаю":
*Ранкам заінейлым
Аж звініць лядок!
Рытмы чорна-бела
Простыя ў радок...*

*Не ляцяць арлі,
Чуйна спяць грамы... —
Лета акварэлі...
Графіка зімы...*

№ 26

Пазт Леанід Дранько-Майсюк любіць вадзіць (і вадзіць) сваю музу па цыркавым канале, а можа, ды, хутчэй, яно так і ёсць: па вастры ляза, што працягнута замест каната. І адначасна ён сам — у абманлівым ззянні юпітэраў — імкнецца ёй насустрэч.

Але — яна лёгка ўзлятае, ак матылёк. А ён — ідзе.

Ідзе — басанож, па лязе. А яна — ляціць. Ён — рэальнасць, яна — уяўленне.

Ён не чуе парэзаў і не бачыць, як падаюць чырвоныя кроплі. Бо не азіраецца. А яна — бачыць, бо глядзіць у той бок, адкуль ён ідзе.

Усё там, што за ім, — перад ёю. Ён не ведае, а яна маўчыць. І не скажа, што па адзін бок ляза — шчыmlівае захлынанне ў сэрцы, па другі — слязлівае, варта толькі пахіснуцца, — банальнасць...

Але ён ідзе. Бо насустрэч яму ляціць муза... Яна з'яўляецца ў самых розных і нечаканых абліччах і іпастасях. Як вось у гэтым фрагменце (з кнігі "Пазтаграфічны раман", — штотыднёвік "Літаратура і

мастацтва", 27.7.2001), пазначаным нумарам 26...

Спачатку — пазіія, прамоўленая прозаю: пазт "на праспекце каля "Іспанскага кутка" чакае зусім не яе, а сябра, з якім даўно не бачыліся. Звычайнае чаканне, у самотце якога можна "думаць пра ўсё адначасна... А то і зусім ні пра што..." І тут жа — псіхалагічны штрышок, — наколькі празічна-спрэчны, настолькі і пазытна-неаспрэчны: "Дарэчы, думаць "ні пра што" — неабходная умова, каб адчуваць сябе пазтам..."

І вось — "узнікла аддаленая постаць... (не-не, — не сябра. — В. З.)

...Гэта была дзяўчына, гімназістка. Знаёмы з ёю, я не знаў пра яе нічога (запомнім гэта, каб неўзабаве прыгадаць. — В. З.) Пэўна ведаў хіба што адно — з усіх існых еўрапейскіх містаў найбольш ёй падабалася Прага... І як выснова — яе прызнанне, заключанае ў двухрадкоўе, на якім, фактычна, і трываецца "рыфмаваны жарцік". Эспромт у дзве страфы: "З табой у Менску разам будзем, а ў Празе буду я адна..." — юная "ўзнагарода" ўмудронаму "вопытам". Свет інтымна-асабісты для яго закрыты, пазначаны пляткай таёмніцы. Туды доступу няма. І не будзе. Бо — старонні. Ён выштурхоўваецца глыбінёю на паверхню — на хвалю лёгкай гульні... І таму — зноў проза: "Мне было нятулывна, нават колка, нібыта маю шыю абвівала шыпшынавая галіна..." Такія абдымкі... І яшчэ адна спроба "папетушыцца": "Ведай, самыя лепшыя мужчыны — пазты..." — на што гімназістка, здаецца, і брывом не павяла...

І ўсё ж — гэта яшчэ пакуль што толькі светлае прадвесце. Светлае, бо: "Яна ішла, кульгаючы, проста на мяне. Абязвечаная неферціці. Адкрыты змест беспараднасці. Надламаная жалейка. Лебедзь на лёдзе..."

Гэта набліжалася прыгажуня з адметным фізічным калецтвам — кульгавасцю...

"Я не быў з ёю знаёмы, але ведаў пра яе ўсё (акрамя, вядома, яе любімага еўрапейскага места)!"

Вось цяпер і ўспомнім — тое "няжанне" ў шчасці і гэтак "знанне" ў няшчасці.

Для шчасця можна не ведаць нічога. У няшчасці будзеш ведаць усё. Усё спазнаеш воляю няумольнага лёсу.

І пазт — сведчыць гэта: той, гімназічны, па сутнасці, "жарцік", тая невідучасць шчаслівага, руйнуецца відучасцю чалавечай трагеды:

*Прыгажуня кульгавая —
Хто ты? Адкуль?..
У цябе за плячымі адчаю хатуля,
Горб няверу ў душы, як на шыі пятля...
І якія ты зблізку, такая і здаля.*

*У касе залацістыя заціл васілёк,
Нібы лётаць змарыўся
начны матылёк,
А на вуснах тваіх —
і маўчанне, і боль...
Скрыпка змоўкла,
і пахне адно каніфоль.*

*У вачах — вышыні
набалтарнае страх,
Што відочны пры свечках,
а не ліхтарях!
У руках — летаргічна
плячота жыве.*

*Хто абудзіць яе?! Хто яе пазве?!
Вось так: выяўляецца, што і ў пазта ёсць пытанні, хоць сказана было: "Я... ведаў пра яе ўсё..." Дарэчы, і пачыналася сустрэча з пытаннем: "...Хто ты?.. Адкуль?.." — пытанне зусім не абавязковага, дзяжурна-нікчэмнага перад усім, што ведае яна ў сваёй трагічнай прыгажосці...*

Пазытнае сведчанне жыве існым момантам:

*Ты па Менску ідзеш —
не таму, каб ісці,
Ты па Менску ідзеш,
каб збавенне знайсці
І застацца пры ім, і забыцца пры ім
З прыгажосцю сваёй
і калецтвам сваім...*

*Знебылася ў бясконай
дзвоячай журбе,
І дзвояцтва тваё, як атрута табе,
І дзвоячасць твая не
на ўцеху, на здэк...
Гэта, пэўна ж, на здэк,
калі цюта на век!*

Асцярожна заўважым: ці не варта было б памяняць гэты неаспрэчны клінік на знак пыталны?.. "Існы момант" — ён "ад пазта". А існасць, у прыватнасці яе існасць, несумненна ж мае і тое, што было, і тое, што будзе. Існасць жанчыны бязмежная, — не сваёй зямной асуджанасцю, а зорнай непрадказальнасцю, касмічнай верай у сваю наканаванасць.

І ці не таму на шкадабнае пазтава: "Добры вечар, спадарыня... Дайце руку... Будзе добра нам тут, у "Іспанскім кутку..." было "у адказ усё тое ж — маўчанне і боль..." Не — зусім не з прычыны, што "скрыпка змоўкла, і пахне адно каніфоль"... Тут тоіцца штосьці іншае... Яна — не для шкадавання. Яна — самавыява разумення, нашаптаннага Богам: прыгажосць не бывае кульгавай... Прыгажосці кульгавай няма.

А пазт? Сустрэўшыся з сябрам, з якім "не бачыліся сем доўгіх месяцаў", не стаў (прадчуванне яе прыгажосці!) "расказваць пра існасць гімназісткі і кульгавую красуню..."

"...Мы доўга не размаўлялі яе пазты, таму гаворка наша адразу ж набыла пазтаграфічныя рысы..."

Што ж, гаварыць, гаварыць пазты... А прыгажосць з пагардаю не падала руку... Не будзьце ў крыўдзе: прыгажосць вышэй таннага жалю. І таму — вышэй пазіі...

Зрэшты, № 26 ёсць неаспазданае сведчанне таго, што існуе яшчэ і нумар 27, а там... і 100, і 100 ў зной, ступені...

Аўтограф ад Якуба Коласа нагадаў

Віктар НАВУМЕНКА

Як самая дарагія рэліквія захоўваю кнігу Якуба Коласа з яго аўтографам і ліст Максіма Лужаніна. А атрымаў я іх у 1949 годзе, калі служыў у арміі ў горадзе Луга Ленінградскай вобласці. Мне заставалася нямнога часу да дэмабілізацыі. Куды ехаць? Блізка родных у Беларусі не было. І асмеліўся звярнуцца па парад да нашага народнага паэта і чыкаца доўга не даваўся. Я атрымаў кнігу "Рыбакова хата" і ліст, які па даручэнні Якуба Коласа напісаў мне Максім Лужанін.

Воіны-сябры, сярэд якіх былі салдаты розных нацыянальнасцей, папрасілі пачытаць пазму "Рыбакова хата", бо яны даведзіліся з друку, што за гэты твор Якуб Колас удастоены Сталінскай прэміі. А расказваецца ў ім аб паднявольным жыцці беларускага сялянства Заходняй Беларусі пад прыгнётам буржуазна-памешчыцкай Польшчы, яго барацьбе за лепшую долю.

Прывяду толькі заключныя радкі. З вялікім захапленнем слухалі салдаты быццам бы жывы голас народнага паэта:

**Мае браты, мае суседзі,
Свабодны, новы польскі люд!
Няхай жа песняй звонкай медзі
Красуе наша дружба тут!**

Здзіўляліся: "Якая сакавітая і зразумелая беларуская мова!"

Каторы раз перачытваю кнігу "Рыбакова хата" і захапляюся мастацтвам слова Якуба Коласа. А пераліска з народным паэтам пасля шасцігадовай службы ў арміі радавым у далейшым і вызначыла мой лёс. Я і да гэтага пакрысе ўцягваюся ў творчасць, у журналістыку, паспеўшы да вайны закончыць пяць класаў. Адначасова ўлетку працаваў у калгасе пастухом. Свае пачуцці выказаў вершамі. Адзі з іх "Наша вёска" нават даслаў у рэспубліканскую газету "Звязда". Перад самым напаўзеннем гітлераўцаў на нашу Радзіму, атрымаў адказ, які памятаю сёння: "Раім звярнуцца ў Саюз пісьменнікаў БССР, пры якім існуе камісія па рабоце з пачынаючымі аўтарамі". Зноў узяўся за пера, калі пачаўся партызанскі рух.

Прычын і выпадкаў да гэтага было шмат. Аднойчы над маёй роднай вёскай Новыя Мілевічы Жыткавіцкага раёна з'явіліся тры нямецкія самалёты. Яны доўга кружылі, а потым пачалі пікіраваць і скідаваць бомбы на хутар Нагорнае. Там ніхто не жаў, пасля ссялення застаўся толькі закінуты хляўчук. Скінуўшы смяротны груз на пусты лес, гітлераўцы паляцелі. На другі дзень я напісаў верш, у якім высмейваў дзеянні фашысцкіх сцяратнікаў.

**Што за ўзрывы за балотам?
Сосны ўверх ад іх ляцяць?
Тры чужыя самалёты
Лес на хатуры бамбяць.
Бачыць потым даўляцца
Мне там шмат глыбокіх ран.**

**А фашыстам тым здалося —
Гэта лагер партызан.
Бомбы скінулі бандыты
Па пустому лябучку.
І застаўся ён паціку
Сярод ям на астраўку.**

Гэты мой верш надрукаваны ў кнізе "Першы радок", якая ў 1979 годзе выйшла ў Мінску.

Упершыню ж змясціла мае творы партызанская газета "Палеская праўда" (цяпер выходзіць у Пінску). Застаўшыся сіратай і выконваючы заданні народных мсціўцаў, я

хадзіў па трох раёнах Палесся, дзе жылі мае далёкія родзічы і сваякі. Збіраў каштоўныя звесткі для атрада В. З. Каржа. У лютым 1943 года немцы зрабілі аблаву на мірнае насельніцтва. Я напісаў верш "Мы адпомсцім!" Дарэчы, пад такой назвай напярэдадні выйшаў зборнік Якуба Коласа і шырока быў вядомы заклік Янкі Купалы на пачатку вайны. Партызаны, партызаны. Беларускія сыны".

Свае думкі я выказаў так:

**Шумяць і буюць,
Як бура і гром,
Фашысцкія банды
Забойствам, агнём.
Хапаюць зваруць
Жанчын і старых,
Закопваюць дзетак
У ямах жывых.
Хай ведае Гітлер
І ўсё яго зброд:
Фашыстам за здзекі
Адпомсціць народ!**

Пад назвай "Мы адпомсцім!", верш быў змешчаны ў "Палескай праўдзе" 3 ліпеня 1943 года.

Калі партызан Квасаў, па клічцы Чорны, прынёс да мяне ў зямлянку газету з надрукаванымі вершамі, я ляжаў амаль у непрытомнасці, захварэўшы сьніпным тыфам. Мяне прывезлі ў штаб Пінскага злучэння, дзе лясныя дактары вылечылі. Ужо праз тыдзень стаў авалодаваць усімі рэдакцыйнымі і друкарскімі справамі. Хоць, па праўдзе кажучы, я тады і марыць не мог аб прафесіі журналіста і паліграфіста, але партызанскі рэдактар Мікалай Эрдман акружыў мяне бацькоўскім клопатам, і я літаральна за месяц авалодаў дагэтуль не вядомымі мне прафесіямі.

Пасля вызвалення Беларусі добраахвотна пайшоў на фронт. А ў час усёй пасляваеннай службы актыўна супрацоўнічаў з газетамі Маскоўскай і Ленінградскай ваенных акруг, за што камандуючыя неаднаразова давала мне грашовыя прэміі. Апрача карэспандэнцый, змяшчаліся ў армейскім друку і вершы. І хоць не вучылі ў школе добра пісаць па-руску, але я самастойна авалодаў ёю. Штодзённа вёў дзённік у вершах, якія прывясцаў сябрам па службе і падзеям, што адбываліся ў той час. Вось перагортаю адзін са сшыткаў: "Верш "Слава Арміі" напісаў 22 лютага 1948 года. Прачытаў на канцэртах: вечарам перад воінамі сваёй часці і рабочымі фабрыкі імя Нагіна, а ўдзень 23 лютага — перад курсантамі школы, а вечарам — перад актывам і стаханаўцамі Кунцаўскага раёна г. Масквы ў гарадскім клубе "Запаветы Ільіча". Надрукаваны два радкі ў аглядзе ваеннакоруаў акруговага газеты "Красный воин".

Так мая шасцігадовая служба ў арміі радавым, а потым напрыканцы яе малодшым сяржантам спалучалася з творчай учубай. І калі ў кастрычніку 1950 года дэмабілізаваўся, вядома, прыехаў па парадзе Коласа і Лужаніна ў Мінск. Перш-наперш сустрэўся з былымі народнымі мсціўцамі. Асабліва добрабычліва аднёсся да мяне блізка сябра па партызанскай барацьбе Старшыня Савета Міністраў БССР А. Я. Кляшчоў, які прапанаваў работу загадчыкам гаража гэтага дзяржаўнага органа з тым, каб прадоўжыў вучобу ў вярхняй сярэдняй школе. Я нават пагадзіўся (у мяне былі правы шафэра). Але ўсё ж вырашыў паехаць у Пінск па парадзе да партызанскага рэдактара М. Эрдмана, які ў той час працаваў

намеснікам загадчыка аддзела прапаганды і агітацыі абкама партыі. Пасля кароткай размовы ён выклікаў машыністку. І тая надрукавала рашэнне аб накіраванні мяне сакратаром палітаддзельскай газеты МТС у Ленін — радзіму маіх бацькоў. І мне нічога не заставалася, як пагадзіцца. Нялёгка было спачатку, бо рэдактар Слесар наогул не ведаў беларускай мовы і праз які месяц звольніўся. А мяне прызначылі на яго месца. Два гады без сакратара адзін выпускаў газету, што была адной з лепшых у Пінскай вобласці. Не пакідаў пісаць вершы, якія друкаваліся ў розных перыядычных выданнях. А за два месяцы перад ліквідацыяй палітаддзельскай, адначасова працаваў амаль чатыры гады і рэдактарам раёнкі ў Мікашэвічах. Дзяліўся вопытам на рэспубліканскіх нарадах у Мінску. Бываючы ў сталіцы, не забываў аб тым, што раіў мне ў пісьме Масім Лужанін. Прыносіў на разгляд свае вершы Пімену Панчанку, які працаваў у той час у часопісе "Маладосць". І да іншых вядомых паэтаў звяртаўся па парадзе. Блізка пазнаёміўся, у прыватнасці, з Рыгорам Няхае, Віктарам Шымуком, Уладзіславам Нядзведскім.

Амаль праз 20 гадоў працоўнага стажу прадоўжыў завочна вучобу ў школе і ў 1956 годзе здаў экстрэнна экзамены на атэстат сталасці. Калі чатыры гады вучыўся ў Мінскай вышэйшай партыйнай школе, яшчэ больш актыўна ўдзельнічаў у рэспубліканскім друку і шмат займаўся пошукавай работай па вывучэнні гераічнай дзейнасці першага ў Беларусі партызанскага атрада В. З. Каржа, нават газета "Праўда" ў матэрыяле свайго карэспандэнта пісьменніка Івана Новікава "Подзвіг не забыты" пяць разоў называла мае прозвішча. Я атрымаў шмат водгукаў са шматлікіх куткоў Савецкага Саюза. У аднаго чытача, які служыў у арміі на Далёкім Усходзе, аказалася аднолькавае з маім прозвішчам, імя і імя па бацьку, у сваіх лістах мы спрабавалі ўстанавіць роднасць. Але ў ходзе пераліскі высветлілася, што ніякія не сваякі і не родзічы.

Двойчы пад рубрыкай "На конкурс "Калгаснай праўды" былі надрукаваны мае вершы "Подзвіг" і "Герой-працаўнік", а газета "Чырвоная змена" змясціла мой нарыс "Ходзіць слава пра Чукляя", за які атрымаў першую прэмію па раздзеле "У баях адстаялі вясну" — бібліятэчку кніг беларускіх паэтаў і празаікаў.

Тройчы выступаў па Беларускім тэлебачанні, нават напісаў сцэнарый, па якім у дакументальным фільме быў зняты ў ролі спадарожніка па партызанскім краі. Пасля заканчэння ВПШ мне прапанаваў пасаду загадчыка сельскагаспадарчага аддзела тэлебачання, але адмовіўся і прыехаў працаваць рэдактарам Камянецкай раённай газеты, з якой не парываю сувязі па гэты дзень, з'яўляюся пазаштатным карэспандэнтам. Не злічыць колькі вершаў я прывясцаў белавежскаму краю, роднай Беларусі, героям, якія здзейснілі подзвігі ў гады Вялікай Айчыннай вайны і на мірным фронце. "Песня пра Івана Чукляя" надрукавана ў зборніку "Лясныя песні", а другая — "Вечна жывыя" — змешчана ў раённай кнізе "Памяць".

Вось і ўся гісторыя, звязаная з запаветнай кнігай Якуба Коласа "Рыбакова хата". Менавіта на творах яго, а таксама Янкі Купалы і іншых вядомых беларускіх пісьменнікаў выхоўваўся я.

Уладзімір ЯФІМОВІЧ

г. Камянец

беларусы яны, што не госці ў роднай хаце, а гаспадары, што не саромецца трэба роднай мовы, а ганарыцца ёю.

Дык не звяртайце ўвагі на "сляпых" і "глухих", "нямых" і "няпомнячых", якія закутыя ў кайданы жаху і здзеку. Ведайце, хутка прыйдзе той час, калі на матчынай беларускай раллі заруюць маладыя, такія, як мы, палеткі. Верце, што беларуская мова, нібы беляя птушка свабоды і шчасця, выпрастае свае вечныя вольныя крылы!

Звіняць ручаіны вясновыя.

Нябёсы глядзяцца ў ваду.

Радзіма, вольная, новая,

Бяры свабоду сваю!

Спіны не корчы, смелая,

Прад здраднікам і халуём.

Нясём мы калоссе спелае —

Родныя словы нясём.

Ад сну абудзіся, родная!

Бачыш? Буея вясна!

Чакаюць шляхі нязводныя —

Чакае свабода твая!

Жыві ты заўсёдна, мілая,

Ідзі наперад, спявай!

Радзіма мая блакытая,

Святлом адораны край!

Буслы вярнуліся з выраю,

Крыламі б'юць: "Хутэй

Усміхніся, Радзіма вачыра,

Азёрным блакітам шчыра."

Марыя УСАВА,
17 гадоў
г. Віцебск

31 кастрычніка 2001 года пасля цяжкай і працяглай хваробы памёр вядомы беларускі тэатразнаўца, кандыдат мастацтвазнаўства Віктар Трафімавіч Навуменка.

Нарадзіўся В. Навуменка ў гарадскім пасёлку Антопаль Брэсцкай вобласці 10 чэрвеня 1946 г. У 1974 г. з чырвоным дыпламам скончыў Ленінградскі інстытут тэатра, музыкі і кінематаграфіі. У 1974—1983 гг. працаваў намеснікам дырэктара Беларускага акадэмічнага тэатра імя Я. Купалы, з 1983 па 1998 — навуковым супрацоўнікам Інстытута мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя К. Крапівы Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. У 1993 г. пасляхова абараніў кандыдацкую дысертацыю.

Віктар Навуменка даследаваў гісторыю і сучасны стан тэатра імя Я. Купалы, акцёрскую і рэжысёрскую творчасць, эканоміку тэатра. У 1990 г. выйшла ў свет яго кніга "Тэатральны эксперымент у тэатрах Беларусі: праблемы, пошукі, рашэнні". Ён быў адным з аўтараў калектыўнай працы "Гісторыя Беларускага тэатра", "Тэатр і жыццё", "Тэатр і глядач", аўтарам шматлікіх артыкулаў у перыядычным друку па праблемах тэатральнага мастацтва. Як даследчыка Віктар Навуменку вызначалі высокі прафесіяналізм і прычыннавая грамадзянская пазіцыя. Светлая памяць аб Віктару Трафімавічу Навуменку назаўжды будзе жывіць у сэрцах яго калег, сяброў і ўсіх, хто ведаў гэтага прыгожага, таленавітага чалавека.

Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору
імя К. Крапівы НАН Беларусі
Беларуская дзяржаўная
акадэмія мастацтваў
Беларускі саюз
літаратурна-мастацкіх крытыкаў

Беларускі саюз тэатральных
дзячэй смуткуе ў сувязі з заўчаснай
смерцю Віктара Трафімавіча НА-
ВУМЕНКІ і выказвае глыбокае спа-
чучанне родным і бліжнім нябожчыка.

Беларускі саюз літаратурна-
мастацкіх крытыкаў смуткуе з
прычыны заўчаснай смерці Віктара
Трафімавіча НАВУМЕНКІ і выказвае
глыбокае спачучанне родным і бліжнім
памёршага.

"Роднае слова", № 10

Галоўны рэдактар "РС" М. Шавыркін віншуе настаўнікаў і выхавальнікаў, педагогаў і метадыстаў з Днём настаўніка. В. Макарэвіч ("Падсяміколернай вяскілкай") прапануе нататкі пра жыццё і творчасць У. Верамейчыка. Змешчаны артыкулы Т. Барабаншыкавай "Праблема міфалагізму ў сучаснай беларускай літаратуры", І. Гетмана "Заходнебеларуская літаратура ў даследаваннях першай паловы 1990-х гадоў", І. Яршова "Ля вытокаў мемуарнага жанру" (лісты Ф. Кміты-Чарнабыльскага), П. Ткачовай "Байка ці алавяджанне?" (творчасць Ядвігіна Ш. 1911—1913 гг.), С. Запрудскага "Асоба і час" (развагі да 90-годдзя з дня нараджэння М. Лобана), Г. Басавай "Ні сюды Мікіта ні туды Мікіта" (уласнае імя як носьбіт нацыянальна-культурнага кампанента значэння слова), І. Галоненкі "Беларускі іменаслоў перыяду першага беларускага Адраджэння" (каталіцыя і праваслаўныя іменны), М. Даніловіча "Супраць ліха на ўзгорчкі дзе пень на калоду брэша" (канструкцыйна-колькасныя фразеалагічныя дыялектызмы), П. Маляўкі "Паглыблены аналіз драмы "Радавыя" Аляксея Дударова на ўроках літаратуры", Т. Грыцаль "Вывуэнне пазмы Рыгора Барадудзіна "Вяртанне ў першы снег" у IX класе", В. Красная "Семантычная характарыстыка слова", М. Хмяльніцкага "Нацыянальна-гістарычны асаблівасці польскага рамантызму", Т. Фаменкі "Яшчэ раз пра Алеся Белакоза", П. Абрамовіча "Літаратурна-мастацкая крытыка ў "Нашай ніве" (праблемы, крытэрыі, жанры), Л. Салавей "Калыска і калыханка ў беларускай". У "Літаратурным ветразі" вядучая рубрыка Т. Лапцёнак прапануе творы І. Чарнякі і Г. Бабарыкі. А ў рубрыцы "І песню родную люблю я..." можна пазнаёміцца з песнямі на вершы К. Цыбульскага. Пра планету Нептун ("Над намі — неба") расказвае К. Цыркун. Вядучы рубрыкі "Шматгалосае рэха" У. Мархель знаёміць з перастварэннямі па-беларуску верша Т. Шаўчэнкі "Заповіт". Змешчаны працяг артыкула Э. Садаўнічага "Рамантызм у кантэксце гісторыі сусветнай літаратуры". "РС" віншуе з 50-годдзем З. Бадзевіч і друкіе яе артыкул "Фармальна-семантычная арганізацыя ад'ектываў з прэфіксамі лацінскага матэрыяла", М. Прыгодзіч ("Усе дарогі — ад парог") прамаўляе слова пра доктара філалагічных навук У. Карпава. Тут жа прапануецца матэрыял У. Карпава "Тры эцюды". У гэтым нумары прэм'ера рубрыкі "Кладзі слова ў лад", прысвечанай культурнай мовы: Вядучая Г. Кулеш выступае з першым артыкулам "Пра ўжыванне слова жорсткі і блізказначныя з ім".

ПОШТА

Аблава?

у апошні час чую шмат меркаванняў, што наша беларускае слова знаікае, аджывае свой век, сыходзіць у небыццё. Кажуць, нібы беларусы цураюцца роднай мовы. Дазвольце мне не пагадзіцца! Сапраўдны беларус не адарка ад мовы, пакінуўшы яму ў спадчыну продкамі. Ён шчыра і смела гаворыць па-беларуску. Толькі лёкама ды здраднікам беларускае слова аякае язык...

Я жыву ў Віцебску. Гэта цудоўны горад! Ён знаходзіцца на паўднёвым захадзе ад Расіі, а значыць, руская мова тут — не дзіва, звычайная з'ява. Калі ідзеш па вуліцах і размаўляеш па-беларуску, дык амаль усе на тебе аглядаюцца: хто з захапленнем, хто са здзіўленнем, а хто і з агідай глядзіць услед. Адзін толькі Бог ведае, пра што думаюць гэтыя людзі, калі чуюць роднае слова. Але для мяне і большасці маіх сяброў — сапраўднай беларускай моладзі — няма нічога больш цёплага, светлага і блізкага, як матчына слова.

Вось глядзіш на людзей, што мінаюць цябе, нібы восеньскае сухое лісце, якое павольна гоніць вецер. Ідзеш, а позіркі непаразумна працягаюць наскрозь. Ця варта баяцца гэтай зласлівасці? З табой твая душа, твая зямля, твая мова!

Не магу ўтаймаваць крыўду і боль, калі чую, што толькі жах і сорам прымушаюць людзей душыць у сабе родныя словы. Не, не веру я, што апошнія дзесяцігоддзі нямога існавання аднялі ў нас самае дарагое — нашу гаворку, наш гонар і песню.

Калі бываю ў асяроддзі "рускамоўных"

беларусаў, дык заўважаю: яны ў размове са мной пераходзяць на беларускую мову. І бачна, як душы іх раскрываюцца, нібы абуджаюцца, пачынаюць спяваць і ўсміхацца. Не, ні за якія грошы не зможам мы купіць таго шчасця і радасці, якое дорыць нам роднае слова. Глядзіш і здзіўся, як у вачах тваіх суразмоўцаў зараджаецца ўзнёслае натхненне. Адрозніваецца лёгка на душы, калі адчуваеш, што халодную цемру маўчання разрывае залатой стралой светлае матчына слова.

Не! Мы — не "свае сярод чужых" і "не чужыя сярод сваіх". Мы — Беларусы, дзеці сваёй зямлі!

Матчыны словы... Толькі яны вяртаюць нам памяць, толькі яны даюць сілы жыць і змагацца. Але шчыры натоўп "няпомнячых", "сляпых", "глухих" і "нямых" імкнецца вырваць іх з беларускіх сэрцаў. Уражанне такое, што ідзе аблава на ўсё святое і вечнае, на нашу памяць, веру, думкі і словы. Ідзе аблава... Вось ужо кагосьці збіваюць, кагосьці растоптваюць. Але я не веру, што прыйдзе час халуйскага панавання. Немагчыма сталёвымі кайданамі забароны, непавагі і здзеку стрымаць белаю птушку, прызначэнне якой — вечны і высокі палёт!

Пакуль жыве на свеце хоць бы адзін беларус, будуць гучаць нашы родныя словы.

Добра памятаю сёлетнюю рэспубліканскую алімпіяду па беларускай мове. Усе ўдзельнікі і сябры камісіі размаўлялі па-беларуску. Нават атмасфера была своеасаблівай, бо мова з'яднала, прымусіла ўсіх успомніць, што

Палітык і паэт

Радаван Караджыч (1945 г. н.) большасці з нас вядомы як палітычны лідэр баснійскіх сербаў, былы прэзідэнт Рэспублікі Сербскай. Ён жа, мае высокі аўтарытэт як доктар медыцыны, а таксама як паэт, аўтар кніг "Бяздумнае кап'ё", "Ёсць цуды — няма цудаў", "Спакон вякоў", "Чорная казка", "Славянскі госць" і інш. Каб адракамендаваць Караджыча-паэта, прапаноўваем невялічкую нізку вершаў і слова яго сябра, калегі, а таксама і сябра Беларусі Моміра Лазіча (з кнігі "Трыццаць адзін партрэт")

Згадваецца, як Р. Караджычу прысудзілі прэмію за кнігу для дзяцей "Ёсць цуды — няма цудаў". Гэта была прэмія імя Бранка Чопіча, за найлепшую дзіцячую кнігу, і ўручалі яе на літаратурным фестывалі "Сцежкамі дзяцінства".

Малады, з буйнымі непакорлівымі валасамі і задумнымі вачыма, стаяў ён паміж мною і Ранкам Паўлавічам, аглядаючы Казару — як быццам, на вядомай пакутніцтвам гары рабіў агляд усіх яе ран, якія не паспелі яшчэ зачыць.

І тады, здавалася, у душы яго распускаліся ўсе кветкі той гордай гары. Ён, пэўна, праз горную квецень адчуваў прагу волі, жыццёвую моц і тую невымерную любоў, што атрымлівае, каб аддаваць, кожны чалавек.

Радаван
КАРАДЖЫЧ

Смерць бацькі

Заціхла раптам
Перапоўненае жахам сэрца,
І ўжо нішто
Ранейшым быць не можа
Перайнавана ўсё
Ці перайнаваецца,
Не трывае,
Калі Божае слова забываецца.
Маўчыць век. Ад ветру
Застаўся на вуснах след.
Дзесяцігоддзе змоўкла,
А ў ім дні, гадзіны.
Маўчаць і вежы — ці то позна,
Ці то рана?
Маўчаць хвіліны.
Сонца, ты — кат,
Пярэварачень-груган!
Погляд муціцца
І падае неба зорнае.

Знямелыя,
Пераглядаюцца звяры
І віно ў ягадзе вадзяне,
Калі згубілася Божае слова.

На вяршыні Дурнітопа

Узыходжу, хоць сэрца стыне,
На бацькаўшчыны вяршыню,
Іду па заповет
На скалу славы.

Проста ў неба дарога
Адсюль застаецца,
Крутая і адзіная, здаецца:
Злева — суровая глыба,
Справа — стромы абрыў,
Проста ж перада мною —
Бог.
Загараюцца вочы
Ад поўнага шчасця,
І нічога больш не хочацца,
І няма куды больш,

У сваім вершы "Кветцы", са зборніка "Славянскі госць", ён кажа:

Забывўся на цябе ранак.
Пайшоў на палыванне.
Але не чуваць стрэлаў.
Недзе яго сустрэлі
Адзіныя вочы і грудзі.
Ды вось,
Цябе маё дыханне
Будзіць.

Доктар Радаван Караджыч умее размаўляць з прыродай, знаходзячы ў ёй сугучнасць сваёй душы. Далікатна, нібы матылёк, ён судакранаецца з некранутым у прыродзе, каб пацвердзіць чалавека ў сабе. Той, хто набывае здольнасць паразумецца з прыродай, становіцца больш, чым звычайна, чалавекам. А паміж чалавекам і кветкай розніца — толькі ўпартасць жыцця. Хто больш упарты — чалавек ці кветка? У чалавека жыццё больш працяглае, і яму дадзена трывалая душа, каб зносіць ліха, з якім на працягу жыцця сутыкаецца. Ліха якраз дапамагае доктару Радавану Караджычу разумець людзей і прыроду, асэнсоўваць і ацэньваць усё тое, што азначаецца простым словам ЖЫЦЦЁ. Вось у чым, бадай, моц паэтычнага слова гэтага няўрымснага і мудрага лірыка, здольнага прыслухоўвацца да жыцця прыроды і чалавека.

Як проста ў блакіт, поўны
Светлай тугі народнай.

Побач кветка пахучая —
Дар, сіла якога
Іржу з душы здымае.
Тут пра месца Бога
Чуае ў маленстве ўспамінаецца.

Але, чаго на гэтых стромых
Дзеваць стагоддзяў, а то і больш,
Я імкнуся, нібы
вядоўчына, цягнуся,
Да неба?

Няхай Божы намер здзейсніцца!
А мне патрэбна было вырывацца
З клеткі маўчання, рогі вастрыць
Аб зіхоткую шквердзь нябесную.
Велічыню складаць з кавалкаў.
Каб дайці нарэшце
Да піку самога, стаць на ім.
Агледзець і ўпэўніцца:
Бацька гэта
Ці айчыч?

Дваінік

Цябе каля храма чакаю.
Старыя званы не азваюцца.
Кроплі дажджу б'юць па маёй цішыні.

А тут жабрак праходзіць
Нібы з Леты вяртаецца.
Не дзіця і не дарослы,
ды на мяне падобны.

У мяне ж у кішэнках,
Як назло, нічога,
Што б даць было можна.
Толькі той, якім вершы пішу, аловак.

Але і той прапаў недзе.
Ён, у задуменні, прайшоў міма.
На мяне вельмі падобны.

Пайсці б за ім.
Тым часам дождж заліў
Вочы мне.
І спакой наклаўся
На мой змрок
Такі, як накрыва на труне.

Пераклад Івана ЧАРОТЫ



Суфлёр

ПАДКАЗКІ—АНОНСЫ—ПАРАДЫ АД "ЛіМа"

Беларуская дзяржаўная акадэмія музыкі

АБ'ЯЎЛЯЕ КОНКУРС

на замяшчэнне пасада прафесарска-выкладчыцкага складу (для тых, хто мае мінскую прапіску):

кафедра струнных народных інструментаў

прафесар — 1;

кафедра харавога дырыжыравання

загадчык кафедры — 1;

кафедра фартэпіяна

загадчык кафедры — 1.

Тэрмін падачы заяў — адзін месяц з дня апублікавання.

Заявы і дакументы накіроўваць на імя рэктара на адрас:

220030, г. Мінск, вул. Інтэрнацыянальная, 30.

Даведкі па тэлефонах: 227-49-42; 226-06-70.

Выдумляльшчык

— Я хоць роду мужыцкага, хоць семя маё, як кажуць, на гнаі прарасло, а паняцце маю пыляванае. Не ведаю, якое яно было, колішняе дваранства, а сялянства маіх продкаў — караністае і ўчарэпістае, прышчэпленнае да адвечнай кемлівасці...

Дзед Кузьма зрабіў глыбокую зацяжку, выпусціў праз нос дым і важна абвёў поглядам прысутных.

Прысутныя, старыя бабы-адзіноты, аднагодкі Кузьмы, сядзелі на лаўцы пад векавой ліпай абапал апошняга ў вёсцы дзеда і пагадзіліся з ім, думаючы пры гэтым кожная аб сваім.

— Так... так... вядома... А як жа...

Кузьма зноў зацягнуўся і працягваў: — Я ў сваім жыцці памыліўся толькі адзін раз, акрамя таго, што ажаныўся. Пасяў тытунь не ў добрую пару. Трэба было пад поўню, а я ткнуў яго ў

зямлю на сход маладзіка і вымушаны быў курыць яго, нібыта траву — ні табе моцы, ні смаку... Ды і то гэта было дзесяткаў шэсць гадоў ад майго дваццацігоддзя...

Дзед зноў зацягнуўся і смачна крактануў: — А гэты вочы выядае да патыліцы, прадзірае нутранку да пятаў. Забыўся, як камары выглядаюць — дохнуць за вярсту ад мяне...

Старыя бабы пагадзіліся: — Так... так... вядома... А як жа...

— Мая нябожчыца Параска, — дзед перахрысціўся, — царства ёй паднябеснае, казала: — Ты, Кузьма, перажывеш мяне бо твая галава нічым не перагружана... Яна, мая ластаўка, мела на ўвазе тое, што, акрамя розуму, нічога лішняга Бог у маю галаву не паклаў...

— Так... так... вядома... А як жа... — чулася з двух бакоў.

— Учора, — дзед пусціў дым з носа, — злавіў у Кабаковым віры шчупака. Вочы — па яблыку, клыкі — як у твай, Стэфка, сучкі. Валтузіў мяне паўдню, ледзь рукі не павыкарчоўваў, сцярэц...

Дзед ляснуў даланей па лысіне: — Камары разляталіся! — зацягнуўся і працягваў: — Дык вось шчупак... Распароў я яму пуза і войкнуў: цялюхенькі гусак сядзіць у кішці. Цялюхенькі, як ёсць, толькі пер'е паабслізла. Абмыў я яго, прысаліў і, як ёсць, у печ да агню. Такая смаката — не мог ад'есціся. Праўда, крыху цыная аддаваў... А шчупака я пасаліў у кубёлку і ў склеп — на зіму паставіў...

Бабы, хоць ведалі, што Кузьма ніколі не займаўся рыбалкай, але ківалі галавамі: — Так... так... вядома... А як жа...

Дзеду, папраўдзе кажучы, абрыдла штодзённая лагоднасць баб, хацелася здзіўлення, пытанняў, зацікаўленасці. Нават ката, калі

яго штодня гладзіць ад галавы да хваста, заванітуе ад салодзенькай пшчотнасці, яму калі-нікалі трэба і валасы дыба, каб аж блохі пырснулі ва ўсе бакі.

Дзед скасавурыўся на слухачак — ніякіх эмоцый. Можна б, ім расказаць, што знайшоў у лесе калоду пчол і мёду напампаваў цэлую кадушку? Не! Наўрад ці іх гэта закрэне, будуць такаць ды пагаджацца. Порхаўкі старыя!

У Кузьмы ад такіх думак нават цыгарка патухла...

"Ха-а!" — весела падумаў ён, ад чаго з цыгаркі зноў пайшоў дым. "Я вас прапаяку наскрозь, чортава семя!"

— Э-хе-хе, — абьякава выдыхнуў ён. — Што я ўсё пра тытунь ды пра шчупака? Зусім забыўся...

Кузьма загадкава цмокнуў языком і замоўк, старыя пераглынуліся.

— А што, што? — узвілася адна з кабецін.

Кузьма моўчкі зацягваўся і выпускаў дым праз нос...

— Кузьма, ну што?! —

Які рубель у вас
Даўгім завуць?
— А той, што ад авансу
Да зарплаты
Табе ўдаецца неяк
Расцягнуць.

Па медсёстрах

У Васіля
Няўзнак з'явіўся
страх —

Пытанне пра здароўе
Стала востра.

І зараз ходзіць ён
Па дактарах.

...А маладым —
Больш бегаў
па медсёстрах.

Міхась МІРАНОВІЧ

Фрашкі

Шкоднасць добрых манер

Вось што манеры вашы,
Хлопцы, нарабілі!
Патрэбна, каб аб гэтым
Моладзь добра помніла:
Жанчыне месца
У трамваі уступілі —
Ад нечаканасці
Кабета знепрытомнела.

Доўгі рубель

Спытаўся дзед:
— Скажыце
мне, рабяты,

Які рубель у вас
Даўгім завуць?
— А той, што ад авансу
Да зарплаты
Табе ўдаецца неяк
Расцягнуць.

Па медсёстрах

У Васіля
Няўзнак з'явіўся
страх —

Пытанне пра здароўе
Стала востра.

І зараз ходзіць ён
Па дактарах.

...А маладым —
Больш бегаў
па медсёстрах.

ЗАСНАВАЛЬНІКІ

Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"

ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар Алесь ПІСЬМЯНКОЎ

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Павел ВЕРАБ'ЕЎ,
Алесь ГАЎРОН —
адказны сакратар,
Мікола ПІЛЬ,
Уладзімір МАРУК —
намеснік галоўнага
рэдактара,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Яўген РАПН,
Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,
Віктар ШНІП —
першы намеснік
галоўнага рэдактара

АДРАС РЭДАКЦЫІ:

220005, Мінск,
вул. Захарова, 19



ТЭЛЕФОНЫ:

прыёмная рэдакцыі — 284-8461
намеснікі галоўнага
рэдактара — 284-8525,
284-7985
АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-8204
пісьмаў і грамадскай
думкі — 284-7985
літаратурнага
жыцця — 284-8462
крытыкі
і бібліяграфіі — 284-7985
паэзіі і прозы — 284-7985
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153
выяўленчага
мастацтва — 284-8462
фота-
карэспандэнт — 284-8462
бухгалтэрыя — 284-8462
Тэл./факс — 284-7965

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛіМ".
Рукпісы рэдакцыя
не вяртае і не рэцензуе.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень
на пятніцах
Друкарня Рэспубліканскага
унітарнага прадпрыемства
"Выдавецтва
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79)
Індэкс 63856 Наклад 2556
Нумар падпісаны ў друк
8.11.2001 г. у 17.30
Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 715
Заказ 6537